



Калонка рэдактара



Тацяна СІВЕЦ

Дзень
роднай мовы

Напэўна, калі б мяне прымусілі раз на год гаварыць, прыкладам, па-японску, я пачувалася б так, як многія сённяшнія школьнікі, якім, “ні з пушчы, ні з бору”, загадалі адзначыць гэты дзень размовамі выключна па-беларуску. Упэўнена, што маўчанне, якім быў бы атулены гэты дзень, не дадало б прыязных пачуццяў ні да японскай мовы, ні да таго, хто ўсё гэта прыдумаў...

Аднак маўчанне — не заўсёды найлепшая стратэгія. Вось і бібліятэкары падчас аднаго з апошніх “крутых староў”, прысвечаных папулярнаму айчыннаму кніжніку, са скрухай прызналіся, што сучасныя школьнікі практычна не цікавяцца выданнямі на роднай мове. Чаму? Можна быць, справа ў рускамоўных сем’ях, у якіх яны выходзяць? Але ж з уласнага досведу ведаю, што бацькі самых адданых беларускай мове асоб заўжды гаварылі з дзецьмі па-руску, а то і наогул былі ўраджэнцамі іншых краін...

Значыць, справа найперш ва ўласным жаданні маладога чалавека спазнаць тую загадкавую “родную мову”, якая “з легендаў і казак былых пакаленняў...”, якая “мілей найбагатшай чужой”... А імкненне гэтае ўзнікне, калі бацькі ці настаўнік або бібліятэкар своечасова падкажуць не толькі “праграмныя творы”, але і кнігі пра сучаснае жыццё (о дзіва!) на беларускай мове, прапануюць пагартыць “Літаратуру і мастацтва”, “Малодосць” ці “Польмя”... І няхай на матэматыцы ці на занятках па англійскай школьнік будзе карыстацца іншымі мовамі, але ў яго не ўзнікне пытанне, як у маіх колішніх вучняў, чаму на перапынках настаўнік беларускай мовы і літаратуры звяртаецца да іх па-беларуску... Прымуслівае адмоўнае рэакцыю — нельга палюбіць па загадзе, а вось шчыра зацікаўленасць можа здзейсніць што заўгодна!

На старонках сённяшняга “ЛіМа” — шмат цікавых артыкулаў, інтэрв’ю, крытычных аглядаў. У некаторых з іх так ці інакш закрываецца “моўнае пытанне”. Да прыкладу, Васіль Снудзік пытаецца: чаму на працяг традыцый перакладу беларускай літаратурнай класікі на іншыя мовы свету, пашырэнне выкарыстання інтэрнэту ў гэтай справе, пра стан дзяржаўнай мовы разважае дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі Аляксандр Лукашанец, кнізе даследчыка-мовазнаўца Алеся Каўруса прысвечана ажно дзве рэцэнзіі...

Можна, канечне, сказаць, што няма часу, жадання, адшукаць іншыя нагоды, а можна не баяцца памылак, не ківаць на сям’ю і школу, а проста пачаць гаварыць і чытаць па-беларуску — не толькі ў Дзень роднай мовы.

Проста таму, што ВАМ так хочацца!

Захоплены жыццём

У Міхася Стральцова быў Боскі дар. Яго цікавіла плынь жыцця. Напэўна, Усявышньому падабалася гэтая якасць, бо той даволі рана забраў творцу на свой нябесны Парнас. Нам жа засталіся кнігі, напісаныя Міхасём Стральцовым пра нас. На старонках яго твораў мы не сустрэнем ні авантурных учынкаў, ні мудрагеліста закручаных сюжэтаў, ні гучных слоў. Мы не будзем атаясамліваць сябе з рамантычнымі героямі і гераніямі. Але, пазнаёміўшыся з кнігамі Міхася Стральцова, мы абавязкова задумаемся пра сябе, свой лёс, жыццё.

Людміла ТРУХАН,
фота Уладзіміра Крука

Бывае так, што раптам прыходзіць творца, са з’яўленнем якога мы разумеем: у літаратурным жыцці нешта адбылося. Перад намі паўстае чалавек, які не толькі па-майстэрску валодае словам, але і здольны адчуць і адлюстраваць духоўны стан грамадства на пэўным этапе. Такой асобай у літаратуры шасцідзясятых гадоў з’яўляецца Міхася Стральцоў.

Менавіта інтэлектуальнасць, высокая культура пачуццяў і разважлівы аналіз праблем сучаснасці робяць такімі дасканалымі і па-чалавечы цёплымі навелы Стральцова. Густ пісьменніка адчуваецца ў вытанчанай “простасці”, з якой той гаворыць пра найскладанейшыя пачуцці. Глыбокі псіхалагізм, веданне чалавечай натуры можна прасачыць ва ўнутраных маналогах герояў, у логіцы іх учынкаў. І разам з тым трэба адзначыць, што не адбываецца бесцерымоннага гвалту над увагай чытача, які

адчувае сябе суразмоўцам героя, а зусім не ахвярай шматслоўнага выступоўцы. Герой М. Стральцова далікатна запрашае нас у свой унутраны свет, напоўнены сумненнямі, ваганнямі, спробамі адшукаць ісціну.

Выкладчык Лагацкі з апавядання “Блакітны вецер” “...зайздросціў людзям, што ўмелі ўкладваць сваю душэўную гаспадарку”, для якіх усё проста і зразумела. Лагацкі тлумачыць нежаданне пайсці на праводзіны да маладзейшага суседа сваёй нібыта чэрствасцю, раўнадушшам, боязны незнаёмай кампаніі, справамі. Але міжволі ўзнікае адчуванне, што ён беражэ сваю індывідуальнасць, свой стан душы. Ён і сапраўды не разумее простых рэчаў, што ставіць яму ў віну ягоны больш сучасны сябар. Затое ўсе шматлікія героі М. Стральцова валодаюць высокай культурай пачуццяў.

Вельмі часта яны імкнуцца вырашыць праблему, адшукаць ісціну ў дыялогу. Здаецца, чым больш высокі

ўзровень інтэлекту мае чалавек, тым больш ён схільны да сумненняў, бо заўважае не толькі сваю “праўду жыцця”. Адсюль і шматлікія разважанні, і спрэчкі герояў з самімі сабой (яны надта далікатныя, каб навязваць сваё меркаванне астатнім).

Тонкі і незвычайна прыгожы ў творах М. Стральцова дыялог чалавека і прыроды. Зноў хочацца даць слова Майстру: “Я люблю, калі пахне пылам, а ў тую вясновую раніцу вуліца пахла яшчэ і свежымі булкімі, і духмянай кавай, і цвярозлівым халадом маладой зялёнай лістоў” (“Сена на асфальце”). Пахі вады, грыбоў, дажджу, сена напаяюць творы Стральцова, паказваюць ягонаму герою рознабаковасць і шматаблічча праяў жыцця. І герой разумее прыроду, больш за тое — адказвае ёй успамінамі, асацыяцыямі, думкамі.

Уважлівы чытач можа прасачыць адну з асаблівасцей душэўнага стану стральцоўскіх персанажаў: яны не хлусяць самім сабе. Уласную шчодрасць і шчырасць аўтар

непасрэдна перадае Міколу (“Восеньскі ўспамін”), Вольцы з аднайменнага апавядання, Васілю (“Двое ў лесе”). Героі, адчуўшы дыскамфорт у сваёй душы, не спрабуюць заглушыць яго штодзённай мітуснёй, забавамі, шматлікімі самаапраўданнямі. Трэба зрабіць так, як падказвае сэрца — вось адзінае выйсце з крызісу, вось выратаванне ад згрызот сумлення і пакутлівых думак. І як цяжка бывае адшукаць свой шлях у свеце, напоўненым спакусамі... Але героі вартыя свайго творцы, яны больш за ўсё цэняць жыццё, лічаць сваю душэўную гармонію абавязковай умовай самаідэнтыфікацыі ў Сусвеце.

Можна заўважыць, як пасля роздумаў, унутраных дыялогаў, адкінуўшы сумненні, чалавек здзяйсняе ўчынак, які скідае камень з ягонай душы. Менавіта так, перапыняючы гульні з сабой, чалавек перастае быць марыянеткай, вызваляецца з палону абставін і з-пад уплыву іншых людзей, становіцца свабодным.

Варта адзначыць, што Міхася Стральцоў належыць да пакалення шасцідзясятнікаў, якое часта называюць “філалагічным”. Людзі гэтага часу навучыліся бачыць радасць у самых простых і натуральных жыццёвых праявах, бо яшчэ памяталі жахі нядаўняй вайны.

У навелах пісьменніка заўсёды шмат святла і паветра. Менавіта ў такой атмасферы ідзе жыццё яго герояў. Яны вылучаюцца сваёй здольнасцю не баяцца любых сітуацый, а таксама абсалютнай унутранай свабодой і духоўным здароўем. Героі навелы “Сена на асфальце” даюць чытачу магчымасць меркаваць пра сябе па тых лістах, якія яны пішучы. Скарыстоўваючы эпістлярны жанр (наведа складаецца з трох лістоў і трох невялічкіх апавяданняў), аўтар прыводзіць чытача да разважанняў над вечнымі тэмамі кахання, сяброўства, пошуку месца ў жыцці, што турбуюць герояў. Але што за пошукі, што за пытанні хвалююць, напрыклад, Віктара ці дзядзьку Ігната? Цікава, што людзі, задаволеныя жыццём, якія атрымліваюць асалоду ад самога існавання, усё ж такі адчуваюць сябе трэшкі на ўзбочыне агульнай плыні. Здаецца: што з таго, што раней яны жылі ў вёсцы, а цяпер — у горадзе?

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб уганараванні 49 работнікаў розных сфер дзяржаўнымі ўзнагародамі Беларусі. У тым ліку ганаровае званне “Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь” нададзена салістам Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Аксане Волкавай і Уладзіміру Громаву. Званне “Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь” — балетмайстру-пастаноўшчыку Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі Аляксандру Аляшкевічу. Ганаровае званне “Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь” — галоўнаму інжынеру ААТ “Паліграфкамбінат імя Я. Коласа” Аляксандру Аксёненку.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расіі Віктара Праскурава з 60-годдзем. “Беларускія глядачы цэняць Вас як аднаго з выдатных майстроў сучаснага тэатра і кінематографа, чыё мастацтва ўмяцоўвае масты сяброўства і супрацоўніцтва паміж нашымі народамі”, — адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні народнай артыстцы СССР Людміле Касаткінай у сувязі са смерцю яе мужа, народнага артыста СССР Сяргея Коласава. “Сяргей Коласаў увайшоў у гісторыю як пачынальнік жанру шматсерыйных фільмаў на савецкім тэлебачанні, — гаворыцца ў спачуванні. — Беларускія глядачы заўжды высока цанілі талент Сяргея Коласава. Яго сыход з жыцця мы ўспрынялі як незаменную духоўную страту”.

✓ Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Кітаі Віктар Буры сустрэўся з намеснікам упраўлення міжнародных сувязей Міністэрства культуры КНР Се Цзыньінам. Падчас сустрэчы абмяркоўваўся парадак правядзення Дзён культуры Беларусі ў Кітаі, прызначаных на восень гэтага года. Гутарка ішла таксама пра падпісанне пратакола аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствамі культуры Беларусі і Кітая, арганізацыі гастроляў творчых калектываў дзвюх краін, удзеле артыстаў у разнастайных конкурсах і фестывалях.

✓ Вежа з гадзіннікам — пазнавальны атрыбут Нясвіжскага палаца Радзівілаў — рыхтуецца да рэканструкцыі. Неабходнасць яе была выклікана тым, што, паводле ацэнкі спецыялістаў, вежа ў цяперашнім выглядзе не адпавядае гістарычнаму абліччу. Пасля правядзення работ вежа набудзе першапачатковы барочны выгляд.

✓ “Альфа Радзе” ў Год кнігі абвясціла конкурс на лепшы сцэнарый рэкламы айчыннай альбо замежнай кнігі. Удзел у конкурсе можа ўзяць кожны жадаючы. Лепшыя ідэі лягуць у аснову ролікаў, якія будуць рэгулярна гучаць у эфіры.

✓ Музей міфаў і забабонаў адкрыты пры забаўляльна-культурным комплексе “Бубноўка” Аццябрскага раёна Гомельскай вобласці. Ён уяўляе сабой экспазіцыю драўляных скульптур пад адкрытым небам. У музеі можна пабачыць фігуры багіні кахання Лады, Вадыянкі, Лесавіка, Савы і іншых персанажаў славянскай міфалогіі. Тут жа размешчаны “Дуб жаданніў” і “Калодзеж прадказанняў”. Экспазіцыя музея пастаянна папаўняецца.

Падрыхтавала Ірына АЛЯКСАНДРАВА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Кніга вучыць, выхоўвае, раіць

Уладзімір САСНОЎКІН

“Кніга — мой лепшы сябар” — так назвалі цікавае мерапрыемства ў СШ № 1 г. Чавусы. У госці да вучняў і настаўнікаў завіталі члены Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Дуктаў, Валянцін Крыжэвіч і Мікола Салаўцоў. Вядучая мерапрыемства Аляся Фаміна распавяла пра васьмы чуд свету, якім, на яе думку, з’яўляецца кніга. Яна расказала пра новае літаратурнае выданне пісьменнікаў Магілёўшчыны — альманах “Прыдняпроўе”, які выйшаў

напрыканцы мінулага года ў абласной друкарні імя Спірыдона Собаля. З гэтым выданнем школьнікі ўжо паспелі азнаёміцца. Падчас сустрэчы яны абмяркоўвалі змест альманаха і нават дэкламавалі вершы, якія найбольш спадабаліся.

Пра справы літаратараў вобласці расказаў старшыня абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Дуктаў. З уласнай творчасцю пазнаёмілі юных чытачоў прэзаік, намеснік галоўнага рэдактара чавускай раённай газеты

“Іскра” Валянцін Крыжэвіч і паэт, кіраўнік гуртка “Юны журналіст і літаратар” Дома дзіцячай творчасці горада Чавусы Мікола Салаўцоў. Шмат хто з вучняў школы робіць свае першыя крокі ў паэзіі, займаючыся ў Цэнтры дадатковай адукацыі школьнікаў і моладзі горада Чавусы. Некаторыя з іх адважыліся прачытаць свае творы перад сябрамі і гасцямі.

Пісьменнікі падарылі школьнай бібліятэцы ўласныя кнігі і кампакт-дыск са сваімі творами.

Стасункі

У атмасферы сяброўства і згоды

Беларусь і Карэя адзначылі 20 год з усталявання дыпламатычных адносін паміж дзяржавамі.

Ульяна БЯЛОВА, фота аўтара

Урачысты вечар наведалі Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Карэя ў Рэспубліцы Беларусь Кан Вон Сік, намеснік міністра міжнародных спраў нашай краіны Аляксандр Гур’янаў, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі, кіраўнік рабочай групы беларуска-карэйскага міжпарламенцкага супрацоўніцтва Аляксандр Юшкевіч.

“Нягледзячы на геаграфічную аддаленасць, за 20 гадоў дыпламатычных адносін дзвюм краінам удалося дасягнуць добрых вынікаў”, — падкрэсліў у сваёй прамове Кан Вон Сік. Ён упэўнены, што за гады сваёй незалежнасці Беларусь зрабіла значныя крокі ў

насці па вывучэнні карэйскай мовы і культурныя цэнтры.

Рэспубліка Карэя дасягнула значных вынікаў у палітыцы, эканоміцы і ІТ-тэхналогіях. Пра гэта сведчаць правядзеныя саміта 2010 года “Вялікай дваццаткі” ў Сеуле і прызначэнне для будучых Алімпійскіх гульняў-2018 карэйскага горада Пхенчхан.

Аляксандр Гур’янаў зазначыў, што беларусы, на долю якіх выпала шмат выпрабаванняў, — працавіты і талентны народ. Мірная палітыка кіраўніцтва робіць нашы краіны вельмі падобнымі. Гэта адкрывае вялікую колькасць перспектыв у двухбаковага супрацоўніцтва, у якім асабліваю ролю выконваюць дыпламаты. За апошнія гады прайшло шмат сустрэч на вышэйшым узроўні, падпісана больш як 20 міжурадавых пагадненняў. Адным з напрамкаў далейшага супрацоўніцтва намеснік міні-



навуцы і эканоміцы і валодае вялікім патэнцыялам для развіцця супрацоўніцтва па ўсіх напрамках.

Сёння краіны з цікавасцю знаёмяцца з культурнымі набыткамі адна адной. Беларускія калектывы ўдзельнічаюць у творчых конкурсах у Сеуле, а прадстаўнікі Карэі прыязджаюць да нас. На новы ўзровень выходзіць і навукова-адукацыйнае супрацоўніцтва. З кожным годам павялічваецца колькасць карэйскіх студэнтаў, якія навучаюцца ў беларускіх ВНУ, адкрываюцца спецыяль-


стра вылучыў стасункі на рэгіянальным узроўні, адзін з паспяхоўных прыкладаў — Мінск і Сеул.

Прадстаўнік беларускіх парламентарыяў Аляксандр Юшкевіч павіншаваў удзельнікаў урачыстай сустрэчы і падкрэсліў, што 20 год — гэта толькі пачатак і наперадзе беларусаў і карэйцаў чакае на многа больш, чым было дасягнута. Святлыя настроі стваралі карэйскі хор і танцавальныя калектывы “Арыран”, а таксама беларускі вакальна-танцавальны ансамбль “Белы птах”.

Дарогай жыцця

Taica ГУРКО

З нагоды 70-годдзя з дня нараджэння кінарэжысёра, мастака, пісьменніка Дзмітрыя Міхлеева ў Музеі гісторыі беларускага кіно прайшоў яго творчы вечар, арганізаваны Мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ва ўтульнай зале музея кіно сабраліся родныя і блізкія, сябры і калегі. Як водзіцца, былі і віншаванні, і цёплыя словы ў адрас юбіляра. Дэманстраваліся дакументальныя стужкі — рэжысёрскія работы Д. Міхлеева “Косава”, “Штрых-пункцір” (пра народнага артыста СССР і Рэспублікі Беларусь Г. Аўсяннікава), кліп-балада “Званічка” (з удзелам вакальнай групы “Чысты голас”), “Дарогі жыцця” (пра народнага артыста Беларусі, кампазітара Л. Захлеўнага).



«Паспяхова жанчына — гэта паспяховае грамадства»

Вольга ПАЛОМЦАВА, фота Алены Ермаловіч

“Калі выхоўваеш мужчыну — выхоўваеш індывідуальнасць, калі выхоўваеш жанчыну — выхоўваеш грамадства”, — такая думка гучала рэфрэнам на міжнароднай навуковай канферэнцыі “Сям’я і жанчына ў сучасным свеце: сацыяльныя і культурныя аспекты”, якую правёў Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі разам з Пасольствам Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь.

“Нягледзячы на відавочныя адрозненні паміж краінамі, праблемы ў нас агульныя: умацаванне ролі сям’і, спрыянне рэалізацыі жанчынай сваіх творчых магчымасцей, — падкрэсліў Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Ірана ў Беларусі Сейед Абдала Хасейні. — І мы павінны вучыцца адзін у аднаго лепшым набыткам у гендарнай палітыцы”. Пра актуальнасць гэтага пытання сведчыць удзел у канферэнцыі старшыні Праўлення Нацыянальнага банка Беларусі, старшыні Беларускага саюза жанчын Надзеі Ермаковай, старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Антаніны Моравай, навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў, якія непасрэдна ўплываюць на прававое поле нашай дзяржавы.

Упершыню ў нашай краіне была здзейснена спроба абгрунтаваць мадэль дзяржаўнай палітыкі і працы грамадскіх інстытутаў, накіраваную на рэалізацыю прынцыпаў роўнасці сацыяльных правоў і магчымасцей мужчын і жанчын.

У межах форуму адбылася прэзентацыя кнігі “Зборнік законаў аб жанчыне і сям’і ў Ісламскай Рэспубліцы Іран” — першага рускамоўнага каменціраванага збору заканадаўчых і нарматыўна-прававых актаў Ірана, што датычаць сямейных адносін і становішча жанчыны ў іранскім грамадстве, удзельнікі высока ацанілі выстаўку жывапісных твораў Махмуда Фаршчыяна, фотавыстаўку, якая адлюстроўвала ўдзел іранскіх жанчын у жыцці краіны (навуцы, культуры, мастацтве, спорце), выстаўку тканых карцін, а таксама стэнд кнігі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі “Сям’я і жанчына ў сучасным свеце”.

На здымку: Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь Сейед Абдала Хасейні і намеснік старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандр Цыганяў.

Літабсягі

Паэтычны настрой прозы

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Адкрываючы мерапрыемства, галоўны рэдактар газеты “Літаратура і мастацтва” Таццяна Сівец назвала кнігу свайго старэйшага калегі адкрыццём. Мяркую, ужыванне такога эпітэта цалкам лагічна. Як вядома, Н. Гальпяровіч з’яўляецца аўтарам 11 паэтычных зборнікаў, а таксама некалькіх дакументальных выданняў (у прыватнасці, пра родны Полацк). Першая і дагэтуль адзіная кніга яго прозы выйшла ў бібліятэцы часопіса “Маладосць” у далёкім 2001 годзе. З таго часу аўтарам было напісана нямала навел, апавяданняў і эсэ, якія друкаваліся на старонках перыёдыкі, у зборніках лірыкі і калектыўных выданнях. Але, як прызнаўся сам Н. Гальпяровіч, яны з’яўляліся толькі дадаткам да Яе Вялікасці Паэзіі, таму пэўны час ён нават

Апошняя навінкай РВУ “Літаратура і Мастацтва” стала празаічная кніга Навума Гальпяровіча “На трапяткім агні”. Яе прэзентацыя адбылася ў рамках XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу.

саромеўся друкаваць іх. Тым больш што апавяданні мелі дастаткова інтымны, камерны характар. На шчасце для чытачоў і слухачоў Гальпяровіча (нездарма пісьменнік Анатоля Бутэвіч адзначыў, што беларускае радыё гаворыць словамі Навума Якаўлевіча), празмерная сціпласць аўтара была пераадолена. У выніку з’явілася кніга “На трапяткім агні”, а чытачы нарэшце змоглі пазнаёміцца з Гальпяровічам-празаікам.

Значная частка твораў мае дакументальную аснову. Цікава, што імёны некаторых дзеючых асоб пісьменнік змяніў, а вось іншыя пакінуў. Як прызнаўся сам Н. Гальпяровіч, адзін чалавек нават пакрыўдзіўся на яго

за напісанае. Але мяркую, што астатняя аўдыторыя ўспрыме “На трапяткім агні” па-іншаму. Нездарма аўтар, паводле ўласных словаў, імкнуўся казаць пра людзей добрае.

Адным з герояў прэзентацыі стаў акцёр Алгэ Віяярскі, які бліскуча ўвасобіў перад прысутнымі апавяданне “Веласіпед”, змешчанае ў кнізе. Гісторыя пра хлапчука, яго мару катацца на веласіпедзе і шлях, які быў выбраны для яе ажыццяўлення, засведчылі пра шчырасць, мяккі лірызм і лёгкую іронію, што ўласцівыя творам Н. Гальпяровіча. Цікава, што зямляк аўтара, пісьменнік Алесь Савіцкі, прызнаўся: прыкладна такая ж гісторыя адбылася ў даваенным Полацку ў часы яго дзяцінства.



Прычым чарга на яго веласіпед была распісана на два месяцы наперад, а хтосьці купляў месца ў ёй за два мяхі яблыкаў.

Бадай, усе ўдзельнікі прэзентацыі адзначылі паэтычны настрой новай кнігі Н. Гальпяровіча, якая абавязкова выкліча цікавасць у чытачоў.

3-пад няра

Вялікую колькасць прыхільнікаў сабраў Міжнародны фестываль-кінакааперацыя “Сінема Perpetuum Mobile”, арганізаваны Мінскім кінаклубам пры падтрымцы Белвiдэаэнтра. Фестываль незалежных фільммейкераў мае пэўную асаблівасць: спецыяльна да ўдзелу ў ім здымаюцца кароткаметражныя стужкі на тэму “вечны рухавік” — вечнае мастацтва, ідэя, свабода жыццё, супярэчнасць. Мінчане і госці сталіцы ўбачылі 190 стужак з 35 краін свету, сярод якіх былі і лепшыя работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Цэлы тыдзень — з 13 па 18 лютага — у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы праходзіць пад знакам Свята закаханых. Якія вершы Янкі Купалы былі напісаны пад уздзеяннем гэтага светлага пачуцця? Што наогул вядома пра асабістае жыццё паэта і яго захапленні? Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні наведвальнікі знаходзяць у музеі. Шчаслівы вынік каханя — вяселле. У сям’і жанчыне адводзіцца важная роля — вернай спадарожніцы, сябра, ахоўніцы сямейнага агменю. У Янкі Купалы была такая каханая — Уладка Станкевіч. У гасцей музея ёсць унікальная магчымасць наведаць выстаўку, якая прысвечана Уладзіславу Францаўне, жонцы паэта.

Вольга ПАРХІМОВІЧ

Напярэдадні Дня Святога Валянціна ў клубе “Салтайм” адбыўся незвычайны канцэрт “Прызнанні”. Папулярныя ў моладзевым асяроддзі музычныя калектывы “Нельга Забыць” (акустык-рок), “ВЕРАСЕНЬ” (рок), “White Night Blues” (блюз), “3-Zna” (альтэрнатыўны рок) і бард Паліна Рэспубліка прадэманстравалі прысутным, як можна прызнавацца ў каханні ў розных музычных стылях. У цэнтры ўвагі “Прызнанні” паўстала ўсё багацце гукавой палітры, усе выяўленчыя магчымасці гітарнай музыкі. Канцэрт стаў сумесным праектам барда Вольгі Акуліч і прома-групы “ВЮ”. Аўтарам ідэі выступіла пэтэса Віка Трэнас.

Паліна ПРЫГОДЗІНА

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокае спачуванне галоўнаму рэдактару выдавецтва “Мастацкая літаратура” Шніпу Віктару Анатольевічу ў сувязі з напаткаўшым яго горам — смерцю МАЦІ.

Калектыў УП “Мастацкая літаратура” выказвае шчырае спачуванне галоўнаму рэдактару выдавецтва “Мастацкая літаратура” Шніпу Віктару Анатольевічу ў сувязі з напаткаўшым яго горам — смерцю МАЦІ.

Калектыў РВУ “Літаратура і Мастацтва” выказвае шчырае спачуванне галоўнаму рэдактару выдавецтва “Мастацкая літаратура” Шніпу Віктару Анатольевічу ў сувязі з напаткаўшым яго горам — смерцю МАЦІ.

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ выказваюць шчырае спачуванне галоўнаму рэдактару выдавецтва “Мастацкая літаратура” Шніпу Віктару Анатольевічу з выпадку напаткаўшага яго гора — смерці МАЦІ.

Калектыў РВУ “Літаратура і Мастацтва” выказвае шчырае спачуванне супрацоўніцы Вользе Амельчанцы ў сувязі з напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю МАЦІ.

Артлінія

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота Віктара Кавалёва

Не адзін толькі Дзень святога Валянціна ёсць у закаханых. Усе дні года — для іх! З гэтым цяжка не пагадзіцца, апынуўшыся ў творчай атмасферы Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра. Свята ўсіх закаханых мінула, ды наступным вечарам тут палымнелі сапраўдныя жарсці. На сцэне, вядома: у прэм’еры тэатралізаванай канцэртнай праграмы “Польмя каханя”.

Аўтар гэтага творчага праекта, мастацкі кіраўнік калектыву Адам Мурзіч падчас сустрэчы з журналістамі патлумачыў, што новая работа скіраваная на развіццё класічнага напрамку ў рэпертуары тэатра. Для яго артыстаў, музыкантаў “Польмя каханя” — захапляльная магчымасць падтрымаць творчы тонус, павысіць градус прафесійнага майстэрства ва ўсім вакальным цэхах, а таксама ў аркестры. У імпрэзе адмысловым чынам спалучыліся шчырыя, адухоўленыя, пранікнёныя ўзоры вакальнай

Дзе музыка, там і каханне



лірыкі Сяргея Рахманінава (1-е аддзяленне) і яго дэбютная аднаактовая опера “Алека”, напісаная паводле паэмы Аляксандра Пушкіна “Цыганы”. Нягледзячы на камерны характар праграмы, яе стваральнікам (музычны кіраўнік і дырыжор Юрый Галяс, рэжысёр-пастаноўшчык Ганна Маторная, мастак Любоў Сідзельнікава) і артыстам удалося пазбегнуць стылістыкі касцюміраваных філарманічных вечароў і парадаваць публіку не падборкай раманаў і операй у канцэртным выкананні, а творам тэатральнага

мастацтва. Дакладней, музычна-тэатральнага.

Дзівосныя рахманінаўскія раманы, у адмыслова зрэжысёраваным парадку гучання, утварылі жывую нізку вобразаў, ад якой працягнулася найтанчэйшая духоўная павязь з пачуццёвым светам лірыка-псіхалагічнай оперы, прадстаўленай у канцэртна-сцэнічным выкананні.

“Алека” — сур’ёзны і складаны музычны матэрыял, які вымагае магутных оперных галасоў і, вядома ж, акцёрскага майстэрства.

Можна было б запрасіць на вядучыя партыі калег з Вялікага тэатра, на сцэне якога гэтая опера С. Рахманінава ідзе ўжо не адзін сезон, аднак... аднак такі падыход супярэчыў бы мэтам праекта, тым болей што сёння ў калектыве БДАМТ ёсць свае салісты, здатныя годна спяваць класіку і спраўляцца са складанымі акцёрскімі задачамі. Выканаўчы склад “Алека” рыхтаваўся без дублёраў: Земфіра — Лідзія Кузьміцкая, Малады цыган — Яўген Ермакоў, Старая цыганка — Святлана Маціўская. За адсутнасці свайго саліста-баса на ролю Старога цыгана запрасілі Дзмітрыя Трафімука з НАВТ Беларусі, дзе партыі першага плана ён ніколі не спяваў. А ўвасабіць вобраз галоўнага героя, Алека, прапанавалі Уладзіславу Успенскаму — салісту Маладзёжнай акадэміі Марыінскага тэатра Санкт-Пецярбурга, нашаму земляку, вучню А. Мурзіча.

На здымку: дырыжор Юрый Галяс, лаўрэат міжнародных конкурсаў Лідзія Кузьміцкая і мастацкі кіраўнік БДАМТ, заслужаны работнік культуры Беларусі Адам Мурзіч.

Повязі

«Туш спявае песню ў вершах...»

Выстаўка каліграфічных прац майстра Лі Цзо адкрылася ў галерэі “Мабільная” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Экспазіцыю склалі больш як 60 каліграфічных твораў. Ініцыятарамі выстаўкі выступілі Саюз пісьменнікаў Беларусі і Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ.

Ірына АЛЯКСАНДРАВА, фота Валерыя Харчанкі

Каліграфія — неад’емная частка кітайскай культуры. Для заходніх градыцый не характэрна звязваць гэтак шмат з уменнем прыгожа пісаць. Хаця ў эпоху Сярэднявечча, калі кнігі яшчэ былі рукапіснымі, падобны талент і ў нас цаніўся высока, бо даваў чалавеку магчымасць забяспечана пражыць жыццё. Успрымаць каліграфію як мастацтва і атрымліваць асалоду ад сузірання слоў, старанна выведзеных старажытнымі прыгасаваннямі для пісьма, — гэта даступна і нам. Каб было інакш, то не выклікаў бы, пэўна, такой цікавасці ў суайчыннікаў праект факсімільнага выдання таго ж “Слудкага Евангелія” ці перспектыва факсімільнага выдання “Жыцця Еўфрасінні Полацкай”. Аднак шчырая і кранальная вера кітайцаў у тое, што майстэрства каліграфіі мяняе жыццё чалавека, а каліграфічны твор у доме можа паўплываць

на дасягненне сямейнай гармоніі, для нас пакуль неспасцігальныя.

І ўсё ж ёсць штосьці незвычайна прыцягальнае ў пісьмёнах, нанесеных майстрам на спецыяльна і прыдзірліва адабраную аснову. Цяпер гэта не заўжды шоўк, як патрабуе кітайская традыцыя. Гэта можа быць і папера. Але — самая лепшая. Атласная, з далікатным залатым ціценнем, празрыста-зіхатлівая, як рысавая пудра.

Майстар Лі Цзо парадаваў беларускіх прыхільнікаў яшчэ і тым, што пераклаў для іх тэксты сваіх каліграфічных твораў, якія аказаліся вытанчанымі аўтарскімі вершамі. “Туш спявае песню ў вершах, пэндзаль іграе на струнах паперы”. “Без старання нічога не зробіш, толькі вялікая мэта дае табе сапраўдную сілу”. “Асенняя вода выходзіць патокам і на ўсход, і на захад. Толькі маладосць застаецца, імкнучыся да вялікай мэты”.

Лі Цзо — прафесійны каліграф, пераможца шэрагу каліграфічных конкурсаў у сябе на ра-



дзіме. Працуе выкладчыкам кітайскай мовы на факультэце міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Жаданнем зблізіць кітайскі і беларускі народы выклікана ідэя пазнаёміць нашых аматараў прыгожага з традыцыямі каліграфіі. А для суайчыннікаў Лі Цзо рыхтуе іншы падарунак — перакладае на кітайскую мову творы сучасных беларускіх пісьменнікаў, сваіх сяброў з Саюза пісьменнікаў Беларусі.

На здымку: майстар Лі Цзо. Чалавек з такім прыгожым почыркам не можа мець дрэнны характар.

Выток наш і аснова

Ірына ТУЛУПАВА

— Аляксандр Аляксандравіч, Міжнародны дзень роднай мовы — знакавы для ўсіх краін, але чым ён адметны для Беларусі? Ёсць асаблівасці падыходу да яго святкавання?

— Дзень Міжнароднага дня роднай мовы агульная для ўсіх: падтрыманне нацыянальных моў і культур, захаванне нацыянальнай адметнасці і нацыянальнай самабытнасці, забеспячэнне права кожнага грамадзяніна карыстацца роднай мовай і стварэнне ўмоў для гэтага з боку дзяржаўных органаў улады. Для розных краін і народаў у залежнасці ад канкрэтнай моўнай сітуацыі актуальнасць Дня роднай мовы набывае сваю спецыфіку. У нашай краіне гэты дзень мае асаблівае значэнне. Святкаванне яго ў Беларусі істотна адрозніваецца ад многіх іншых краін, у тым ліку і суседніх. Для большасці краін свету, напрыклад, правядзенне Міжнароднага дня роднай мовы накіравана на падтрыманне моў нацыянальных меншасцей, павышэнне іх грамадскага статусу і пашырэнне ў практычным ужытку. Спецыфіка Беларусі заключаецца ў тым, што аб'ектам першаступеннай увагі становіцца менавіта беларуская мова — дзяржаўная мова краіны і мова нацыянальнай большасці. Нягледзячы на самы высокі заканадаўчы статус беларускай мовы, сёння існуюць сур'ёзныя праблемы з яе рэальным выкарыстаннем у большасці афіцыйных сфер зносінаў. Інакш кажучы, асноўная ўвага ўдзяляецца пытанням прывядзення рэальнай моўнай сітуацыі ў адпаведнасць з існуючым заканадаўствам у моўнай сферы. Другі аспект праблемы, які патрабуе самай пільнай увагі, заключаецца ў тым, што праблемы паўнаважнага функцыянавання мовы актуальныя не толькі для моў нацыянальных меншасцей, але і для моў з высокім заканадаўчым статусам. Пры гэтым часта аказваецца, што мове нацыянальнай большасці значна цяжэй вырашыць гэтыя праблемы, чым мове нацыянальнай меншасці.

— Якія ўстановы і арганізацыі найбольш актыўна адзначаюць гэты дзень?

— На працягу ўжо многіх гадоў Міжнародны дзень роднай мовы набывае ў нашай краіне агульнадзяржаўнае гучанне. Практычна ва ўсіх міністэрствах і ведамствах, арганізацыях і ўстановах праводзяцца розныя мерапрыемствы, у якіх найбольш актыўна ўдзельнічаюць установы адукацыі ўсіх узроўняў, выдавецкія арганізацыі, творчыя саюзы, навукова-даследчыя ўстановы гуманітарнага профілю, СМІ і інш. У акадэмічным Інстытуце мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы таксама ладзяцца розныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Міжнароднага дня роднай мовы, а нашы супрацоўнікі актыўна выступаюць з дакладамі і лекцыямі пра беларускую мову ў розных арганізацыях, у студэнцкіх аўдыторыях, перад школьнікамі.

— У тых працэсах, якія адбываюцца ў сучаснай беларускай мове, што ёсць аб'ектыўнага і суб'ектыўнага?

— На пачатку XXI стагоддзя беларуская мова — гэта высокаразвітая літаратурная мова, якая можа паспяхова абслугоўваць усе

21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Напярэдадні яго на пытанні “ЛіМа” адказаў дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, старшыня Беларускага і Міжнароднага камітэтаў славістаў Аляксандр Лукашанец.



камунікацыйныя сферы жыцця грамадства. Яе сістэма дынамічна развіваецца ў рэчышчы агульных тэндэнцый для сучасных славянскіх моў: да інтэрнацыяналізацыі і нацыяналізацыі. З першай тэндэнцыяй звязана інтэнсіўнае папаўненне слоўнікавага складу беларускай мовы актуальнай лексікай іншамовнага паходжання і яе адаптацыяй. З другой — пашырэнне ў маўленні тых сродкаў, якія падтрымліваюць і ўмацоўваюць нацыянальную спецыфіку беларускай мовы ў параўнанні з суседнімі блізкароднаснымі мовамі, перш за ўсё рускай. Зразумела, што ў непасрэднай моўнай практыцы праяўляюцца асаблівасці і нават групавыя суб'ектыўныя густы і схільнасці карыстаўнікаў, аднак усё гэта з часам нівеліруецца і застаецца толькі тое, што найбольш адпавядае сістэме мовы і практычным патрэбам камунікацыі.

— Мова адпостравана ў літаратуры. Згадваючы творчасць беларускіх класікаў, чые юбілейныя святкавалі летась і будзем яшчэ святкаваць у 2012-м (Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка), як асэнсоўваецца іх унёсак у развіццё мовы?

— Зразумела, мастацкая літаратура істотна ўплывае на развіццё сістэмы літаратурнай мовы, садзейнічае ўзбагачэнню яе слоўнікавага складу, павышае прэстыж і аўтарытэт мовы наогул. Таму многія выдатныя беларускія пісьменнікі і паэты сваёй творчасцю, сваім мастацкім талентам зрабілі важкі ўнёсак у развіццё і ўдасканаленне беларускай мовы. Безумоўна, неацэннае значэнне ў гэтых адносінах мае спадчына нашых класікаў Максіма Багдановіча, Якуба Коласа і Янкі Купалы, якія стаялі каля вытокаў новай беларускай літаратурна-пісьмовай мовы. Значны ўплыў на яе развіццё аказалі таксама многія іншыя выдатныя майстры слова XX

стагоддзя. Сваёй творчасцю яны вывелі беларускую мову на высокі ўзровень, яна заняла належнае месца ў сямі славянскіх моў і моў свету.

— Мова развіваецца, пісьмовай ў тым ліку. Прымаюцца правілы правапісу, і вось ужо інтэрнэт мы пішам з малой, а не вялікай, як нядаўна, літары. Але якая форма больш правільная: Раство, Ражаство ці Нараджэнне Хрыстова, Ефрасіння альбо Еўфрасіння, ангел альбо анёл; як перакласці “изустный журнал путешественника”, як выбраць найбольш аптымальны варыянт ужытку?

— Зразумела, што любая натуральная мова, у тым ліку і беларуская, пастаянна развіваецца і ўдасканальваецца. Гэта знаходзіць сваё адпостраванне перш за ўсё ў слоўніковым складзе, які найбольш аператыўна рэагуе на змены ў жыцці грамадства. Выкарыстанне пісьмовай мовы рэгламентуюць правілы правапісу. Усе гэтыя змены накіраваны ў першую чаргу на ўдасканаленне пісьмовай практыкі, аптымізацыю працэсу навучання, пашырэнне беларускай мовы ў сферы афіцыйнага ўжытку. Таму змены, якія адбываюцца на розных узроўнях моўнай сістэмы, як правіла, заканамерныя і апраўданыя. Так, сучаснае напісанне слова *інтэрнэт* з малой літары апраўдана таму, што яно адносіцца да разрады агульных (а не ўласных!) назойнікаў і знаходзіцца ў радзе такіх найменняў, як *пошта*, *тэлеграф*, *тэлефон*.

У сучаснай беларускамоўнай практыцы пашыраны найменні *Раждзаство*, *Раство*, *Ражаство*, *Нараджэнне Хрыста* (*Нараджэнне Хрыстова*), *Божае Нараджэнне*, *Каляды*, якія з'яўляюцца, па сутнасці, сінонімамі. У дадзеным выпадку размова павінна ісці не пра тое, якая форма больш правільная, а пра сферы мэтазгоднага выкарыстання гэтых найменняў. Так, царкоўнаславянскім

Раждзаство пашыраны ў афіцыйным праваслаўным набажэнстве, і гэта цалкам апраўдана, бо ў гэтай сферы царкоўнаславянскім з'яўляюцца дарэчнымі. Слова ж *Раство*, *Ражаство* трэба разглядаць як народна-гутарковыя варыянты царкоўнаславянскага *Раждзаство*. Яны абсалютна дарэчныя ў гутарковым маўленні носьбітаў беларускай мовы. Выраз *Божае Нараджэнне* больш пашыраны ў каталіцкім богаслужэнні, г. зн. мае сваю сферу функцыянавання. На мой погляд, найбольш адпавядае нормам сучаснай беларускай літаратурнай мовы выраз *Нараджэнне Хрыста* (*Нараджэнне Хрыстова*), які дакладна перадае сутнасць паняцця і дазваляе захаваць неабходную ўрачыстасць стылю ў афіцыйным набажэнстве. А вось павіншаваць каго-небудзь вельмі дарэчна “з *Калядамі*”.

Выкарыстанне форм жаночага імені *Ефрасіння* і *Еўфрасіння* таксама стылістычна абумоўлена. Форма *Еўфрасіння* з'яўляецца старой формай сучаснага праваслаўнага жаночага імені *Ефрасіння*.

Гэтакаса выкарыстанне слоў *ангел* і *анёл* звязана з моўнымі асаблівасцямі праваслаўнага і каталіцкага набажэнства.

Нарэшце, пры перадачы рэдкаўжывальных іншамовных выразаў кшталту “*изустный журнал путешественника*” трэба імкнуцца не да складнага перакладу кожнага слова, а да найбольш адэкватнага адпостравання сэнсу выразу. У прыведзеным канкрэтным выпадку самым карэктным адпаведнікам рускага “*изустный журнал путешественника*” магло б стаць беларускае “*гукавы часопіс падарожніка*” ці “*гукавы дзёнік падарожніка*”.

— Беларусь рыхтуецца да чарговага Міжнароднага з'езду славістаў. Чым ён можа стаць для навукі і практыкі?

— Сапраўды, у 2013 годзе ў Мінску адбудзецца XV Міжнародны з'езд славістаў. Гэта найбуйнейшы навуковы міжнародны форум, на якім абмяркоўваюцца праблемы існавання і вывучэння славянскіх моў, літаратур і культур. Праводзяцца з'езды, пачынаючы з 1929 года, рэгулярна кожныя пяць гадоў па чарзе ў розных славянскіх краінах. У іх бяруць удзел вядомыя вучоныя-славісты з розных славянскіх і неславянскіх краін. У Беларусі такі з'езд праводзіцца ўпершыню і мае агульнадзяржаўнае навуковае і культурнае значэнне. Ён дазволіць прадэманстраваць міжнароднай навуковай гуманітарнай супольнасці ўзровень беларускай нацыянальнай навукі, будзе садзейнічаць пашырэнню славістычных даследаванняў у нашай краіне, даследаванню сувязей беларускай мовы з іншымі славянскімі мовамі. Акрамя таго, значэнне гэтага з'езду яшчэ і ў тым, што сам факт правядзення яго ў нашай краіне з'яўляецца сведчаннем таго, што Рэспубліка Беларусь — гэта асобная незалежная славянская краіна са сваёй арыгінальнай мовай, самабытнай нацыянальнай літаратурай, багатай культура і традыцыямі.

Глыбокае-2012

Слова роднае, стваральнае

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ

— Прыязджайце на свята працаўнікоў аграпрамысловага комплексу. Будзе весела і цікава! — гасцінна запрасіла напрыканцы мінулай восені намеснік старшыні Глыбоцкага райвыканкама Галіна Унуковіч.

Мы з удзячнасцю прынялі прапанову.

...У Засвільскім Доме культуры няма дзе яблыку ўпасці. Героі ўрачыстасці — ветэраны працы, лепшыя хлебаробы, жывёлаводы, рабочыя і спецыялісты перапрацоўчых прадпрыемстваў... Ім уручаюцца грашовыя прэміі, падарункі. А самадзейныя артысты прысвячаюць песні — народныя, вясёлыя, сардэчныя. Гучаць пераліваюцца маладыя, сакавітыя галасы. Шчыруе родная мова! Гэтае прыгожае шматгалосе раптам дапаўняе яркае, вобразнае віншаванне дырэктара Празароцкай сярэдняй школы Вольгі Гінько — таксама на чысцюткай беларускай мове, — якое суправаджаецца дружнымі апладысментамі. Заключнае слова бярэ старшыня райвыканкама Алег Морхат. Некалькі слоў прамаўляе па-руску, затым лёгка пераходзіць на беларускую мову і заканчвае выступленне вершам пра хлеб, урадлівую ніву, рупліўца-сейбіта і сінія салаўіныя ранкі.

Кожны раз, бываючы на Глыбоччыне, пераконваюся, што тут роднае, беларускае слова ніколі не было ў заняпадзе, яно і сёння смела гучыць не толькі ў вёсках, але і на гарадскіх вуліцах, у дзяржаўных установах. Ды і самі назвы населеных пунктаў сведчаць пра самабытны характар і майстэрства іх працавітых жыхароў. На ўзнікненне геаграфічных назваў найбольш значны ўплыў аказалі народныя, гістарычныя, этнічны і лінгвістычныя фактары. Прыслухайцеся: Дзегцяры, Леднікі, Шубнікі, Скарабатуны, Бондары, Ганчары, Ткачэўшчына, Краўцы, Кавалі, Леснікі... Пра багацце жывёльнага свету гавораць вёскі Ласі, Лісіцы, Ластаўкі, Ласёва, Барсукі, Дразды, Галубы, Бобрыкі, Гарнастаі, Бабруйшчына.

Назвы большасці гарадскіх вуліц гучаць па-беларуску, а некаторыя з іх названы ў гонар выбітных землякоў-пісьменнікаў — Тамаша Ляшонка, Лявона Ракаўскага — аўтара кнігі “Генералісімус”, “Сувораў”, “Кутузаў”, “Канстанцін Заслонаў”, а таксама стваральніка дэндралагічнага саду Віктара Ламакі, выдатнага вучонага-будаўніка Юрыя Сабалеўскага.

Райвыканкам плануе напярэдадні Дня беларускага пісьменства ўсталяваць памятныя мемарыяльныя дошкі на будынках, у якіх некалі жылі Вацлаў Ластоўскі, Язэп Драздовіч, Тадэвуш Даленга-Мастовіч, Давід Перальман, двойчы Герой Сацыялістычнай Працы авіяканструктар Павел Сухі і іншыя таленавітыя глыбачане.

Таленты тут заўсёды па-сапраўднаму цанілі і шанавалі.

Газета
“Літаратура і мастацтва” —
інфармацыйны партнёр
Свята беларускага
пісьменства.

ЛіМ: 1941 год

Вольга ПАСІЯК

Кавалкі старонак. Месцамі тэксты амаль нечытальныя. Папера захавала энергетыку той далёкай вайны. Цікава, але чамусьці такое ўражанне застаецца толькі ад нумароў за гэты, 1941-ы, год. “ЛіМ” трыццаціх іншы, у ім свая мелодыя горычы, свой непакой. А тут незнарком ловіш сябе на думцы: падарунак лёсу — да апошняй хвіліны жыцця надзеяй на лепшае і не ведаць сваёй будучыні. Нават калі заўтра вайна... І нават калі ў паветры прадчуванне вайны, якое становіцца відавочным толькі праз дзесяцігоддзі.

Ад першага нумара 1941 года пагыхае нейкай містыкай. Магчыма, віной таму супадзенне лічбаў, якое адразу кідаецца ў вочы — першы нумар адначасова пяцісоты. Але такі своеасаблівы юбілейная газета ніяк не адзначыла, сціпла пераключыўшы ўвагу чытачоў на падвядзенне вынікаў мінулага года: “1940 год з’явіўся годам выдатных творчых дасягненняў для тэатраў Савецкай Беларусі. Аб іх сведчыць ужо дэкада беларускага мастацтва, якая з вялікім поспехам трайшла ў Маскве” (ЛіМ, 1941, 4 студзеня). Так, тэатр становіцца ключавой тэмай года. У кожным нумары вострыя на язык крытыкі абмяркоўваюць чарговыя сцэнічныя поспех ці пракол. Самі сабой у памяці ўсплываюць знакамітыя радкі: “Усё жыццё — тэатр, а...” А працяг вы ведаеце.

На гэтай сцэне традыцыйна пачэснае месца займаюць нагоды для свята і жалю. Вось ужо ўвесь народ смуткуе з прычыны 17-й гадавіны з дня смерці таварыша Леніна. А тут самы час адзначыць падзею дзяржаўнай важнасці — маршалу Савецкага Саюза Кліменту Варашылаву споўнілася 60 год. І, бяспрэчна, з 1 студзеня кожны абавязаны распачаць інтэнсіўную падрыхтоўку да 25-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі. Дый Сталінскую прэмію за выдатныя заслугі ў галіне мастацтва і культуры прысудзілі, расставіўшы прадказальныя акцэнт: “Ні ў адной краіне, ні ў адну эпоху клопаты аб развіцці культуры і мастацтва з боку ўрада не дасягнулі такіх маштабаў, якіх дасягнулі яны ў нашай сацыялістычнай радзіме” (ЛіМ, 1941, 22 сакавіка).

Сярод шматлікіх прозвішчаў з усяго Савецкага Саюза, якія вядомы сёння кожнаму больш-менш адукаванаму чалавеку, знаходзім і нашых сапраўды таленавітых землякоў: “Мы ганарымся тым, што ў ліку сталінскіх лаўрэатаў ёсць пяць прадстаўнікоў беларускага савецкага мастацтва: праслаўлены пясняр беларускага народа Янка Купала, народная артыстка СССР Л. Александровская, выдатны майстар беларускага тэатра Г. Глебаў, таленавіты сатырык-драматург К. Крапіва, малады кампазітар, аўтар адной з лепшых савецкіх опер А. Багатыроў” (“У пушчах Палесся” — В. П.) (ЛіМ, 1941, 22 сакавіка).

Прадчуванне вайны, здаецца, было закладзена ў першааснову сістэмы. Яно праікавала ў кожную шчыліну свядомасці, паралізуючы ўсе жывыя клеткі. “Савецкі народ ні на адну хвіліну не забывае ўказанняў геніяльнага Сталіна аб тым, што Савецкі Саюз знаходзіцца ў капіталістычным акружэнні, што мажлівы ўсялякія нечаканасці, калі вораг наспрабуе на нас напасці. Чырвоная Армія, выхаваная партыяй Леніна-Сталіна, гатовая ў любы час стаць на абарону савецкай зямлі і разбіць ворага, які памкнецца напасці на нас, на яго тэрыторыі” (ЛіМ, 1941, 12 красавіка).

А тут чарговая архіважная задача — “ператварыць беларускія балоты ў квітнеючыя палі і лугі”: “Гэта рашэнне мае велізарнае народнагаспадарчае значэнне. Урад і партыя намяцілі праграму далейшага ўздыму каласнага земляробства Беларускай ССР на бліжэйшыя пятнаццаць год” (ЛіМ, 1941, 15 сакавіка). Праз прызму часу ўважлівы назіральнік адчайна выкрыкне: “Што ж вы робіце?” Дый навошта, бо мірнага жыцця засталася занадта мала? Але цяпер судзіць лёгка, бо час умела расставіў усё па сваіх месцах. А тады... “Кадры нашай мастацкай інтэлегенцыі разумеюць, што без авалодання марксісцка-ленінскай тэоры-

яй, без павышэння свайго ідэйнага і культурнага ўзроўню нельга паспяхова развіваць савецкае мастацтва, выходзячы працоўных у духу камунізма” (ЛіМ, 1941, 18 студзеня). Неўміручыя ідэалы будаўніцтва “светлай будучыні” сталіся непахісным пастулатам.

Здаецца, асноўныя ўдары ў той час можна адбівала паэзія, якой прыпісалі вузкую, практычную функцыянальнасць, дзе няма месца творчасці. “Наша партыйная прэса, у прыватнасці

А што ўзамен? Аўтар “Міколка-паравоза” выносіць сваю прапанову: “Нам патрэбна вялікая і мужная паэзія, паэзія, прасякнутая страснай чалавечай думкай, высокімі пачуццямі чалавечка-грамадзяніна, чалавечка-будаўніка і барацьбіта. Нам патрэбна паэзія пачуццяў грамадзян сацыялістычнай радзімы, грамадзян, якія рашуча змагаюцца за мір для сваёй радзімы, вядуць вялікую барацьбу за лепшую будучыню ўсяго чалавецтва. Змаганне за гэтую паэзію — наша задача” (ЛіМ, 1941, 25 студзеня). Практычнасцю абмяжоўвае творцаў і другая вядомая асоба — Пятрусь Броўка: “У чым правы нашы крытыкі? У тым, што яны завяштраюць увагу на пачуцці часу. Калі яны гавораць аб тым, што нам, паэтам, трэба адчуваць час, што трэба быць больш суровымі, больш мабілізаванымі, яны бяспрэчна правы” (ЛіМ, 1941, 25 студзеня).

На шчасце, не застаюцца за бортам і замежныя творцы — газета аддае даніну павагі геніяльнасці Г. Гейне ў дзень 85-годдзя з дня яго смерці: “Гейне быў любімым паэтам Шумана: “скачкі настрою”, глыбокая і вострая іронія любоўнай прыроды — усё гэта радніла паэта і кампазітара” (ЛіМ, 1941, 15 лютага). Уражвае і такая нататка пра аднаго з прадстаўнікоў варажэга капіталізму: “Радые прынесла навіну аб вулічнай катастрофе, якая адбылася ў Нью-Йорку з вядомым скрыпачом Фрыцам Крэйслерам, у выніку якой музыкант атрымаў цяжкія раненні. Цяжка пераацаніць значэнне гэтага выдатнага мастака для сучаснага мастацтва, бо яно даўно пераагнула рамкі скрыпачнага выканальніцтва: ні адна з галін сумежных мастацтваў не пазбегла яго ўплыву, і ён на праву заняў адно з першых месцаў с’тагоддзя” (ЛіМ, 1941, 10 мая). Так і напрошваецца пытанне: ці не спрацаваў у бальшавіцкім друку прыныцп, які набіў аскаміну, — пра памерлых альбо добра, альбо ніяк?

...Апошні нумар “ЛіМа” за 1941 год выйшаў 21 чэрвеня. Яго ключавой тэмай сталі гастролі маскоўскага МХАТа ў Мінску. Па іроніі лёсу, на наступны дзень пачалася вайна, дзе многім было наканавана стаць... зусім не статуістамі. Наступны нумар газеты ўбачыў свет толькі 10 красавіка 1945 года.



Пра патрыярхаў і не толькі

Сяргей ЖОЛУД

У студзеньскім нумары часопіса «Беларуская думка» чытач знойдзе шмат надзённых матэрыялаў.



Так, адразу тром знакавым падзеям у культурным жыцці краіны (90-годдзю адкрыцця ў Беларусі першага класічнага ўніверсітэта — БДУ, 120-м угодкам з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча і 90-годдзю стварэння Інстытута беларускай культуры) прысвечаны артыкул прафесара Алега Яноўскага “Беларусь, рэвалюцыя, культура: успрыняць, прыняць, аб’яднаць”.

Серыю запланаваных часопісам публікацый, прысвечаных Году кнігі, адкрывае навуковы артыкул дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Рамана Матульскага, у якім разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця кнігадрукавання Беларусі ў перыяд з 1918 па 1990 гады ва ўзаемасувязі з сацыяльна-палітычнымі і эканамічнымі працэсамі ў грамадстве.

У студзені “Беларуская думка” працягвае сумесны з Нацыянальнай акадэміяй навук Рэспублікі Беларусь праект “Патрыярхі бе-

ларускай навукі”. Гэтым разам — аповед пра вядомага беларускага вучонага, буйнога спецыяліста ў галіне тэарэтычнай фізікі, метадалогіі і гісторыі навукі, прафесара, члена-карэспандэнта НАН Беларусі Льва Тамільчыка, які за паўстагоддзя выкладчыцкай дзейнасці ў Беларускім дзяр-

жаўным універсітэце накіраваў у спрыяльнае рэчышча навукі некалькі дзясяткаў таленавітых студэнтаў. Дарэчы, Леў Тамільчык вядомы ў беларускім навуковым асяроддзі і як актыўны барацьбіт з псеўданавукай.

У сваім эксклюзіўным інтэрв’ю выданню старшыня Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Лідзія Ярмошына расказвае пра дзейнасць галоўнага выбарчага органа краіны, акцэнтуючы ўвагу на найбольш значных момантах выбарчага заканадаўства, выказвае асабістае стаўленне да адной з галоўных у гэтым годзе ў грамадска-палітычным жыцці нашай дзяржавы падзей — маючых адбыцця парламентскіх выбараў.

Пра задачы, якія стаяць перад сістэмай эканамічнага правасуддзя на сучасным этапе развіцця

нашай дзяржавы — у гутарцы Галіны Махнач са старшынёй Вышэйшага Гаспадарчага суда Рэспублікі Беларусь Віктарам Камяным. У прыватнасці, ён засяроджвае ўвагу на зменах у Гаспадарчым працэсуальным кодэксе, пры гэтым асабліва ўвага надаецца альтэрнатыўным формам гаспадарчага правасуддзя і мерам, якія прымаюцца супрацоўнікамі гаспадарчых судаў па іх укараненні.

Цікавым падаецца і артыкул “Армія народа” Германа Маскаленкі, які выступае ў падтрымку выбранай кіраўніцтвам Беларусі мадэлі арганізацыі абароны нашай Айчыны. Аўтар пацвярджае сваю пазіцыю прыкладамі з нядаўняга мінулага і дня сённяшняга. У прыватнасці ён з пэўнай прамога чалавечка абгрунтоўвае мэтазгоднасць стварэння ў Беларусі войск тэрытарыяльнай абароны. Актуальнымі падаюц-

ца і тыя раздзелы артыкула, дзе журналіст разважае пра вытокі патрыятызму, прыводзіць прыклады амерыканскага вопыту ваенна-патрыятычнага выхавання моладзі.

Нядаўна споўнілася 20 гадоў беларуска-кітайскаму партнёрству. Гэтай падзеі прысвечаны артыкул “Стратэгія ўзаемадзеяння”, аўтарамі якога з’яўляюцца прафесар Леў Крыштаповіч і кандыдат палітычных навук Аляксандр Філіпаў. У сваім матэрыяле яны разглядаюць шматлікія грані беларуска-кітайскага супрацоўніцтва за апошнія два дзесяцігоддзі.

З іншых публікацый студзеньскага нумара “Беларускай думкі” таксама можна даведацца пра праблемы развіцця канкурэнцыі на айчынным рынку жыллёва-камунальных паслуг, развіцці ў апошнія два дзесяцігоддзі энергетычнай галіны краіны, сацыяльна-эканамічным супрацоўніцтве асобных беларускіх і польскіх рэгіёнаў і інш. Часопіс таксама друкуе вынікі сацыялагічнага апытання, праведзенага аналітычным цэнтрам ЕсоМ і прысвечанага вынікам мінулага года як для Беларусі ў цэлым, так і для кожнага яе грамадзяніна.

Пра шматколёрнасць гаварыце...

Васіль СНУСЦІК

І раней, і часам сёння, стараючыся вывесці формулу паспяховасці развіцця нацыянальнай літаратуры, мы часта прыводзім факты ўдалага шэсця беларускага мастацкага слова па свеце. Стараліся сябраваць не толькі з літаратурамі суседзяў, а і ў далёкія краіны зазіралі.

Несумненна, перакладам паэзіі, прозы на іншыя мовы спрыялі і іншыя, непараўнальна больш высокія ідэалагічныя і эканамічныя магчымасці. Знаходзячыся ў складзе Савецкага Саюза, Беларусь і беларускія пісьменнікі шмат што маглі сабе дазволіць. Было ў тых магчымасцях і такое, што пераклады ажыццяўляліся і выдаваліся на месцы, у Мінску, Маскве, а пасля ўжо перасылаліся, распаўсюджваліся ў іншых краінах, у залежнасці ад таго, на якой мове ў іх размаўлялі. Як прыклад — кнігі Максіма Танка на англійскай, арабскай, іспанскай мовах былі выдадзены ў Мінску. Друкаваліся творы беларускіх пісьменнікаў і ў маскоўскім шматмоўным часопісе “Савецкая літаратура”. Выдавочна, што была ў гэтым некаторае штучнасць, бо часам спрацоўвалі суб’ектыўныя механізмы цікаўнасці да нацыянальных літаратур. Перакладалі перш-наперш лаўрэатаў, народных пісьменнікаў. Хаця большасць іх твораў і была вартай увагі. Іншая справа, што не дужа шырокім быў калідор, праз які можна было набыць вядомасць у свеце. Ды сёння, на вялікі жаль, калідор гэты стаў яшчэ вузейшым.

Калі ўжо выбралі ў якасці прыкладу Танка, то хацелася б задацца і такім пытаннем. Сёлета адзначаецца 100-годдзе з дня нараджэння вялікага беларускага паэта. Пайшоў ён з жыцця ў 1995 г., амаль да самай смерці з’яўляліся публікацыі перакладаў з яго паэзіі ў розных краінах. У 1987-м выйшла кніга па-каракалпакску ў Нукусе (Узбекістан), у 1989-м — на туркменскай мове ў Ашхабадзе, у 1986 — 1987 гадах — паэтычныя зборнікі на малдаўскай, літоўскай, сербальскай... А колькі публікацый, як сведчыць біябібліяграфічны слоўнік “Бела-

рускія пісьменнікі”, было ў 1982-м — трэба разумець, да 70-годдзя народнага паэта Беларусі! Можа, і сёлетні, год 100-годдзя Максіма Танка, будзе ўрадлівым на публікацыю перакладаў яго паэзіі на іншыя мовы?.. Наўрад ці.

Але ж давайце крыху паразважаем. Давайце адкінем убок размовы пра тое, што парушыліся сувязі, знішчаны колішнія масты дружбы, братэрства літаратуре. Яно, магчыма, і так. Але вось ужо трэцяе дзесяцігоддзе Беларусь заўважвае пра сябе як самастойная, суверэнная дзяржава. Дыпламатычным стасункам Рэспублікі Беларусь з цэлым шэрагам краін сёлета спаўняецца 15 — 20 гадоў. Нашмат прасцейшымі сталі паездкі — турыстычныя, дзелавыя — у сям’ю далёкія ад нас краіны. Што ўжо казаць пра інтэрнэт-прасторы, новыя магчымасці імгненных электронных стасункаў. Апошняя акалічнасць ужо актыўна прымяецца да увагі і беларускімі пісьменнікамі. Канечне, у большай ступені — з пакалення маладзейшых.

Але ж размова пра класікаў, пра іх далейшую дарогу ў свет іншых мастацкіх культур. Напісанае Коласам, Купалам, Багдановічам, Куляшовым, Танкам, Быкавым, Шамякіным, Мележам — хіба гэта і сёння не прадмет нацыянальнага гонару?! На мой погляд, мы ў стане прапагандаваць беларускую літаратуру ў свеце. Патрэбны толькі жаданне і сістэмная праца. Ужо не адзін год, пачынаючы з 2007, Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь у Дзень беларускага пісьменства ладзіць “круглыя сталы” з удзелам літаратараў розных краін свету. За гэты час у Мінску і іншых

гарадах Беларусі пабывалі пісьменнікі з Расіі, Сербіі, Балгарыі, Чарнагорыі, Польшчы, Казахстана, Украіны, Таджыкістана, Літвы, Босніі і Герцагавіны... Склаліся пэўныя стасункі. Пачалі актыўней друкавацца ў замежжы сучасныя беларускія аўтары. Выдавочна, мерапрыемствы такога кшталту трэба праводзіць і ў звязку з юбілейнымі датамі. Таму лагічна задацца наступнымі пытаннямі. А ці запрашаны будучы замежныя літаратары на ўрачыстасці ў знак 130-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа і Янкі Купалы, 100-годдзя Максіма Танка?

Некалі ўражлівай падзеяй стала выданне кнігі аднаго верша Янкі Купалы “А хто там ідзе?” на розных мовах свету. Ці плануецца штосьці падобнае? Выдатна, што Беларускі фонд культуры ажыццявіў выданне “Дзікага палывання караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча на чатырох мовах. Значыць, ёсць магчымасць, ёсць досвед і ёсць патэнцыял працы ў гэтым кірунку. Варта толькі пашырыць усё гэта, развіць, надаць сур’ёзную увагу. А мо ў тых ці іншых клопатах, ініцыятывах варта аб’яднацца розным грамадскім, дзяржаўным і навуковым інстытутам?.. Важна, безумоўна, каб у стасунках з тымі ці іншымі літаратурамі былі генератары, свайго роду актыўныя. Як, дарэчы, у Беларусі, так і ў замежжы. Выбітны прыклад — руплівасць доктара філалагічных навук, прафесара БДУ Івана Чароты. Ён не толькі на беларускую перакладае паэзію і прозу літаратурнага народаў былой Югаславіі, але і робіць адваротныя пераклады — з беларускай на сербскую, чарнагорскую. Між іншым, і

выхаванец беларускага літаратурнага асяроддзя — перакладчык беларускай прозы на нямецкую мову Уладзімір Чапега. Такіх энтузіястаў знайсці няпроста. Яны самі прыходзяць у свет мастацтва.

Але варта шукаць апырышча на глебе іншамоўных літаратур. Хіба не змаглі б гэтую паспрыяць нашы дыпламатычныя місіі ў іншых краінах? Няўжо культура, літаратура не павінна быць гэтак жа стратэгічным кірункам у іх рабоце, як і знешнеэканамічныя, гандлёвыя адносіны?.. Хаця б дзеля таго, каб нагадаць свету, што мы ёсць, што мы нечага вартыя, што наша мастацкае слова можа быць роўным у стасунках з іншымі нацыянальнымі літаратурамі.

Так, складана прыйсці ў краіны Азіі, Афрыкі, не ведаючы мянмскай, тайскай, в’етнамскай, малагасійскай, лаоскай, інданезійскай (у Інданезіі жыве 231 мільён чалавек, і там працуе беларускае пасольства!), бенгальскай, пушту, дары... Але і ў далёкіх краінах ведаюць калі не знаёму нам рускую, то хаця б англійскую, французскую, партугальскую, іспанскую мовы. Масты братэрства з суседзямі — гэта добра. І іх варта ўсталёўваць і ўмацоўваць. Масты для паразумення з усім светам, уваходжання ў прастору іншых цывілізацый — выдавочна, не меншая патрэба часу. І ніякімі адгаворкамі кшталту “а ці цікавая наша літаратура народу самой Беларусі”, тут, пэўна, мы не апраўдаемся. Дарогі трэба выбудоўваць у розных кірунках. Адзін з іх — засваенне сусветнай мастацкай прасторы. Усе магчымыя ў беларускага слова для гэтага ёсць.

Захоплены жыццём

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1).

І тут паўстае яшчэ адна спроба спалучыць гарадскую і вясковую свядомасць. Увогуле, дыялог паміж гэтымі сусветамі вядзецца ў літаратуры працягла час. Напрыклад, для Мацея Бурачка (Ф. Багушэвіч “Дудка беларуская”) горад уяўляўся зусім чужой і незразумелай стыхіяй, а для лірычнага героя М. Багдановіча вясковыя краявіды былі падставай для рэфлексій, успамінаў, асацыяцый. У горад, праўда, па розных прычынах, ад меркантильных да высокіх, імкнуліся героі Л. Калюгі і М. Гарэцкага.

А вось у Міхася Стральцова людзі з вясковымі каранямі ўжо абжыліся ў горадзе, завялі маёмасць, сяброў, суседзяў, патрапілі ў гарадскі рытм жыцця — словам, знешне сталі гараджанамі. Але ж іх генетычная памяць належыць вёсцы, яе ўкладу, сялянскай працы, якая падпарадкоўваецца перш за ўсё прыродзе і таму розная ў кожны сезон, а не аднастайная, як у горадзе. Здаецца, Віктар і Ігнат больш арганічна адчуваюць сябе а чацвёртай гадзіне раніцы, калі няма яшчэ машын і людзей, што ствараюць такую дарэмнаю мітусню. “Недзе за горадам узыходзіла сонца. Яно не адзывалася яшчэ ў горадзе, але я ведаў: сонца ўзыходзіла” (“Сена на асфальце”). Раптам Віктар разумее, што для ўсіх штотдзень узыходзіць адно і тое ж сонца, што род-

ны пах сена можна адчуць і сярод каменных гмахаў, што, зрэшты, існуе найвышэйшая сусветная гармонія, якая дазваляе ствараць самога сябе, а не проста блукаць паміж рознымі вымярэннямі, вырашаючы, дзе б ты быў больш шчаслівым. Мастацкім адкрыццём М. Стральцова стаў вобраз урбанізаванага сяляніна, створаны з глыбокім веданнем псіхалогіі чалавечай нагуры і пададзены праз ёмку супярэчлівую формулу “сена на асфальце”. Асаблівасць героя гэтага тыпу ў тым, што ён можа ахвяраваць спрадвечнай спрэчкай паміж горадам і вёскай на карысць гармоніі душы, самарэалізацыі, пошуку рэзерваў і адкрыццяў у самім сабе, перажываючы сваё другое нараджэнне.

Да творчых здабыткаў Міхася Стральцова адносіцца і ўменне спалучаць формы класічнай навелы з нечаканым зместам, з сюжэтам, які проста не мае класіфікацыі. Менавіта да такіх твораў належыць апавяданне “Смаленне вепрука”. Дакладней кажучы, гэта апавяданне пра ненапісанае апавяданне, пра тое, што магло б здзейсніцца, адбыцца, калі б гэты тэкст не быў “эпітафіяй”, як вызначае сам Стральцоў. Увогуле, цікава тое, што тут і героём, і ахвярай адначасова з’яўляецца вярчук. Чаму не іншая якая жывёла? Што за эстэтыка ў апісанні гэтага бруднаватага, тлустага парсучка? Але

ж менавіта гэты вобраз прымушае ўзгадаць пра лёс і наканаваць. Любы можа быць гаспадаром свайго лёсу, які можна змяніць, палепшыць. Наканаваць ж — тое, што адбудзецца, яго пазбегнуць немагчыма. А вярчук якраз і ёсць жывёла, якую гадуюць, каб забіць.

Такім чынам, жыццё ўвогуле становіцца ілюзорным, умоўным, што нагадвае эстэтыку тэатра абсурду. І яшчэ адна акалічнасць звяртае на сябе увагу: адноснасць прасторы і часу. Прастора паўстае перад чытачом то як акрэсленая, напоўненая асобамі і дзеяннямі, то як канстанта, каштоўная сама па сабе. Час таксама ўмоўны. Той, хто ўсведамляе пачатак і канец, бачыць хуткаплыннасць і логіку часу. Для падсвядомасці і Сусвету час вымяраецца па-іншаму. “Ёсць, на жаль, рэчы, непадуладныя нам, але ж ёсць і суцэльнасць, ёсць і надзея” (“Смаленне вепрука”). Навела ўражвае асаблівасцю кампазіцыі і стылю, знаходзіцца на мяжы вышталонай прастасці, шчырасці і нявыказанасці падсвядомага. Тут адбываецца персаніфікацыя інтуіцыі. Яна становіцца ледзь не галоўным героем, дапамагаючы астатнім персанажам сустрэцца з сабою па-за межамі звыклых спраў, акрэсленай прасторы і абмежаванага часу.

Яшчэ адзін загадкавы, таемнічы і негаваркі персанаж твораў М. Стральцова — ка-

ханне. Мы ўзіраемся ў прыхаванасць пачуццёвай плыні, далікатнасць, недэманстрацыйнасць паводзін закаханых. Але каханне — адначасова і абавязковая ўмова чалавечага жыцця, і ўзнагарода, што дастаецца толькі таму, хто здолее яе ацаніць. Каханне можа прысутнічаць у выглядзе ўспаміну і надзеі. Напрыклад, малады настаўнік Сцяпан (“Дома”) знаходзіцца паміж успамінамі пра былое першае пачуццё і чаканнем новага, якога яшчэ няма, яно нагадвае міраж. І тады, прыпадаючы да ўяўнай крыніцы, герой адчувае прыкрасць самападману. Так адбываецца з Міколам (“Восеньскі ўспамін”), які, паддаўшыся мімалётнаму жаданню, падмануў дзявочыя спадзяванні. Каханне можа прысутнічаць і дзейнічаць як незалежная ад абставін субстанцыя, аднойчы створаная Ім і Ёй. Гісторыя Васіля і Марыны (“Двое ў лесе”) пераканаўча сведчыць прасамакаштоўнасць сапраўднага пачуцця, пра ягоную вялікую сілу, якая дазваляе закаханым быць побач заўсёды, нават калі іх разлучае лёс. А часам каханне дапамагае чалавеку зразумець, хто ён ёсць, як хоча пабудаваць сваё жыццё, дапамагае знайсці сябе, адшукаць сваю палавінку. Такі лёс чаквае Яўгена (“Свет Іванавіч, былы донжуан”), які раптам адчуў сябе шчаслівым пасля аднаго, але затое таго самага

важнага начнога тэлефоннага званка.

Увогуле, уражвае паліфанічнасць тэм, сюжэтаў, жанраў, у якіх праявіў сябе Міхась Стральцоў. Літаратурная крытыка ў ягоным выкананні — паўнаважаны самакаштоўны мастацкі тэкст. У апавесці-эсе “Загадка Багдановіча” выдавочна, што пісьменнік імкнецца да суразмоўя з Багдановічам, каб зазірнуць у сябе, перасэнсаваць даўно знаёмае, удыхнуць жыццё ў блізка яму вобраз. Мы бачым і высока ацэньваем уменне Міхася Стральцова быць далікатным і ўважлівым, шчырным і асцярожным у дачыненні да лёсу Максіма Багдановіча.

Завяршаючы гэтыя развагі, хацелася б асобна сказаць пра актуальнасць творчасці пісьменніка, якая выразна адчуваецца ў наш хуткаплынны і прагматычны час. Міхась Стральцоў, з’яўляючыся сапраўдным арыстакратам духу, умеў радавацца жыццю, дзівіцца ягонай разнастайнасці, заўважаць прыгажосць Сусвету. І ні ў жыцці, ні ў літаратуры Міхасю Стральцову не трэба было спаборнічаць, каб атрымаць ці перамагчы. Куды спяшацца чалавеку, чый жыццёвы і прафесійны талент заўсёды пры ім? “Любуючыся цудоўным, я жыў, як хацеў”, — напісаў аднойчы ў XVI стагоддзі Басэ. Мы не перастаем захапляцца асобамі, якія ва ўсе часы былі здольныя спасцігнуць праўду і законы жыцця ва ўсёй яго рознакавасці, зменлівасці, гармоніі, супярэчнасці, схаваным і выдавочным характэстам.

Ягор КОНЕЎ

Вядома, я не маю намеру пераконваць шануюнага аўтара ў адваротным. Паводле ўласнага вопыту ведаю, што нават калі скарыстаеш у час размовы пераканаўчыя аргументы, пераможаны суразмоўца будзе адчуваць сябе прыніжаным і ганьбы сваёй не забудзе. Таму звычайна я імкнуся пазбягаць спрэчак. Аднак калі аўтар агучвае тое, пра што, як кажуць, у самога “баліць”, то адмаўчацца часам немагчыма.

Гадоў дваццаць таму я шмат у чым пагадзіўся б з Сяргеем Грышкевічам. У часы студэнцтва як сумленны вучань я прачытаў амаль усе прыгаданыя ім у эсе трылогіі, тэтралогіі і пенталогіі. Памятаю, што калі проза Чыгрынава, Заля і Адамчыка засвойвалася даволі лёгка, то ад Шолахавы, Шамякіна і Мележа ціха ўздыхаў, падлічваю колькасць старонак да фіналу і марыў, каб галоўных герояў хутчэй пазабіваў. Засмучала тое, што класікі зусім не дбалі наконт стварэння непрадказальнай інтрыгі або нечаканых паваротаў сюжэта. Таму хоць і разумёў, што ўзбагачаюся інтэлектуальна, аднак занятак той мне падаваўся нудным. Вядома, аніякім пернікам не змусяць мяне іх перачытаць.

У тую часіну, як і Сяргею Грышкевічу цяпер, мне падавалася, што найлепшы па аб’ёме твор — той, які можна прачытаць адным захадам. Не дзіва, што і сам гадоў да трыццаці ствараў пераважна апавяданні — больш як паўсотні былі апублікаваныя на старонках “Маладосці”, “Першацвета”, “ЛіМа” і “Чырвонай змены”. А ў дваццаць дзевяць гадоў зацікавілі мяне постаці знакамітых суйачынікаў — першага летапісна вядомага менскага князя Глеба і героя двух кантынентаў Андрэя Тадэвуша Банавентуры Касцюшкі. Цяпер ужо сам са смехам згадваю, што першапачаткова хацеў пра лёс кожнага з іх напісаць апавяданне. Але толькі паглыбіўся ў вывучэнне гістарычнага матэрыялу, як абрынулася на мяне процьма цікавых звестак, звязаных з гэтымі персанажамі. І чым болей даведваўся пра жыццё героя, тым больш адкрывалася новых якасцей яго натуры, якія працягваліся ў анекдатычных або (часцей!) трагічных здарэннях. І атрымлівалася, што каб персанаж выклікаў хоць нейкую сімпатыю, а яго ўчынкі падаваліся пераканаўчымі, каб сюжэтныя перыпетыі спараджалі цікавасць, трэба пісаць раздзел за раздзелам. Такім чынам аб’ём аказваўся непасрэдна звязаны з якасцю.

У выніку так складалася, што замест апавядання пра Глеба Менскага ў мяне атрымалася аповесць, прысвечаная яго юначым гадам і апублікаваная ў “Маладосці” ў 2005 годзе, а замест навелы пра Касцюшку — чатыры аповесці, якія ахоплівалі перыяд яго жыцця ў 1775 — 1788 гадах і публікаваліся ў “Полымі” ў 2003 — 2009 гадах. І пакуль, як мне здаецца, мой расповед далёкі да завяршэння, бо залез я ў рэаліі XI і XVIII стагоддзяў па самыя вушы і знайшоў там столькі цікавага, што сорамна будзе не распавесці пра гэта чытачам. Таму я не магу пагадзіцца з думкай шануюнага Сяргея Грышкевіча, нібыта ўвасабленне грандыёзнай ідэі на абмежаванай плошчы — амаль што праява сапраўднага таленту. Усё залежыць ад таго, якія задачы ставіць перад сабой літаратар. З цягам часу і набытага вопыту разумееш, што некаторыя гісто-

Аднойчы прачытаў у “ЛіМе” публікацыю, якая навяла мяне на палемічны роздум і падштурхнула падзяліцца ўласнымі развагамі наконт таго, пра што пісаў аўтар. Я маю на ўвазе эсе Сяргея Грышкевіча “Аб’ём і якасць”, у якім грамліся “шматомныя сачыніцелі”, якія не ўмелі ўвасобіць “любую грандыёзную ідэю на абмежаванай папяровай плошчы”, а таксама прарочылася забыццё стваральнікам буйных твораў “з прэтэнзіяй на эпохальнасць”.

Кожны піша, як ён чуе, або «Вэб руліць»!

рыі лепей распавядаць з працягам.

Яскравы прыклад апошняга дзесяцігоддзя ў нашай літаратуры — Уладзімір Гніламёдаў, які з часоў публікацыі “Уліса з Прускі” друкуе раман за раманам сваёй “заходнебеларускай адысеі”.

Пэўныя аналогіі маюцца і за мяжой.

“Патэрыяна” 1997 — 2007 гадоў аказалася б немагчымай, калі б Джоан Роўлінг апісала прыгоды сіраты-чараўніка на сямі старонках. (Прыблізна столькі займае дэталёвы пераказ сагі пра Гары Потэра.) Аднак пісьменніца, так бы мовіць, “развела” сюжэт на сем раманаў — і цяпер мільёны дзяцей у свеце не саромеюцца насіць акулеры, паколькі ўспрымаюць іх як сімвал розуму і адвагі.

Аналагічны ажыятаж назіраецца вакол сагі Джорджа Марціна “Песня ільду і полымя”, якая складаецца з сямі тысяч старонак і пакуль нават не завершаная. Аднак жа гэтая сумесь гэтычнай жорсткасці, распусты і непрадказальных паваротаў сюжэта чытаецца адным захадам, паколькі сярод шматлікіх персанажаў абавязкова знаходзіцца той, з якім сябе атаясамліваеш і перажываеш за ягоны лёс. (Для мяне, напрыклад, такім героем стаўся Цірыён Ланістэр.) Іншыя творы Марціна — шмат гадоў ён пісаў фантастычныя раманы з элементамі жахаў — магчыма, чыталіся б куды лягчэй, калі б

ён скараціў іх да жанру аповесцей. Аднак у “Песні ільду і полымя” знойдзена тая ўдалая аўтарская інтанацыя, якая тым мацней прываблівае вашу ўвагу, чым даўжэй адбываецца дзеянне твора, чым дакладней прапісаныя малагераічныя і ад таго праўдападобныя характары персанажаў. Творы Марціна чарговы раз пацвердзілі тое, пра што сведчыць гісторыя масавай літаратуры: найбольш камерцыйна прыбытковым з’яўляецца жанр не апавядання і не аповесці, але рамана або цыкла раманаў. (Сюды можна далучыць таксама дэтэктывы, “вампірска” сагі, фэнтазі і інш.).

Для нашай літаратурнай суполкі такія аналогіі могуць падацца неадэкватнымі. Калі ўлічыць абмежаваную папяровую прастору айчынных літаратурна-мастацкіх выданняў і колькасць рэальных чытачоў ва ўсёй Беларусі (як мне падаецца, каля дзвюх-трох тысяч), то наіўна чакаць, быццам нехта з нашых пісьменнікаў здабудзе гэтакі ж поспех, як Роўлінг або Марцін. З гэтага пункту гледжання Сяр-

гей Грышкевіч, безумоўна, мае рацыю — “шматомны жанр” у нас неметазгодны. Аднак такая ацэнка слушная, верагодна, для бліжэйшага часу. Што тычыцца крыху аддаленай перспектывы, то тут маюцца падставы для асцярожнага аптымізму.

Цяпер хіба што самы закарэнены кансерватар не заўважае, як друкаванае слова перацякае з папяровай прасторы ў віртуальную. Мае студэнты ў Інстытуце журналістыкі на семінарах апісваюць гэты працэс досыць лаканічна і ёміста: “Вэб руліць!” Гэтая тэндэнцыя відавочная нават на ўступных іспытах. Сёлета на спецыяльнасць “Друкаваныя СМІ” конкурс складаў меней як два чалавекі на бюджэтнае месца, а на “Вэб-журналістыку” — ледзь не тры з паловай.

Вынікі шматлікіх даследаванняў у Еўрасаюзе ды краінах СНД сведчаць, што за апошнія дзесяць гадоў колькасць чытачоў газет, часопісаў і кніжак скарацілася ўдвая. Затое колькасць карыстальнікаў сеткавых бібліятэк узрасла амаль у чатыры разы, прычым пераважна за

электронныя старонкі, якія мелі сваёй мэтай прыцягнуць увагу карыстальнікаў глабальнай сеткі да “папяровага варыянта”. Аднак колькасць падпісчыкаў практычна нідзе не павялічылася. Тады электронныя старонкі пакрысе трансфармавалі ў электронныя версіі. Колькасць супрацоўнікаў рэдакцый, якія абслугоўвалі “папяровую” версію выдання, скарачалася за кошт сыходу на пенсію, а штат электроннай версіі павялічваўся за кошт студэнтаў-выпускнікоў. Эканамічны эффект ад такога новаўвядзення стаўся відавочным недзе гадоў праз пяць-сем. “Віртуальная” аўдыторыя выданняў стала значна пераўзыходзіць рэальную. Падпіску такія чытачы звычайна не афармляюць, аднак прыбытак рэдакцый склалі паступленні ад рэкламы, якая магутнай хваляй перацякала з традыцыйных СМІ ў электронныя. У найбольшым выйгрышы аказаліся тыя ўладальнікі масмедыя, якія раней за канкурэнтаў не ігнаравалі, а засвойвалі вэб-прасторы.

Цяпер цяжкавата верыцца, што “карміцца” нашыя выданні будуць збольшага за кошт віртуальнай рэкламы, а не дзяржаўных датацый. Аднак ці шмат хто з нас верыў дваццаць гадоў таму, што персанальным камп’ютарам і шырокапапалонным інтэрнэтам стануць карыстацца ўсе адукаваныя беларусы? Каб ведаць, у якіх умовах будзем з цягам часу жыць, дадаткова ўважлівай прыгледзецца да суседзяў на захадзе.

Гэтак жа мала хто ў Еўрасаюзе яшчэ нядаўна дапускаў, што гандаль электроннымі кнігамі стане выгаднай справай. Але цяпер пакупнікі атрымлівае не толькі тэкст, які мог бы “спампаваць” з нейкай “халёўнай” вэб-бібліятэкі, аднак і шмат дадатковых бонусаў. Тым не менш, большасць парталаў па-ранейшаму дае бясплатны доступ карыстальнікам да тэкстаў папулярных кніжак, суправаджаючы яго знаёмствам з навізлівай электроннай рэкламай.

Такім чынам, менавіта ў магчыма сферах “вэбу” я бачу перспектывы для далейшага развіцця беларускай раманыстыкі. Кожны піша, на маю думку, як умее. Такія аўтары, як Андрэй Федарэнка або Адам Глобус, дэманструюць свой талент у жанры апавядання. А вось Анатоль Казлоў, як мне падаецца, болей утульна адчувае сябе ў межах аповесці, Леанід Левановіч — у межах рамана і г.д.

Мне могуць запрэчыць, што для напісання раманаў і трылогій цяпер неспрыяльны час. А калі час наогул быў надта спрыяльны для творчасці? Усё роўна ніхто не перашкодзіць пісьменніку напісаць раман ці два ды пакапаціцца пра яго зямельны сюжэт і мастацкую вартасць — няхай і з разлікам на перспектыву.

Рэдактарскае

Як схаваць?

Андрэй ФЕДАРЭНКА



Вядомы крытык, літаратуразнаўца, выкладчыца Лада Алейнік у сваім блогу <http://lada-aleinik.livejournal.com> падняла цікавую, хоць і, на жаль, вечную ў літаратуры тэму — плагіятарства.

Адна 15-гадовая дзяўчынка піша такія апавяданні, што імі зачытваецца ўся школа. Настаўніца запытала ў спадарыні Лады, ці не можна пару твораў вучаніцы надрукаваць у якім-небудзь часопісе.

“Я параіла занесці іх у “Маладосць”. Але настаўніца вельмі прасіла, каб найперш я сама пачытала. Карацей кажучы, неўзабаве атрымала я раздрукоўкі. Пяць апавяданняў — паводле меркавання калегі, лепшых”.

Лада Віктараўна пачала чытаць і ўспомніла, што ўжо сустракала гэтыя сюжэты — ажно чырвэр веку таму — у часопісе “Парус”. Яна вырашыла сустрацца з 15-гадовай пісьменніцай.

“Дзяўчынка не толькі не засаромелася, — піша Лада Віктараўна, — калі я патлумачыла, што мне вядомыя сюжэты яе твораў, а нават абуралася. Кажы: “Ну і што? Цяпер усе так робяць! Вы хіба ніколі не чулі пра рэмейк?! Так, я чытала гэтыя творы, але ж у мяне сюжэты істотна адрозніваюцца. Героі іншыя — і па імёнах, і па ўзросце, і па сацыяльных статусях. І месцы дзеянняў іншыя, і шмат якія эпізоды, перыпетыі.. І ўвогуле, творы, пра якія вы гаворыце, друкаваліся на рускай мове, а ў мяне — па-беларуску. Па-беларуску ўсё гучыць зусім не так. Я нават вырашыла, што надрукую цыкл сваіх апавяданняў пад агульнай назвай “Чужыя гісторыі”. Гэта будзе двухсэнсоўна. З аднаго боку — быццам гісторыі, якія адбыліся “не са мной”. А з другога — калі хто-небудзь “дакалупаецца” — патлумачу, што не прэтэндую на арыгінальнасць, што мае апавяданні — гэта рэмейк, гэта «чужыя гісторыі, расказаныя па-новаму”.

Мне ў сувязі з гэтым згадваецца старая беларуская казка. Бацька з сынам укралі вала, зарэзалі і пачалі есці. Бацька есць спакойна, а сын як пачуе на двары крокі, дык хапае міску і бяжыць хавацца ў камору. Праз месяц памералі вярочачкамі шыі — у бацькі карак стаў удвая таўсцейшы, а ў сына ўдвая худзейшы. “Як жа так?” — дзівіцца сын. — “А так, — адказвае бацька. — Калі ты павёў вала, я цішком вярнуўся і заплаліў гаспадару. Вось і атрымалася, што я еў сваё, а ты крадзеана”.

Адзін з герояў вядомай аповесці мудра заўважыў: “Украдзі кожны можа, ды вось як схаваць? Вялікая зямля, а схаваць няма дзе”.

Дзяўчынка можа падмануць аднога-двух рэдактараў, столькі ж крытыкаў і столькі ж, прыкладна, чытачоў. Але як пачынаць жыццё ў такой двухсэнсоўнасці? Гэта цяпер, у 15 гадоў, яна смелая. А потым — вечна трымцець у чаканні, што вось-вось усё выкрыецца, празвініць тэлефонны званок, выйдзе артыкул — і як ні круці, будзе няёмка, сорамна; кожнаму ж не патлумачыш, што гэта рэмейк, абавязкова застанецца на табе кляймо, як выпаленая лілея на плячы ў ледзі Вінтэр, і ўсе будуць паказваць пальцам і казаць: “А, гэта тая самая! Ці то ў яе ўкрадлі, ці то яна ўкрала, але лепш з ёю не звязвацца”.

Табе, дзяўчынка, гэта трэба?



Юрка
Голуб

3 кнігі «Аберуч»

Узнікае папараць, як памяць,
І сябе на шыбах раздае.
Снег у жмені вечна растае
І сабою памяць не запляміць.

Палазы згубілі ўласны след.
Вецер круціць быльнікі ў рыштоку.
Завірухі белая паштоўка
Адлятае ў незваротны свет.

Каб надзеі з коскамі ўзгадніць,
Ранак заглядае ў дрэмны соннік.
Дзе ў снягах адстояўся сасоннік,
Мабыць, запяняюцца гады.

Не зайздросна жыць — як набяжыць.
Цешыш вока соснамі з жаўною.
І з табою нанавя жывое
Пачынае, бы спачатку, жыць.

Сярод зімы

Смакуюць святочны пірог.
А звон адубеў на званіцы.
За нораў уласны вініцца
Не ступіць мароз на парог.

І вечар сумёты намёў.
Завілі пад інеем шыбы.
Вось, нібы нябесны, пад нібам,
З наўмыснае гурбы намёт.

Камель абкружылі з пілой,
Ды трасу! — не дасца панадным.
Як рэха лясное балады,
Змяркае яе эпілог.

Прадвеснем на рэках у лёд
Заціснуць начынне сапёры.
Дрымотных на дне краснапёраў,
Відаць, не міне закалот.

А тут снегавік акі стод.
Над студняй празрыстая пара.
Міраж: вунь бусліная пара...
...У белай апратцы палёт.

Дзянніца

Ігліцу чытаць на складах
На сцежку кіруецца ранак.
Завесіла свет Каляда
Карункам вясковых фіранак.

А воддаль маністы злічыць
Спрабуе каліне лічыльнік.
А іх зажадаў залучыць
Мароз у пляцак за плячыма.

Хлапчук!
Аблавушку здымі
На стрэчу адчайнай дзянніцы.
Запісвае весткі зімы
У белы нататнік сініца.

Стаіць нерухома зеніт.
Падобна, за ноч знерухомеў.
Паслухай: дзянніца звініць!
Высока.
Марозна.
Харомна.

Снегу сухога ахапак
Сцюжа шпурнула ў вакно.
Здарыўся раптам віной
Снегу сухога ахапак.
Свету за ім не відно.



Фота Кастуся Дробава

Шыба падобна на мапу.
Снегу сухога ахапак
Сцюжа шпурнула ў вакно.

Прагноз нанач

Зноў снегіроў у багру
Размалявала
раскоша.

Шчодрэ латку на аканіцу
прыляпіла
рукавіца марозу.

А дым над комінам
летніка
стаў, як свечка.

Каб не размінуцца
з прагнозам
нанач.

Абразок

На застаўленай жыццяпісам
паліцы
высах да дна
атрамант.
Зёлкі любчыку
асыталіся на падлогу.
Стос лістоў
з маладосці
скруціла
шпагатам раматусу.
І толькі праменны смычок
даткліва кранае
струну павуцінкі.

Лятучыя коні
Над кронамі дрэў,
У стылым прадонні
Мяцеліцы гнеў.

І гнеў, і жалоба...
Калючая раць
Разгульвае побач —
Павек не разняць.

Змаганне да стомы...
Хутчэй бы ў сяло!
Хутчэй бы дадому!
Туды, дзе цяпло!

Святло і сутонне
Ў мірганні павек.
Ад белай пагоні
Ўцякаў чалавек.

Вясенняе

У блакіце вясновым —
Брыганціны-аблокі,
Даспяваюць абновы
На галінах высокіх:
У пупышках — лістота
І ружовыя кветкі,
Іх вятрыска з пяшчотай
Абдымае нярэдка,
На паветраных хвалях
Сонца шле пацалункі,
Прыбярэцца да балю
Дрэва ў дзіва-карункі.
А пакуль пра абновы
Толькі марыць прырода,
У паветры вясновы
Разліваецца водар.

Высокае неба...
Далёкія зоры...
Адчую сябе
пад паглядам Сусвету
Маленькаю кропляй
бяскрайняга мора.
Высокае неба... Далёкія зоры...
Не вечна пад імі
ні ішчасце, ні гора,
Ды толькі б усё
паўтаралася гэта:
Высокае неба... Далёкія зоры...
Унучка ўглядаецца
ў вочы Сусвету.

Здарожыўся дзень.
Надвечорак
Упаў на зямлю цішынёй.
Сусвет мірыядамі зорак
Расшыў парасон над зямлёй.

Усё, што за дзень перажыта
Пясчынкамі радасці, слёз,
Здаецца, не стала нябытам —
Лягло на прасторы нябёс.

Ляжаць каля праўды і веры
Крупінкі сумненняў, маны,
І здрады, і злосці без меры,
Добра, што не мае цаны.

Світанак пастукае ў дзверы
З надзеяй,
што мудрасць нясе...
Асыплюцца зоркі...
І шэрасць
Атуліць зноў свет пакрысе.



Галіна
Бабарыка

Зімовы вечар

Белай сінню, сіняй беллю
вечар долы ціха сцеле,
намалюе ён пастэллю
ў небе поўні яблык спелы.
Рытм хады чуваць далёка
ў тым паветры, чыстым, лёгкім:
снег гаворыць з кожным крокам
скрушным скрыпам кропак крохкіх.
Бела-сіні крочыць вечар,
час яму сысці за дзверы:
хутка нам атуліць плечы
ноч накідкай чорна-шэрай.
Зноў зіма сняжком цярушыць,
сыпле бель на лес і поле,
ды, на жаль, не беліць душы,
у якіх журбы ўсё болей.

Мяцеліца

У белым раздоллі
Вятроў і снягоў
Усхліпваюць болем
Скрыпкі гаёў.



Іна
Фралова

Як па вокнах вясковых узоры
Размалюе мароз малады,
Як узыдуць калядныя зоры,
Мы спаткаемся, дружа, тады.

Мы спаткаемся, дружа, з табою,
Адагрэцца пяшчотнаю слоў!
Да твайго я пляча галавою
Прыхінуся іччасліва ізноў.

Будзе радасцю звонкай спавіта
Гэта стрэча. І зорка, як знак,
Блашавення нябёсаў нібыта
На імгненне асветліць большак.

Як па вокнах вясковых узоры
Размалюе мароз малады,
Як узыдуць калядныя зоры,
Мы спаткаемся, дружа, тады.

Пра снег

Не хапае дакладнасці выцёртых слоў,
Ад няздольнасці душыць знямога.
І пад цяжкаю коўдрай бурштынавых сноў
Абрываецца ў заўтра дарога...
Не хачу забываць пра прывабнасць жыцця
І размах яго крылаў свабодны.
Я чакаю цябе, ратавальнік быцця —
Першы снег, малады і халодны.

Зранку котка трэцца каля ног,
Ні на крок мяне не адпускае.
Развітаемся, прысеўшы на парог,
Бо цягнік нікога не чакае.
Застануцца ў квецені сады
І лясоў сасновы доўгі шэраг.
Я вярнуся, котачка, сюды —
На свой белы ад туманаў бераг.
Я вярнуся да сваёй вясны,
Завітаю ў хату на світанні.
А пакуль аб Беларусі сны
Забяру з сабой у вандраванні.

Табе, каханне, прысвячаюць песні, —
Што будуць, ёсць ці некалі былі.
Як звон птушыны ў небе напрудвесні,
Цябе так апяваюць на зямлі.

Каханне, ты не скончышся ніколі,
Ты — радасць, агнявая маладоць!
Ты — доля залатая і нядоля,
Ты леташае з таго, што ў свеце ёсць.

Дзівосны край, з салодкім пахам кветка
І вецер-буй — усё, каханне, ты!
З'яўляецца ў нядобры час нярэдка,
Але з табой бяда як паўбяды!

Табе, каханне, прысвячаюць песні, —
Што будуць, ёсць ці некалі былі.
Як звон птушыны ў небе напрудвесні,
Цябе так апяваюць на зямлі.

Мне б наталіць сябе зімавай цішынёй,
Са снегападам пералётным заблудзіцца,
Пакінуць горад з яго вечнай мітуснёй,
Ці ў рэіце рэіт пад брамамі напіцца.
Заплюшчыць вочы, непрытомна анямець.
Не чуць не бачыць анічога, ні халеры...
Туды схавалася, дзе і час цячэ лёдзь-ледзь,
Каб tet-a-tet сустрэцца з вершам на паперы.

Шытынай ірззелі лісты на таполі
У час, калі мы абяцалі кахаць
Навекі адзін аднаго. І ніколі
Пярэцёнак кляліся з рукі не знімаць.
А часам, бывала, жыццёвую прасінь
Заносіла снегам, а потым і скронь.
Усё як раней! Толькі ў гэтую восень
Тваю большы пяшчотна сціскаю далонь.
Шытынай ірззелі лісты на таполі...

Энцыклапедыі патрэбны свой твар

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ,
фота Анатоля Клешчука

З прывітальным словам да ўдзельнікаў пасяджэння звярнулася першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Яна падкрэсліла, што развіццё энцыклапедычнай літаратуры звязана з новымі тэхналогіямі і, найперш, — з электроннымі дадаткамі, якія дазваляць пашырыць прастору папяровай кнігі, павялічаць магчымасці карыстання інфармацыяй, дадуць ёй насычаны візуальны характар. І ў гэтай важнай справе неабходная дзяржаўная падтрымка.

Якой быць энцыклапедычнай кнізе? На гэтае пытанне шукалі адказы не толькі кіраўнікі і спецыялісты айчыннага энцыклапедычнага выдавецтва, беларускія навукоўцы, але і пісьменнікі, паліграфісты, менеджары больш як дзесяці краін. Слушных ды цікавых прапановаў было выказана нямала. Скажам, кіраўнік Цэнтра лацінаамерыканскіх даследаванняў імя Рамула Гальгеса Роберт Эрнандэс Мантоя распавёў пра энцыклапедычныя праекты, якія паядналі намаганні некалькіх краін Баліварыйскага альянсу. Разам яны зрабілі электронную энцыклапедыю, дзе ўпершыню змешчаны звесткі пра гісторыю і культуру Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Нікарагуа, Балівіі.

Пра стасункі з беларускімі выдаўцамі раскажаў Рымантас Карэцкас з Літвы: «Якасць — галоўная адметнасць любой кнігі, у тым ліку і энцыклапедычнай. Значыць, патрэбны выдатны майстры слова, гісторыкі, мастацтвазнаўцы. За іх плённую працу трэба і плаціць адпаведна. А нашы ганарары мізэрныя. Тым не менш мы шукаем цікавых аўтараў, для якіх важная не палітычная кан'юнктура, а дакладнасць, праўда». Літоўскі выдавецкі цэнтр падтрымлівае сваіх беларускіх калегаў у многіх пачыненнях, звязаных з выкладаннем супольнай гісторыі Беларусі і Літвы.

У выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» сапраўды ёсць чаму павучыцца. Па выніках мінулага года яго калектыў стаў пераможцам у Нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі», за галоўны прыз у якім змагаліся 40 выдавецтваў. Уз-

У рамках XIX Мінскай кніжнай выстаўкі-кірмашу прайшоў міжнародны «круглы стол» на тэму «Энцыклапедыя — пашпарт краіны. Задачы развіцця агульнай інфармацыйнай прасторы». Яго арганізатары — Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» і рэдакцыя газеты «Звязда» пры падтрымцы Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сустрэчу вядлі Таццяна Бялова — дырэктар выдавецтва — і Алесь Карлюкевіч — галоўны рэдактар «Звязды».



нагароду «Вялікі залаты фаліант» у намінацыі «Трыумф» атрымала кніга «Дзмітрый Струкаў. Альбом малюнкаў 1864 — 1867». Акрамя гэтага, выдавецтва было прызнана лепшым у намінацыях «Эўрыка» і «Залатыя скрыжалі». У вытворчасці знаходзяцца кнігі серыі «Сучаснае беларускае мастацтва. XXI стагоддзе». Яе асаблівасць — цеснае супрацоўніцтва з творчымі саюзамі Беларусі, актыўны ўдзел мастакоў, скульптараў, майстроў народнай творчасці ў рабоце над выданнем. Сёлета запланаваны выхад альбомаў «Сучасная беларуская скульптура» і «Сучаснае беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва».

Акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі Аляксандр Каваленя падкрэсліў важкі ўнёсак выдавецтва ў развіццё беларускай гістарыяграфіі: «Наперадзе нас чакае шмат спраў, у тым ліку з замежнымі выдавецтвамі. У беларускіх акадэмічных навукова-даследчых і галіновых інстытутах сабраныя ўнікальныя архіўныя матэрыялы пра раннія Сярэднявечча,

перыяд Вялікай Айчыннай вайны, якія можна скарыстаць энцыклапедыстам не толькі Расіі, але і краін СНД, Еўропы. Нас, навукоўцаў, хвалюе адсутнасць у друку глыбокіх рэцэнзій, аналітыкі энцыклапедычных выданняў. Магчыма, таму ў кнігі часам трапляюць недакладнасці, недарэчнасці. Трэба сур'езна, аб'ектыўна і тактоўна даваць ацэнкі кожнай кнізе, альбому, слоўніку».

Вельмі слушным падалося выступленне дырэктара Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі Аляксандра Лукашанца, які адзначыў: «Калі энцыклапедыя — пашпарт краіны, то яна абавязкова павінна мець свой твар, у тым ліку і моўнае афармленне. Кнігі пра Беларусь (няважна, на якіх носбітах) усё ж трэба выдаваць на роднай мове, а ўжо пасля — на іншых. Гэта адпавядае ўсім прававым нормам нашай дзяржавы».

З такой прапановай цалкам пагадзіўся генеральны дырэктар выдавецкага дома «Антарэс» Армен Марцірысян з Арменіі: «З культурай Беларусі я

пазнаёміўся з факсімільнага выдання «Радзівілы. Альбом партрэтаў XVIII — XIX стагоддзяў». І ўсё зразумеў без перакладчыкаў. За якой кнігай будучыня? Друкаванай ці электроннай? Думаецца, што ўсе яны маюць права на жыццё. Канечне, трэба ствараць і электронныя версіі, бо іх прасцей набыць, абнаўляць, нарошчваць аб'ём».

Вырашыць складаныя задачы, якія дыктуе выдаўцам час, нельга без узамадзеяння, творчых сустрэч і пошукаў. Таму, на думку ўдзельнікаў «круглага стала», варта ствараць міжнародны саюз (таварыства, супольнасць) энцыклапедыстаў і цэнтрам яго выбраць Мінск. А навуковец Надыр Маммадлі (Азербайджан) дадаў: «Я хоць і не энцыклапедыст, але з задавальненнем буду працаваць у такой арганізацыі».

Сустрэча, без перабольшвання, была цікавай і змястоўнай. Сваімі меркаваннямі пра праблемы выдання і распаўсюджвання энцыклапедычнай і даведчнай літаратуры падзяліліся таксама намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Наш сучасны» Аляксандр Казінцаў (Масква), загадчык аддзела рэдкіх кніг Расійскай нацыянальнай бібліятэкі Мікалай Нікалаеў (Санкт-Пецярбург), пісьменнік і перакладчык Ато Хамдам (Таджыкістан), дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі Аляксандр Лакотка, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вячаслаў Даніловіч, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі, дырэктар Дэпартаменту па архівах і справаходстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Уладзімір Адамушка, кіраўнікі і галоўныя спецыялісты выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і іншыя.

На здымку: размова за «круглым сталом».

Прэзентацыя

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Увазе чытачоў быў прапанаваны першы том даследавання, які распавядае пра падзеі канца XVIII — пачатку XX стагоддзя. Як сцвярджаюць аўтары выдання, «упершыню ў беларускай гістарыяграфіі раскрыты гістарычныя перадумовы і заканамернасці працэсу нацыянальнага самавызначэння беларускага народа; адлюстраваны шлях ад узнікнення ідэі дзяржаўнасці да фарміравання нацыянальнага самавызначэння; раскрыты шлях ад выпявання ідэі дзяржаўнасці і станаўлення нацыянальнага руху ў перыяд, калі беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі».

Зразумела, у кагосьці з аматараў гісторыі могуць узнікнуць сумненні: а ці была дзяржаўнасць у беларусаў на той час? Як вядо-

«Край не згінуў...»

На Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы адбылася прэзентацыя даследавання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — пачатку XXI ст.», якое выйшла ў выдавецтве «Беларуская навука».

ма, тады тэрыторыя Беларусі ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі. Як лічыць акадэмік НАН Беларусі Міхаіл Касцюк, ідэя пра неабходнасць аднаўлення дзяржаўнасці была і тады. Найбольш дасведчаная частка грамадства памятала пра існаванне Полацкага і Турава-Пінскага княстваў, Вялікага Княства Літоўскага. Выходзілі газеты «Гоман» і «Наша ніва», якія абуджалі гістарычную свядомасць беларусаў. Таму для беларусаў XIX стагоддзе і

сёння застаецца надзвычай актуальным перыядам. На думку М. Касцюка, даследаванне напісана з сучасных метадалагічных пазіцый: праблема разглядаецца ў прасторы і часе. У пэўнай ступені беларускія навукоўцы працягваюць свае даследаванні, часткова ўжо прадстаўленыя ў чацвёртым томе 6-томнай «Гісторыі Беларусі».

Кандыдат гістарычных навук Андрэй Унучак нагадаў, што выданне пабачыла свет у апош-

нія дні 2011 года. Між тым, у мінулым годзе споўнілася 20 гадоў з часу атрымання Беларуссю незалежнасці. Як мяркуе А. Унучак, пачатак яе быў пакладзены менавіта ў XIX стагоддзі, калі наша Радзіма пакутліва вызначала свой шлях: ад ідэі аўтаноміі да незалежнасці, ад думак пра неабходнасць аднаўлення ВКЛ да БССР. Даследчык ахарактарызаваў час, разгляду якога прысвечаны том, словамі Якуба Коласа. Класік бела-



рускай літаратуры пісаў у першай рэдакцыі паэмы «Сымон-музыка»: «Край не згінуў, не пагнуўся яго стан». Сёлета чытачоў чакае другі том, прысвечаны падзеям XX — пачатку XXI стагоддзя.

Паралелі

Вялікая ўдача «Правілаў»

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Аляксандра Круглякова

— Кніга мае досыць дзіўную назву. Вы такім чынам хацелі прыцягнуць увагу чытача?

— Справа ў тым, што гэтую назву выбрала расійскае выдавецтва, таму пытанне хутчэй да іх (усміхаецца). Назва рускамоўнага перакладу ўтворана з двух правілаў, якія піша Кэтрын, галоўная гераіня кнігі, для свайго брата Дэвіда, хворага на аўтызм. Адно з правілаў — “Не кідай цацкі ў акварыум”, бо брат часта гэта робіць, другое — “Не здымай штаны ў грамадскіх месцах”, таму што часам ён нечакана здымае штаны, калі яны становяцца вільготнымі, і гэта бянтэжыць Кэтрын. Расійскія выдаўцы ў назве рамана спалучылі гэтыя два правілы. У Злучаных Штатах кніга мае назву проста “Правілы”.

— Вам падабаецца новая назва?

— Я была здзіўлена, калі яе пачыла. Але думаю, што гэта смешна, і я ведаю шмат прыкладаў, калі назвы “працуюць” правільна — прымушаюць дзяцей узяць кнігу ў рукі, разгарнуць яе і паглядзець, пра што яна. Нягледзячы на маё здзіўленне, думаю, такая назва кнігі мае права на існаванне.

— У кнізе распавядаецца пра жыццё сям’і, у якой выхоўваецца хлопчык з дыягназам аўтызму. Гэта нармальна тэма для дзіцячай кнігі ў ЗША? Таму што беларускія пісьменнікі стараюцца пазбягаць такіх складаных тэм у кнігах для дзяцей.

— Так, у Амерыцы гэта абсалютна нармальна. У мяне двое дзяцей. Дачка і сын. І калі майму сыну было два гады, яму паставілі дыягназ аўтызм. У рамана шмат фактаў з майго ўласнага сямейнага досведу. Да таго ж, многія бацькі выхоўваюць хворых дзяцей, і я думаю, што пісаць пра гэта неабходна. Мне самой было важна напісаць пра сям’ю, такую, як мая, хоць гэта вельмі складана. Але ў той жа час цяжка рабіць выгляд, што праблем няма. І калі людзі пішуць пра такія рэчы, гэта дае іншым сям’ям, што апынуліся ў падобнай сітуацыі, магчымасць адчуць: яны не адны. Калі ваш брат ці сястра хворыя, гэта вельмі цяжка выправаванне і вялікая адказнасць для сям’і.

Сярод шматлікіх гасцей XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу была папулярная амерыканская пісьменніца Сінція Лорд. Падчас форуму адбылася прэзентацыя рускамоўнага перакладу яе кнігі “Правіла. Не снимай штаны в аквариуме” (Москва: МД Медиа, 2011), а на стэндзе ЗША прайшло некалькі аўтограф-сесій аўтаркі. Спадарыня Лорд з задавальненнем адказала і на пытанні нашага карэспандэнта.



— Якой стала зваротная рэакцыя чытачоў на кнігу?

— У Злучаных Штатах прададзены мільён асобнікаў “Правілаў”. Кожны дзень я атрымліваю лісты па звычайнай і электроннай пошце ад тых, хто прачытаў кнігу, — гэта дзеці, сем’і, школы. За кнігу я атрымала дзесяць розных узнагарод, яна вельмі папулярная ў Штатах, перакладзена на дзесяць моў свету, у тым ліку на рускую.

— Гэта ваша першая кніга?

— Так. Але пасля я напісала яшчэ тры. Гэта працяг “Правілаў”, які мае назву “Дакраніся да блакітнага” (Touch Blue), ён пачаў свет у 2010 годзе. Кніга пра дзяўчынку, якая жыве на востраве ў штаце Мэн, у гэтым штаце жыву і я. Выйшлі з друку і дзве ілюстраваныя кнігі для дзяцей. Згодна з умовамі кантракта з выдавецтвам я напісала яшчэ дзве — раман і кнігу з малюнкамі, але

яны пакуль знаходзяцца ў працэсе выдання.

— На якога чытача арыентуецеся ў сваіх кнігах?

— Для раманаў мэтавай групай з’яўляюцца дзеці ад 8 да 14 гадоў, а для кніг малюнкаў — дзеці ад 2 да 7 гадоў.

— Чаму вы вырашылі стаць пісьменнікам?

— Мне заўсёды падабалася распавядаць гісторыі, нават калі я была маленькай дзяўчынкай. І мне падабалася пісаць, але я ніколі не думала, што змагу стаць пісьменнікам. Адночы вырашыла напісаць главу, затым напісала яшчэ адну, і ў выніку атрымалася цэлая кніга. Адправіла яе выдаўцу, загадзя чакала адмовы. І сапраўды, мне адмовілі некалькі разоў. Але затым выдавецтва Scholastic набыло кнігу і апублікавала яе. Гэта было вялікім здзіўленнем і вялікай удачай, патрабавала шмат цяжкай працы.

— На вашу думку, якой павінна быць дзіцячая кніга?

— Думаю, што кніга для дзяцей павінна мець усё, што мае кніга для дарослых. Гэта цудоўная мова, глыбіня, важкасць. Добра, калі ёсць гумар, шырокі спектр эмоцый, адпаведных узросту і пачуццям дзяцей. Творы павінны быць такімі ж якаснымі, як і для дарослых, толькі напісанымі з арыентацыяй на дзяцей.

— Вы жывіце ў штаце Мэн. Гэта радзіма адной з самых знакамітых амерыканскіх паэтак, голасу “Веку джаза” Эдны Мілэй. Вы адчуваеце з ёй духоўную сувязь?

— Безумоўна. Штат Мэн — радзіма многіх знакамітых пісьменнікаў, якімі я заўсёды ганаруся, і вельмі часта яны мяне натхняюць. Але вы мяне вельмі ўразілі тым, што згадалі Эдну Мілэй, яе творчасць мне асабліва дарагая, я і не думала, што яе паэзію ведаюць у Беларусі.

На паліцы

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Іван Паўлавіч даўно цікавіцца крэатыўнасцю, сведчаннем — яго шматлікія публікацыі ў беларускай прэсе: на старонках часопіса “Нёман”, газет “Літаратура і мастацтва”, “Настаўніцкай газеты”, альманаха “Томан”. У згаданым выданні, якое, дарэчы, упрыгожваюць фотаздымкі І. Ярашэвіча, чытачам прапануецца шмат цікавага з гісторыі Чэрвеньшчыны. Аўтар пра-сочыць след Гермеса ў Ігумене (сённяшнім Чэрвені), правядзе па вулачках гарадскога пасёлка Смільавічы, дзе стагоддзямі мірна суіснуюць розныя народы, з цеплынёй і любоўю пакажа цікавыя мясціны і раскрые таямніцы паходжання назваў навакольных вёсак.

Займальнай будзе версія аўтара, што старажытныя грэкі заснавалі ў Ігумене, горадзе з трысячагадовай гісторыяй, сваю “базу”, з якой маглі весці выгадны гандаль, таму назвай горад абавязаны менавіта ім. Назва Ільінка, лічыць Іван Паўлавіч, нарадзілася ад грэчаскага “сонечная”; Камейкі захавалі памяць пра майстроў, што выраблялі лодкі-камейкі ды займаліся перавозкамі па рацэ Волме; Выжары ўтварыліся ад выпаленых для земляробства кавалкаў лесу;

Па родных мясцінах

Першыя крокі ў найцікавейшую навуку — гісторыю — дапаможа зрабіць знаёмства з легендамі і паданнямі, зашыфраванымі ў тапонімах роднай зямлі. Прыкладам таму — выдадзеная РВУ “Літаратура і Мастацтва” кніга Івана Ярашэвіча “Чэрвеньшчына: гісторыя ў тапонімах”.



Турэц сведчыць, што некалі тут вадзілася вялікая колькасць тураў. Вёска Карабет-таўка пайшла ад майстэрства тутэйшых жыхароў, якія выраблялі каробкі, кашы, гнутую мэблю і нават посуд з лазы, вербалозу, ракіты, арэшніку. Мясціну,

куды раней звонілі выбельвацца льяняныя тканіны, спачатку назвалі Бель, а паселішча, якое тут узнікла пазней, — Убель. А вось Новы Пуць да 1960-х гадоў меў назву Новыя Валадуды. Валадуда — ад мясцовага слова “валадушка” (дыялектная назва заечай капусты).

Не толькі пра мінулае знойдуцца звесткі ў кнізе “Чэрвеньшчына: гісторыя ў тапонімах”. Расказа аўтар і пра сённяшні дзень. Мы даведаемся, што назва Смільавічы пайшла ад “смелых лаўцоў” (адважных, здабычлівых, спрытных паляўнічых ды рыбакоў), што ў гэтым населеным пункце нарадзіўся славуты мастак Хаім Суцін, тут ёсць і музей, прысвечаны яго жыццю і творчасці. Адсюль карані роду Ваньковічаў. Сёння тут жыве і працуе мастак Аляксандр Жук. Вядомы гэты гарадскі пасёлак сумесным прадпрыемствам па вытворчасці скуры і валюшняй

фабрыкай, аграрным каледжам, сельскагаспадарчым прафесійным ліцэем.

Не ўтоіць аўтар і заклапочанасці: патрэбна дапамога ў захаванні Святой Горкі — гістарычнага цэнтра Смільавіцкага рэгіёна. Амаль зруйнавана цагляная агароджа палаца Ваньковічаў — помніка паркавага дойлідства XIX стагоддзя. Іван Ярашэвіч заклікае: “Людзі! Зберажыце справы рук нашых продкаў! Без мінулага няма сапраўднай будучыні, а яна патрэбна нашчадкам”.

Кнігу можна набыць:

- у РВУ “Літаратура і Мастацтва” (вул. Захарава, 19);
- у краме № 13 “Белсаюздруку” (падземны пераход ля станцыі метро “Плошча Перамогі”);
- у краме “Кніжны салон” (вул. Калініна, 5);
- у крамах ААТ “Белкніга”.

Азбука Морзэ

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
Вольга НОРЫНА

• На стэндзе выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” падчас XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу прайшла прэзентацыя новага выдання з серыі “Энцыклапедыя рарытэтаў” — альбома “Жывая вера. Ветка”. Гэта сумесны праект выдавецтва “БелЭн” і Дэпартаменту сродкаў масавай інфармацыі і рэкламы горада Масквы. У прэзентацыі ўзялі ўдзел першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Лілія Апаніч, а таксама дырэктар Веткаўскага музея народнай творчасці імя Ф. Шклярава Галіна Нячаева. Падчас выстаўкі ў асобнай прэзентацыі быў прадстаўлены і трэці том “Энцыклапедыі для школьнікаў і студэнтаў” — “Зямля. Сусвет”. Кніга распавядае пра будову Сонечнай сістэмы і планеты Зямля, Сусвету, галактык і зорак. Як паабяцалі выдаўцы, у 2012 годзе выйдзе чацвёрты том з назвай “Тэхніка”, наступныя тамы праекта распавядуць пра гісторыю Беларусі, прыроду, літаратуру, мастацтва, моладзь у XXI стагоддзі.

— Падчас Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу на стэндзе “Издательства Гревцова” адбылася акцыя “Буккросінг? Мы — за!”. Як распавяла вядучы маркетолог установы Кацярына Сіман, беларускі буккросінг істотна адрозніваецца ад заходнеўрапейскага. Там прынята пакідаць кнігі ў адкрытым доступе: напрыклад, на лаўках у парку. А вось у Беларусі выданы лепшы шукаць на спецыяльных паліцах у пэўных установах. Ідэю буккросінгу падтрымалі прадстаўнікі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. Супрацоўнікі навуковай бібліятэкі гэтай установы нават прызнаваліся, што дзякуючы буккросінгу студэнты пачалі больш чытаць. Падчас правядзення акцыі К. Сіман перадала ў БНТУ, дзе маецца адпаведная паліца, дзесяць кніг з серыі “Бізнес ад А да Я”.

• Як паведаміў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Славакіі Марыян Сэрватка, мэтай арганізатараў стэнда на кніжным форуме было “прадставіць беларускіх сяброў, што дапамагаюць прэзентаваць Славакію як прывабную для турыстаў краіну, паказаць выдаўцоў і аўтараў такіх кніг, як “Граматыка славацкай мовы”, “Беларуска-славацкі размоўнік”, а таксама пазнаёміць з самай цёплай кніжкай на гэтай выстаўцы — пра нашы тэрмальныя крыніцы”. Спадар пасол таксама адзначыў: “Мінск вельмі чысты і спакойны горад, дзе людзі ўсміхаюцца і вельмі любяць прыгожую кнігу”, дыялог пры дапамозе якой робіць нашы краіны бліжэй адна да адной.

— У дзень адкрыцця кніжнай выстаўкі на стэндзе Ізраіля наведвальнікаў частавалі не толькі кніжнай прадукцыяй — 8 лютага ў гэтай краіне адзначаюць Свята сямі пладоў, якія абавязкова трэба пакаштаваць.

• У свой дзень нараджэння міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Лагушка наведваў Мінскую міжнародную кніжную выстаўку-кірмаш і азнаёміўся з выданнямі, прадстаўленымі на стэндах Федэральнага агенцтва па друку і масавых камунікацыях Расійскай Федэрацыі, Украіны, экспазіцыяй “Культурная спадчына СНД”, прадукцыяй вядучых беларускіх выдавецтваў.

— На аўстрыйскі конкурс “Літаратурная Вена”, дзе міжнароднае журы разглядае творы пад нумарамі (прозвішчы аўтараў захоўваюцца ў тайне), госяць форуму беларуская паэтэса Валлянціна Паліканіна паслала свой цыкл “Мікеланджэла” і верш “Ещё печёт, не отболело...”, які ахвотна чытае падчас сустрэч з чытачамі. Менавіта гэты верш з адпаведнай колькасцю знакаў (што было абумоўлена арганізатарамі конкурсу) напрыканцы мінулага года прынес ёй дыплом лаўрэата ў намінацыі “Паэзія”.

Об Изумрудном городе и Чебурашке

Каждый читатель знакомится с детскими произведениями как минимум три раза в жизни. Когда ещё ребёнком читает сам, уже матерью или отцом — приобщает к литературе своих детей, бабушкой или дедушкой — читает внукам. Знакомим читателей «Книжного свету» с произведениями, вышедшими в ООО «Харвест», на которые во всех трёх случаях не жалко потратить время.

Денис МАРТИНОВИЧ

Кто живёт под кроватью?

Знаменитая шведская писательница Астрид Линдгрен известна как автор цикла о Карлсоне и тетралогии о Пепси Длинныйчулок. А вот книга «Крошка Нильс Карлсон», написанная ею в 1949 году, наверняка, мало знакома читателям. В издание вошли восемь сказок: «Мирабель», «Нет разбойников в лесу», «Принцесса, которая не хотела играть в куклы», «Эльфа и носовой платочек», «Весёлая кукушка», «Петер и Петра», «В стране между светом и тьмой» и собственно «Крошка Нильс Карлсон». На первый взгляд, персонаж, чьё имя дало название книге, представляет что-то среднее между двумя знаменитыми персонажами: Карлсоном, «в меру упитанном мужчиной», который живёт на крыше, и Нильсом, путешествовавшим с дикими гусями в произведении Сельмы Лагерлёф. Однако всё оказывается куда более интересно. Главный герой произведения, мальчик Бертиль, одинок. Его сестра умерла, а родители приходят с работы поздно. И вдруг... «Он услышал мелкие, семенящие шажки под кроватью. <...>. И тут он увидел, что под кроватью кто-то стоит... Да-да. Это был обыкновенный мальчик, только совсем маленький, ну прямо крошечный — не больше мизинца». Это и есть Крошка Нильс Карлсон, который жил под кроватью мальчика.

В других произведениях читателей ожидают не меньшие чудеса. Например, родители одной девочки работают в саду. Но они зарабатывают так мало, что не могут позволить себе купить для дочери куклу. И тогда из семечка вырастает самая красивая кукла в мире. Или обратимся к истории большого мальчика. Прикованный к кровати, он начинает летать, удить рыбу, водить трамвай. Как это стало возможным? Ответ ждёт вас на страницах книги Астрид Линдгрен.

Изумрудный город или страна Оз?

Принято считать, что жанр ремейка, когда писатели по-новому интерпретируют чей-то сюжет или героев, априори не может достичь уровня первоначального произведения. Но из любого правила есть свои исключения. Наверное, не каждый читатель — наш соотечественник — знает о Лаймене Фрэнке Бауме, авторе произведения «Удивительный волшебник из страны Оз». А вот Александр Волков наверняка известен каждому любителю детской литературы. Но между тем своё произведение «Волшебник Изумрудного города» он написал на основе книги американского коллеги.

Александр Волков был по образованию учителем, в течение двадцати лет преподавал высшую математику в Московском институте цветных металлов и золота. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы. Но в истории литературы остался прежде всего как автор цикла «Волшебник Изумрудного города», куда кроме одноимённого произведения также вошли «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог Мар-

ранов», «Жёлтый туман» и «Тайна заброшенного замка».

Сказочная повесть начинается с того, что девочка Элли и её верный пёс Тотошка случайно попадают в фургон, который оказался в эпицентре урагана. В результате их уносит в волшебную страну. Но вернуться назад девочка сможет только тогда, когда волшебник Изумрудного города исполнит желания трёх таинственных существ: Страшила, Смелого Льва и Железного Дровосека. Именно с ними Элли отправляется в путешествие по волшебной стране, где их ожидают увлекательные приключения.

Она иностранка, она интуристка

В 1986 году на экраны СССР вышел мультфильм «Про Веру и Анфису», в котором звучала песня Григория Гладкова:

*У девочки Веры
теперь есть подружка.
Она не котёнок,
она не игрушка,
Она иностранка,
она интуристка.
Она обезьянка
по кличке Анфиска.*

Слова песни принадлежат известному писателю Эдуарду Успенскому. Он вовсе не собирался сочинять для детей. Инженер по образованию, Успенский зарабатывал на жизнь тем, что писал сценарии для мультфильмов. А потом увлёкся созданием юмористических рассказов. Но поскольку большинство из них не пропускать советская цензура, писатель ушёл в детскую литературу. В 1974 году вышла книга «Дядя Фёдор, пёс и кот», которая стала началом знаменитого цикла о шестилетнем мальчике Дяде Фёдоре, который был очень самостоятельным. После того, как родители запретили ему оставить в квартире говорящего кота Матроскина, Дядя Фёдор ушёл из дома, вместе с Матроскиным и псом Шариком поселился в деревне Простоквашино. Они нашли клад, благодаря чему купили трактор, ездящий на супе и картошке. Впоследствии Успенский написал ряд книг, которые рассказывали о приключениях героев, полюбившихся читателям.

Кроме того, перу Успенского принадлежат произведения о Чебурашке, крокодиле Гене и старухе Шапокляк. Согласно сюжету, крокодил Гена работает в зоопарке крокодилом. Он одинок и мечтает завести друзей. На объявления, расклеенные по городу, откликаются звери и люди. Первой приходит девочка Галя с бездомным щенком, а вслед за ней Чебурашка — неизвестное науке существо с огромными ушами, большими глазами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. В книге «Истории про Чебурашку и крокодила Гена» вы сможете прочитать рассказы «Крокодил Гена и его друзья», «Грибы для Чебурашки», «В гостях у Чебурашки», «Чебурашка и Змейчик», «Скворечник для бабочки», «Летающий Гена», «Чебурашка-Льжник», «Проказы Шапокляк», «Шапокляк не унимается», «Чебурашка смотрит телевизор» и «Новый год с Чебурашкой». А вот книга «Стихи и сказки» представляет собой сборник лучших произведений о всех полюбившихся героях Э. Успенского.

Где обедал воробей?

Знаменитый писатель Самуил Маршак по праву считается классиком детской литературы. Как и многие его коллеги, он работал в разных жанрах. Писал поэмы, занимался переводами. В частности, благодаря ему русскоязычный читатель познакомился с рядом произведений Шекспира, Бёрнса, Китса, Киплинга. Знанию языка поспособствовал тот факт, что Маршак некоторое время жил в Англии и даже учился в Лондонском университете.

Но самыми лучшими произведениями Маршака, бесспорно, считаются детские. Лучшие вошли в книгу «Стихи и сказки в рисунках В. Лебедева». Каждое произведение содержит яркие, запоминающиеся образы, написано легко и со вкусом. Недаром многие строки Маршака остаются в памяти людей до глубокой старости. Уверен, что вам знакомо стихотворение «Где обедал, воробей?»:

*— Где обедал, воробей?
— В зоопарке у зверей.
Пообедал я сперва
За решеткою у льва.
Подкрепился у лисицы,
У моржа попил водицы.
<...>
Был на праздничном обеде
У мохнатого медведя.
А зубатый крокодил
Чуть меня не проглотил.*

Кроме этого произведения в книгу «Стихи и сказки в рисунках В. Лебедева» вошли сказки «Курочка Ряба и десять утят», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», сказка-игра «Кто колечко найдёт», рассказ в стихах «Усатый-Полосатый», «Великан», «Пудель», «Багаж» и «Мяч».

С любовью к природе

В книгу «Лесные загадки» вошли произведения трёх авторов: Виталия Бианки, Михаила Пришвина и Эдуарда Шима. Их объединяет то, что все трое писали для детей о природе. Но каждый пришёл к любимой теме по-своему.

Судьба Виталия Бианки, казалось бы, была предопределена с детства. Его отец, Валентин Львович, был учёным-энтомологом. В большой академической квартире находились вольеры и клетки с птицами, аквариумы с рыбами, террариумы с черепахами, ящерицами, змеями. Писатель вспоминал, как не верил тому, что застывшие вокруг звери и птицы — это чучела. «Они нарочно так закодировались, потому что люди кругом», и мечтал узнать заветное слово, которое всю эту живность расколдует. Впоследствии ему это блестяще удалось в своем творчестве. Виталий Бианки написал более 300 рассказов, сказок, повестей. В книгу «Лесные загадки» вошли такие произведения автора как «Кузьяр-Бурундук и Инойка-Медведь», «Хитрый Лис и умная Уточка», «Чей нос лучше?» и «Теремок».

Первой книгой о природе, которую написал Михаил Пришвин, стала «В краю непуганных птиц», написанная по материалам поездок по Олонецкой губернии (современная Карелия). За эти путевые очерки, наблюдения над природой и бытом автор был удостоен звания действительного члена Императорского географического общества. В советское время только в произведениях о природе и в своём дневнике он мог быть искренним перед самим собой. В книгу «Лесные загадки» вошли такие произведения автора, как «Курица на столбах», «Луговка. Рассказ старого лесника», «Ребята и утята», «Дедушкин валенок», «Лягушонок» и «Как поссорились кошка и собака».

Расцвет творчества Эдуарда Шима приходится на вторую половину XX века. Уроженец Ленинграда, он воспитывался в детском доме, работал столяром и садоводом, токарем и шофёром. В своих книгах «След на волне», «Пикет 200», «Весенние хлопоты», «Вода на камешках» он ставил вопросы об отношении человека к природе. «Кто переведёт нам язык зверей и птиц на человеческий язык? Вот таким переводчиком... и стал писатель Эдуард Шим, — говорили о нём критики. — Он пишет книги, которые... учат одной из главных человеческих радостей — неиссякаемой радости узнавания». В книгу «Лесные загадки» вошли «Рысь, глухарь, заяц и косуля» и «Молчок-то лучше». В первом читатели познакомятся с коварной рысью, во втором — с хитрым хомяком, благодаря чему лучше поймут тайны природы.



ХАРВЕСТ HARVEST

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» осуществляет оптовую торговлю книгами.

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49, тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by, harvest08@mail.ru, natalipoljko@rambler.ru

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 15 декабря 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

| Наименование лицензиата | Местонахождение лицензиата (юридический адрес) | Учетный номер плательщика (УНП) | Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче) | Срок действия лицензии | Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям |
|---|--|---------------------------------|---|------------------------|---|
| ЧУП «Центр научно-технических услуг "Развитие"» | 246042, г. Гомель, ул. Исаченко, д. 38 | 400022893 | 02330/0549495, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 16.06.2009 № 67 | 30.04.2014 | научное, производственно-практическое, учебное, справочное |
| ОДО «Тривиум» | 220018, г. Минск, ул. Новаторская, 35 | 100154405 | 02330/0494279, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | научно-популярное, справочное, издание для досуга |
| ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ КНИГИ» | 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11, комн. 920 | 100792841 | 02330/0494495, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | научно-популярное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| ООО «Панграф» | 220005, г. Минск, пр. Независимости, 58, корп. 31А, пом. 201 | 100844521 | 02330/0003936, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, справочное, издание для досуга |
| РУП «Типография "Победа"» | 222310, г. Молодечно, ул. Тавлая, 11 | 600074908 | 02330/0494282, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | научно-популярное, производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| КИПУП «Техническая книга» г. Жлобин | 247210, г. Жлобин, ул. Урицкого, 62 | 400071669 | 02330/0549420, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | производственно-практическое |
| КУП «Пинская региональная типография» | 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Ленина, 42 | 200181648 | 02330/0549414, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | научно-популярное, производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| Гродненское областное УПП «Лидская типография» | 231300, г. Лида, ул. Ленинская, 23 | 500012142 | 02330/0552924, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | справочное, издание для досуга, литературно-художественное |
| Гродненское областное УПП «Гродненская типография» | 230019, г. Гродно, ул. Полиграфистов, 2, 4 | 500013667 | 02330/0552822, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | научно-популярное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50 | 100468797 | 02330/0549478, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 14.05.2009 № 56 | 30.04.2014 | производственно-практическое |
| ГНУ «Научно-исследовательский институт Министерства экономики Республики Беларусь» | 220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 1 | 100289117 | 02330/0549413, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | научное, производственно-практическое, справочное |
| ОДО «ЮНИМЕДИА» | 220113, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 153, комн. 903 | 101157110 | 02330/0494423, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, справочное |
| ООО «Полипринт» | 220038, г. Минск, ул. Ботаническая, 5А, комн. 2П | 100180474 | 02330/0630749, выд. 29.06.2004 № 116, прод. 16.06.2009 № 67, внесено изменение 21.12.2010 № 206 | 29.06.2014 | научно-популярное, производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| ЗАО «НПП Регула» | 220036, г. Минск, ул.Волоха, д. 1, к. 316 | 190133299 | 02330/0549416, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 8.04.2009 № 39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, справочное |
| ИЧУП «ВЭВЭР» | 220102, г. Минск, ул. Одинцова, д. 53, кв. 84 | 100003777 | 02330/0549480, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 14.05.2009 № 56 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, литературно-художественное |
| УО «Академия последипломного образования» | 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 20 | 100377863 | 02330/0494403, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 16.03.2009 № 31 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное |
| ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» | 220004, г. Минск, пр. Победителей, 7 | 101179888 | 02330/0549464, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 22.04.2009 № 6.6 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное |
| КУПУ «Минский научно-исследовательский институт социально-экономических проблем» | 220050, г. Минск, пр. Независимости, д. 8, комн. 20 | 100581934 | 02330/0494372, выд. 30.04.2004 № 94, прод. 16.03.2009 № 31 | 30.04.2014 | научное, производственно-практическое, справочное |
| ООО «Промкомплекс» | 220070, г. Минск, ул. Радиальная, д. 40, комн. 202 | 101282916 | 02330/0552673, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, справочное, издание для досуга |
| УО «Белорусский государственный технологический университет» | 220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13-А | 100354659 | 02330/0549423, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное, учебное, справочное |
| УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» | 224665, г. Брест, б-р Космонавтов, 21 | 200050321 | 02330/0549418, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, учебное, справочное |
| УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» | 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 | 700186029 | 02330/0549417, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное |
| УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» | 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22 | 500037559 | 02330/0549484, выд. 30.04.2004 №94, прод. 14.05.2009 №56 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, учебное, справочное, издание для досуга |
| ООО «ДокторДизайн» | 220000, г. Минск, ул. Рафиева, д. 30, оф. 197 | 101507830 | 02330/0552675, выд. 30.04.2004 №94, прод. 14.05.2009 №56 | 30.04.2014 | научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное |
| ЧУП «ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» | 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 40, комн. 206 | 101071733 | 02330/049448, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, литературно-художественное, издание для досуга |
| ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» | 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6 | 190365895 | 02330/0549421, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное |
| ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси» | 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15 | 100029077 | 02330/0549415, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное |
| ЧУП «БУХГАЛТЕРСКАЯ ГАЗЕТА» | 220073, г. Минск, пер. Загородный 1-ый, д. 20, комн. 7, | 101558560 | 02330/0552991, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, справочное |
| Научно-исследовательское РУП «Бел НИЦ "ЭКОЛОГИЯ"» | 220095, г. Минск, ул. Гуляма Якубова, 76, комн. 1 | 100083360 | 02330/0630718, выд. 10.10.2005 №144, прод. 11.10.2010 №164 | 10.10.2015 | официальное, научное, научно-популярное, справочное |
| УО «Гомельский государственный медицинский университет» | 246000, г. Гомель, ул. Ланге, 5 | 400022681 | 02330/0549419, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное, учебное |
| ИП Ильин В.П. | 220025, г. Минск, ул. Слободская, д. 167, кв. 196 | 100382013 | 02330/0494481, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научно-популярное, издание для досуга |
| ИП Згировский А.А. | 220007, г. Минск, ул. Воронянского, 21-46 | 190283796 | 02330/0494284, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научно-популярное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| ИП Снапкова О.С. | 220090, г. Минск, ул. Широкая, 36-101А | 190106009 | 02330/0494340, выд. 30.04.2004 №94, прод. 16.03.2009 №31 | 30.04.2014 | справочное |
| ООО «ПРО-ДВИЖЕНИЕ» | 220126, г. Минск, ул. Стариновская, 23, пом. 1 | 190330405 | 02330/0494419, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | производственно-практическое, справочное |
| ОДО «СТАЛИЯ» | 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Тавлая, 11 | 690017427 | 02330/0549468, выд. 30.04.2004 №94, прод. 15.05.2009 №56 | 30.04.2014 | литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| ОДО «КОЛЛЕКШН» | 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, д. 4, пом. 10 | 100366533 | 02330/0552970, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | справочное, издание для досуга |
| ООО «Издательский центр "Славянское слово"» | 220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 15Б, оф. 2 | 100933850 | 02330/0494475, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | литературно-художественное, справочное, издание для досуга |
| ОДО «Тирас-Н» | 220025, г. Минск, ул. Филатова, д. 10а, к. 1а | 101514024 | 02330/0549467, выд. 30.04.2004 №94, прод. 15.05.2009 №56 | 30.04.2014 | производственно-практическое |
| ПЧУП «Орех» | 220049, г. Минск, ул. Черняховского, 1-4 | 100142347 | 02330/0549482, выд. 30.04.2004 №94, прод. 14.05.2009 №56 | 30.04.2014 | научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга |
| ИП Логвинов И.П. | 220050, г. Минск, пр. Независимости, 19-5 | 190263261 | 02330/0494468, выд. 30.02.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | научное, литературно-художественное, справочное |
| ИП Ягвдик М.Г. | 220020, г. Минск, ул. Л. Украинки, д. 12, корп. 1, кв. 570 | 190186917 | 02330/0494480, выд. 30.04.2004 №94, прод. 08.04.2009 №39 | 30.04.2014 | литературно-художественное |
| ЧУТПП «Издательский дом "ТУРИНФО"» | 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 29, оф. 1106 | 190443973 | 02330/0552672, выд. 30.04.2004 №94, прод. 16.03.2009 №31 | 30.04.2014 | научно-популярное, справочное, издание для досуга |

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатой
Беларусі апошнім часам

Мовы

Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага XIII–XVIII стст. / Дэпартамент па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы; складальнік А. А. Жлутка. — Мінск: БелНДДАС, 2011. — 388 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6733-55-3.

Паланістыка = Polonistika = Polonistykа: [штогоднік] / пад рэдакцыяй Аляксандра Кіклевіча, Сяргея Важніка. — Мінск, 2002–2010. — Медысон, 2011. — 497 с. — Частка тэксту на польскай і рускай мовах. — 99 экз. — ISBN 978-985-6982-28-9.

Азолина, Е. Г. Проверям домашние задания. English: 7-й класс: выполненные упражнения из учебного пособия English: учебное пособие для 7-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (Н. В. Юхнель, Е. Г. Назумова. Минск, «Вышэйшая школа», 2010) / Е. Г. Азолина. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 222 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-561-2.

Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы XV Республиканской научно-практической конференции (Брест, 25 февраля 2011 г.): в 2 ч. / [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. — Брест: Альтернатива, 2011. — 70 экз. — ISBN 978-985-521-273-8.

Ч. 1. — 205 с. — Часть текста на белорусском языке. — ISBN 978-985-521-274-5.

Ч. 2. — 139 с. — ISBN 978-985-521-275-2.

Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы международной научной конференции (Гомель, 21 октября 2011 г.): в 2 ч. / [редколлегия: Л. С. Банникова (отв. редактор) и др.]. — Гомель: ГГУ, 2011. — 255 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-569-2.

Английский язык: 4-й класс: выполненные упражнения к учебному пособию «Английский язык. 4 класс» авторов Л. М. Лапицкой [и др.] / составитель М. А. Гонимевская. — Мінск: Юнипресс, 2011. — 126 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-532-706-7.

Английский язык: вводный курс: учебно-методическая разработка для студентов 1-го курса дневной формы обучения / [авторы-составители: Глазбная Т. Н., Клещенко Н. А., Кулинка Т. В.; Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Мінск: МИУ, 2011. — 51 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-764-2.

Английский язык: пособие для факультативных занятий для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торговый-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков; [автор-составитель Т. А. Дубцова]. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 63 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-461-894-4.

Английский язык в таблицах и правилах: 1-2-3-й классы / [автор-составитель К. А. Тананушко]. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2011. — 96 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-013619-3 (ACT). — ISBN 978-985-16-0746-0 (Харвест).

Английский язык. Социокультурный и социально-политический профиль страны изучаемого языка и Республики Беларусь: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет; [составитель — Е. Л. Фербер]. — Мінск: БГАТУ, 2011. — 74 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-519-417-1.

Английский язык. Социокультурный портрет молодежи: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет; [составитель — Т. В. Рыло]. — Мінск: БГАТУ, 2011. — 71 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-424-9.

Английский язык. Стратегии понимания текста: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Современные иностранные языки»: в 2 ч. / [Е. Б. Карневская и др.]; под общей редакцией Е. Б. Карневской. — 2-е изд., исправленное. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — ISBN 978-985-06-2020-0.

Ч. 2. — 2011. — 254 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-2019-4.

Бабин, Д. М. Польско-русский, русско-польский словарь / Д. М. Бабин. — 2-е изд. — Мінск: ТетраСистемс, 2011. — 511 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-248-8 (в пер.).

Блиц-тесты по английскому языку: 3-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [11-летний срок обучения] / составитель С. С. Яцкова. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 85 с. — 22 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-538-385-8.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 7-й класс: рабочая тетрадь: к учебнику «Deutsch 7» для 7-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович): пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — 2-е изд. —

Мінск: Аверсэв, 2011. — 76 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0025-7.

Вадюшина, Д. С. Французский язык 5-й класс: рабочая тетрадь: приложение к учебному пособию «Французский язык. 5 класс» (автор Д. С. Вадюшина): пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Д. С. Вадюшина, А. Г. Кунец. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 106 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-797-1.

Вадюшина, Д. С. Французский язык 6-й класс: рабочая тетрадь: приложение к учебному пособию «Французский язык. 6 класс» (автор Д. С. Вадюшина): пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Д. С. Вадюшина, С. Н. Панкратова. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 95 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-798-8.

Волшебная шкатулка: прописи-2 по английскому языку для 2-го класса / [Н. М. Седунова и др.]. — 6-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 62 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0013-4.

Гайкова, Е. М. Английский язык = English: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. М. Гайкова, Е. В. Кабешева, М. И. Чигринец; Белкоопсоюз, Белорусский торговый-экономический университет потребительской кооперации, ЧПУ «ЦНТУ «Развитие». — Гомель: ЦНТУ «Развитие», 2010. — 165 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6528-38-8.

Горизонты. Практика устной и письменной английской речи = Horizons. A practical course in spoken and written English: учебное пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [авторы-составители: Михалева Е. П. и др.]. — 7-е изд. — Мінск: Лексис, 2011. — 243 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6932-21-5.

Гриневич, Е. К. Практическая грамматика испанского языка. Начальный курс = Gramática práctica del Español. Curso elemental: учебно-методическое пособие: [для студентов]; в 2 ч. / Е. К. Гриневич, Е. В. Пасюкевич; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Мінск: МГЛУ, 2011. — ISBN 978-985-460-428-2.

Ч. 2. — 2011. — 151 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-460-442-8.

Гришанкова, Н. А. Немецкий язык: учебно-методическое пособие по развитию навыков социокультурного, социально-политического и производственного общения: [для студентов: в 2 ч.] / Н. А. Гришанкова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 2011. — ISBN 978-985-468-872-5.

Ч. 1. — 2011. — 82 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-809-1.

Гросвенор, Э. А. Английский за 24 часа: [новый ускоренный аудиокурс; уверенное общение / Гросвенор Эмили А.; перевод с немецкого выполнила Т. И. Попова]. — Мінск: Попурри, 2011. — 445 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-15-1456-0.

Деловой немецкий язык: пособие для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торговый-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков; [автор-составитель Л. В. Вишневецкая]. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 28 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-461-874-6.

Дроздов, М. В. Английский язык в средствах массовой информации = English in mass media: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Современные иностранные языки» / М. В. Дроздов, И. Н. Кузьмич. — Мінск: Издательство Грещова, 2011. — 249 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6954-27-9.

Ерашова, В. Г. Таможенное дело: пособие по французскому языку для студентов 3–5-х курсов факультета международных отношений специальности «Таможенное дело»: в 3 ч. / В. Г. Ерашова, Л. П. Ляхова, Н. С. Лавникин; Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений, Кафедра романских языков. — Мінск: БГУ, 2011.

Ч. 2. — 2011. — 87 с. — 50 экз.

Жданов, А. А. English reader in basic economic concepts for the students of academic economics departments: учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей неязыковых вузов / А. А. Жданов, И. Е. Климович, А. М. Омелянюк; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям. — Брест: БрГТУ, 2011. — 140 с. — 240 экз. — ISBN 978-985-493-166-1 (ошибоч.).

Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания: пособие для учащихся учреждений среднего специального образования по специальности «Производство продукции и организация общественного питания» / Л. И. Жебит. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 302 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-06-2009-5 (в пер.).

Занимательные истории для чтения на английском языке: 4-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / составитель С. С. Яцкова. — 4-е [т. е. 3-е] изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 59 с. — 163 экз. — ISBN 978-985-538-427-5.



Чытальная зала

Малая мая радзіма...

Кніга Таісы Трафімавай «Вёска пад ліпамі», што ў мінулым годзе ўбачыла свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і была прадстаўлена падчас XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу, прысвечана бліжэйшым аўтару людзям і мясцінам, з якімі звязаны самыя дарагія сэрцу ўспаміны. Калі надыходзіць час вяртацца да вытокаў, у сны прыходзіць «казка-вёсачка Падліпцы», куды ва ўзросце двух з паловай гадоў герайна паэмы пераехала з бацькамі з суседняга Манькова, дзе нарадзілася, куды праз некалькі гадоў часта бегала да бабулі Арыны. З любоўю аўтар малюе вясковае жыццё — хлапчукоў, якія ганялі коней у начное, пах смажанага на вогнішчы сала («не замяніш шашлыком!»), чыгунку, цягнікам якой дзеці махалі ўслед, рачулку Лакнею, дзе плавала залатая рыбка. («Мела шанц і я на тую / дзіва-рыбку залатую, / Ды нічога не прасіла, / Зноў у рэчку адпусціла!»)

Перад вачыма чытача паўстануць настаўніца, што «першай літарцы вучыла і любові да Айчыны», заўчасна пайшоўшая з жыцця матуля, старэйшая сястра, брат. («Помню маміныя кросны. / Часта ўзімку, і у вёсны / Аж да позняй ночы ткала / І пасаг нам рыхтвала!») Разам з аўтарам мы зазірнем пад шаты лесу дзе «Усіх арэхаў не страсалі, / А й вавёрцы пакідалі, / Каб на зіму запасала, / У маразы каб выжывала». Усмінемся падзеям, адлюстраваным у раздзеле «Сны маленства», перагорнем старонкі радаводу, прыгадаем радкі з песень, што так часта гучалі на святах. («Як заходзіць гармонік, / Нам не трэба «Панасонік»; / Ногі самі ідуць у пляс, / І — не утрымаеш нас...») Над кожнай старонкай вершаваных радкоў пра малую радзіму нібыта адчуваецца цёплы подых летняга ветру і басавіты гул чмяля. Менавіта тут марыць застацца назаўсёды душа герайні: «Можа, ластаўкай вясновай, / Можа, коласам жытнёвым, / Можа, песняй, / Можа, словам / Я вярнуся ў Манькова!»

Вольга ПАЎЛЮЧЕНКА

Земецкая, Л. К. Конспект по английскому языку. Грамматика. Лексика = My English summary. Grammar. Vocabulary: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. К. Земецкая. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 118 с. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-430-5.

Иностранные языки и современный мир: сборник материалов международной конференции студентов, Брест, 14 апреля 2011 г.: в 2 ч. — Брест: БрГУ, 2011. — ISBN 978-985-473-739-3.

Ч. 1 / [редколлегия: Н. В. Иванюк, Т. С. Троцюк, Л. М. Калилец]. — 187 с. — Часть текста на английском языке. — 84 экз. — ISBN 978-985-473-740-9.

Ч. 2 / [редколлегия: Л. Е. Левонюк, И. А. Полева, Л. Н. Козляноко]. — 171 с. — Часть текста на английском, испанском, немецком и французском языках. — 69 экз. — ISBN 978-985-473-741-6.

Интерпретация художественных произведений = Attractively short: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Современные иностранные языки» / [авторы-составители: Т. Г. Курс и др.]. — 7-е изд. — Мінск: Лексис, 2011. — 236 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6932-20-8.

Карневская, Е. Б. Учимся слушать и понимать английскую речь = Learning to listen: учебное пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» / Е. Б. Карневская, Н. А. Павлович, В. В. Лопатыко. — 3-е изд., доработанное. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 288 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-533-104-0. — ISBN 978-985-533-105-7 (CD-R).

Козык, Д. Д. Страноведение. США = American studies: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Современные иностранные языки» / Д. Д. Козык, Г. И. Медведев, Н. В. Демченко. — Изд. 2-е, дополненное. — Мінск: Лексис, 2011. — 277 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6932-16-1.

Коцуба, М. М. Немецкий язык в таблицах и схемах: для школьников / М. М. Коцуба. — 5-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 60 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-994-0.

Культура англоязычного общения = English for social and cultural interaction: пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-21 05 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)» / [Т. П. Карпилович и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Мінск: МГЛУ, 2011. — 174 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-460-443-5.

Латева, О. А. Горизонты = Horizons: словарный практикум для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / О. А. Латева, Е. В. Шарабичева; [ответственный редактор: Петрашкевич Н. П.]. — 5-е изд. — Мінск: Лексис, 2011. — 145 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-6932-22-2. — ISBN 985-6932-22-2 (ошибоч.).

Лауткина, С. В. Структурно-содержательные, функциональные и операциональные характеристики языковой культуры: монография / С. В. Лауткина; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск: ВГУ, 2011. — 173 с. — 100 экз.

Лин, С. А. Латинский язык: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего медицинского образования / С. А. Лин, Л. И. Васильева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. — 3-е изд., стереотипное. — Гомель: ГГМУ, 2011. — 249 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-506-375-0.

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция по вопросам германской филологии, психологии и методики обучения иностранным языкам (6; 2011; Брест). Материалы VI межвузовской студенческой научно-практической конференции по вопросам германской филологии, психологии и методики обучения иностранным языкам, Брест, 22 апреля 2011 г. / [редколлегия: Н. Ф. Патеичук и др.]. — Брест: Альтернатива, 2011. — 144 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 70 экз. — ISBN 978-985-521- (ошибоч.).

Методическое пособие по немецкому языку для развития навыков устной речи по теме «Гутешствие» для студентов специальности «Мировая экономика» / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям; [составители: Н. Е. Глазко, О. А. Обуховская]. — Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — Брест: БрГУ, 2011. — 138 с. — 100 экз.

Митрошкина, Т. В. Английский язык: полный курс подготовки к централизованному тестированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. — 3-е изд. — Мінск: ТетраСистемс, 2011. — 510 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-249-5.

Мялява, С. В. Деловая жизнь = Business life: английские экономические тексты / С. В. Мялява. — 4-е изд. — Мінск: Амалфея, 2011. — 208 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-966-4.

Немецкий язык: методические рекомендации и контрольные работы по немецкому языку для студентов заочной формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; составители: Т. Н. Балабанова, А. М. Старостина. — Могилев: МГУ, 2011. — 100 с. — 135 экз.

Немецкий язык. Книга для самостоятельного чтения = Leseland. Leichte lektüre für Deutschstudierende: для студентов гуманитарных специальностей / [составители: Л. И. Кохнович и др.]. — Мінск: БГУ, 2011. — 414 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-485-1 (в пер.).

Немецкий язык. Немецко-русский словарь для студентов агротехнических специальностей: учебно-методическое пособие / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет; [составители: Л. Г. Васильева, А. В. Бань]. — Мінск: БГАТУ, 2011. — 87 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-419-5.

Нестерчук, Г. В. Практика английского языка. Пособие по домашнему чтению = English practice. Enjoy reading: [для студентов] / Г. В. Нестерчук; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 99 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-473-751-5.

Носков, С. А. Новый самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2011. — 398 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-033132-1 (ACT). — ISBN 978-985-13-5141-7 (Харвест) (в пер.).

Панкратова, С. Н. Учимся слушать и понимать французскую речь: практикум по аудированию для самостоятельной работы студентов 1-го курса по специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» / С. Н. Панкратова, Ю. В. Овсейчик; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Мінск: МГЛУ, 2011. — 85 с. — 160 экз. — ISBN 978-985-460-417-6.

Петрашкевич, Н. П. Пособие по функциональной грамматике = Functional units: [для студентов вузов]; в 2 ч. / Н. П. Петрашкевич, В. О. Французова, Л. А. Шелег. — Мінск: Лексис, 2010–2011.

Ч. 2. — 2011. — 271 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6932-17-8.

Петрашкевич, Н. П. Пособие по функциональной грамматике = Functional units: [для студентов вузов]; в 2 ч. / Н. П. Петрашкевич, В. О. Французова, Л. А. Шелег. — 2-е изд. — Мінск: Лексис, 2011.

Ч. 1. — 2011. — 319 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6932-19-2.

Петрашкевич, Н. П. Функциональная грамматика английского языка = Grammar-perfect: functional view: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Современные иностранные языки» / Н. П. Петрашкевич, Л. А. Шелег, И. В. Дмитриева. — Мінск: Лексис, 2011. — 262 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-6932-18-5.

Пополняем свой словарь = Boosting up your vocabulary: сборник материалов для самостоятельной работы студентов: в 2 ч. / [Н. П. Грицкевич и др.]; под общей редакцией Н. П. Грицкевич, М. Г. Боговой; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Мінск: МГЛУ, 2011. — 300 экз. — ISBN 978-985-460-441-1.

Ч. 1. — 183 с. — ISBN 978-985-460-446-6.

Ч. 2. — 118 с. — ISBN 978-985-460-447-3.

Потапова, О. В. Начинаем изучать чешский язык = Začínáme s češtinou: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология (по направлениям)» / О. В. Потапова. — Мінск: БГУ, 2011. — 118 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-321-2.

Практическая грамматика английского языка: неличские формы глагола = Practical English grammar: non-finite forms of the verb: практикум для студентов университетов специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология» / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; авторы-составители: Н. Д. Голякевич, Н. Г. Притыченко, Н. В. Тарасова; [под редакцией Н. В. Тарасовой]. — Могилев: МГУ, 2011. — 197 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-480-712-6.

Практическая грамматика французского языка: пособие для студентов, изучающих французский язык как второй иностранный: в 4 ч. / [Н. В. Нестерович и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Мінск: МГЛУ, 2011. — ISBN 978-985-460-373-5 (ошибоч.).

Ч. 1. — 2011. — 135 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-460-434-3.

Практическая фонетика английского языка: [вводно-коррективный и основной курсы]; учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «Современные иностранные языки» / [Е. Б. Карневская и др.]; под общей редакцией Е. Б. Карневской. — 10-е изд., исправленное. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 365 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-2031-6 (в пер.).

Прадам кнігі:

Францішак Багушэвіч. Творы; прадм. Я. Янушкевіча. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2009.

Алесь Бельскі. Жывая мова краявідаў: пейзаж у беларускай паэзіі. — Мінск: БГАЦК, 1997.

Тэл. 8 (017) 260-75-29

КУПОН

Для бесплатнага частнага аб'яўлення


Інфармацыя не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____ Тел.: _____

Разборчыю заповняю, вырежьте і отправьте

на адрас рэдакцыі: 220034, г. Мінск, ул. Захарова, 19.



Работаём над алфавітам: разнароўневыя самастойныя работы па англійскаму мову: 2-й клас: пособіе для ўчацця ў навуцкіх установах, абеспечваючых атрыманне агульнага сярэдняга адукацыі, з рускім мову адукацыі / [саставіцель Е. А. Вершыніна]. — 3-е изд. — Мазыры: Белы Ветер, 2012. — 45 с. — 47 экз. — ISBN 978-985-538-420-6.

Сборнік упражненняў па граматыцы англійскага мовы = English grammar practice: для студэнтаў / Частное ўчаццё абразавання «Мінскі інстытут упраўлення»; аўтар-саставіцель: Глазубная Т. Н. — 3-е изд. — Мінск: МІУ, 2011. — 188 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-760-4 (ошибочн.).

Современные иностранные языки: проблемы функционирования и преподавания: материалы II Международной научно-практической конференции, Мозырь, 7 октября 2011 г. / [редколлегия: В. Н. Сергей (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — 227 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. (1-й изд. 57). — ISBN 978-985-477-460-2.

Тексты для чтения на французском языке: пособие для студентов факультета международных отношений БГУ / Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений, Кафедра романских языков; [авторы-составители: Л. П. Яковлева, В. Г. Ерашова]. — Мінск: БГУ, 2011. — 93 с. — 60 экз.

Точилина, А. К. Тренажер по английскому языку-2: углубленный курс подготовки к централизованному тестированию и экзамену / А. К. Точилина, Л. Л. Кажемская. — 3-е изд. — Мінск: ТетраСистемс, 2011. — 382 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-245-7.

Упражнения по практике письменной речи: для студентов 1–2-х курсов экономических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный университет, Кафедра иностранных языков экономической специализации; [составитель: О. А. Обуховская, Н. Н. Федорович]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 109 с. — 100 экз.

Французский язык: пособие по развитию навыков чтения и устной речи по теме «Европейский союз» для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торговый-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков; [авторы-составители: Т. В. Ларченко, А. Г. Кравченко]. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 51 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-461-872-2.

Французский язык = Le français: методическое пособие по развитию навыков чтения и говорения для студентов ФКСИ, ФИТУ, ИЭФ всех форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра иностранных языков № 2; [составители: О. В. Пинчук, И. Н. Ревтович, Л. Е. Синкевич]. — Мінск: БГУИР, 2011. — 53 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-488-677-0.

Язык и дискурс: семантический, прагматический и лингводидактический аспекты: сборник научных трудов преподавателей факультета иностранных языков / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [редколлегия: Т. Н. Талецкая (ответственный редактор), Е. В. Архипова, М. С. Качур]. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — 202 с. — Часть текста на английском, белорусском и немецком языках. — 100 экз. (1-й изд. 38). — ISBN 978-985-477-459-6.

English for correspondence-course students of law department: учебно-методический комплекс по английскому языку для студентов заочной формы обучения факультета правоведения / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; авторы-составители: Бородин С. А. и др. — 2-е изд. — Мінск: МІУ, 2011. — 177 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-769-7.

English for economists correspondence-course: учебно-методический комплекс по английскому языку для студентов заочной формы обучения факультета экономики и учетно-финансового факультета / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; авторы-составители: Т. Н. Глазубная, Т. В. Кулинка, А. Н. Тепляковская]. — Мінск: МІУ, 2011. — 157 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-490-770-3.

English: We study law: учебно-методический комплекс для студентов 1-го курса факультета правоведения / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; [авторы-составители: Куницкая Наталья Арсеньевна, Солтан Валентина Александровна, Конева Юлия Юрьевна]. — Мінск: МІУ, 2011. — 77 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-490-780-2.

Wärmeverorgung: методическое пособие по немецкому языку для студентов специальности 1-70 04 02 «Теплообогревание, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков по техническим специальностям; [составитель: Венскович М. С.]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 66 с. — 50 экз.

Golovatch, V. N. The single world writing / V. N. Golovatch. — Мінск: Minsk-IPROEKT, 2011. — 31 с. — На англійскай мове. — 99 экз. — ISBN 978-985-6735-90-8.

Адзіная сусветная пісьменнасць.

Русская мова

Яновіч, А. І. Выбраныя працы / Алена Яновіч; [редкалегія: М. П. Антропаў і інш.]; Філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. — Мінск: Медысон, 2011. — 267 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 99 экз. — ISBN 978-985-6982-31-9.

Антипова, М. Б. Русский язык: учебник для 2-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения: в 2 ч. / М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчи-

ва. — Мінск: Национальный институт образования, 2011. — ISBN 978-985-465-855-1 (в пер.).

Ч. 2. — 2011. — 124 с. — 108300 экз. — ISBN 978-985-465-857-5.

Барбук, С. Г. Русский язык: справочное пособие: для тех, кто хочет поступить в вуз: опорные таблицы и схемы: фонетика, словообразование, орфография, синтаксис, пунктуация / С. Г. Барбук. — Мінск: Фокус-група, 2011. — 250 с. — 46 экз.

Барбушина, С. Г. Учимся грамотно писать: тетрадь по русскому языку для 2-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / С. Г. Барбушина. — 3-е изд., стереотипное. — Мінск: Новое знание, 2011. — 64 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-473-4.

Бордович, А. М. Школьный словообразовательный словарь русского языка: пособие для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / А. М. Бордович, М. М. Круталевич; под редакцией А. М. Бордовича. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 638 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-775-9 (в пер.).

Грабчицова, Е. С. Русский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь № 1: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Е. С. Грабчицова. — 3-е изд., стереотипное. — Мінск: Новое знание, 2011. — 64 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-470-3.

Грабчицова, Е. С. Русский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь № 2: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Е. С. Грабчицова. — 3-е изд., стереотипное. — Мінск: Новое знание, 2011. — 77 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-471-0.

Добрыня, В. В. Русский язык для начинающих: ситуативные диалоги: пособие для иностранных студентов факультета доуниверситетского образования / В. В. Добрыня, Г. В. Вариченко, А. В. Хилько. — Мінск: БГУ, 2011. — 61 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-518-463-9.

Долбик, Е. Е. Русский язык: таблицы, схемы, упражнения: для поступающих в вузы / Е. Е. Долбик, В. Л. Леоневич, В. А. Санникович. — 7-е изд., исправленное. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 311 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-06-2023-1.

Зеленкевич, С. Э. Задания для самостоятельной работы по русскому языку: 3-й класс: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / С. Э. Зеленкевич, Г. М. Чепелева. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 53 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-419-578-0.

Зеленкевич, С. Э. Задания для самостоятельной работы по русскому языку: 4-й класс: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / С. Э. Зеленкевич, Г. М. Чепелева. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 60 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-419-579-7.

Кузнецова, Л. Ф. Минутки чистописания: 2-й класс: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Л. Ф. Кузнецова, С. Г. Барбушина. — 2-е изд., исправленное. — Мінск: Новое знание, 2011. — 39 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-475-475-8.

Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих: учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим специальностям: в 2 ч. / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. — Мінск: РИВШ, 2011. — ISBN 978-985-500-476-0.

Ч. 2. — 2011. — 231 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-500-478-4.

Минина, Н. Е. Русский язык как иностранный: художественный модуль: методические рекомендации: [для работы с иностранными студентами] / Н. Е. Минина, О. А. Климович, И. Я. Кураш; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра русского языка как иностранного. — Витебск: ВГУ, 2011. — 49 с. — 50 экз.

Мулица, Е. А. Русский язык и чтение: учебное пособие для 9-го класса специальных общеобразовательных школ с белорусским языком обучения / Е. А. Мулица, В. Ч. Хвойницкая. — Мінск: Издательский центр БГУ, 2011. — 254 с. — 320 экз. — ISBN 978-985-476-921-9 (в пер.).

Олимпиады по русскому языку и литературе: 9-й класс / [О. А. Облова и др.]. — Мінск: Народная асвета, 2011. — 125 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1674-5.

Олимпиады по русскому языку и литературе: 10-й класс / [В. Л. Леоневич и др.]. — Мінск: Народная асвета, 2011. — 93 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1661-5.

Олимпиады по русскому языку и литературе: 11-й класс / [Е. Е. Долбик и др.]. — Мінск: Народная асвета, 2011. — 143 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1675-2.

Русский язык: 7-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / [Е. Е. Долбик и др.]. — 6-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 124 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0004-2.

Русский язык: 8-й класс: рабочая тетрадь: приложение к учебнику «Русский язык. Культура устной и письменной речи» для 9-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: Л. А. Мурина [и др.]) / [Е. Е. Долбик и др.]. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 144 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-927-2.

Русский язык: 11-й класс: выполненные упражнения к учебному пособию «Русский язык. 11 класс» для общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения авторов Л. А. Муриной, Ф. М. Литвинко, Е. Е. Долбик / [составитель: Ю. Ю. Верина]. — Мінск: Юнипресс, 2011. — 223 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-705-0.

Русский язык: тесты для тематического и итогового контроля: 6-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / [составитель С. Н. Рогальчук]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 42 с. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-438-1.

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 1-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — 4-е изд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 96 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-549-076-1 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-482-4 (Кузьма).

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 2-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — 5-е изд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 96 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-549-077-8 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-483-1 (Кузьма).

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 3-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — 5-е изд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 96 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-549-078-5 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-484-8 (Кузьма).

Русский язык: тетрадь для закрепления знаний: 4-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — 5-е изд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 96 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-549-079-2 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-485-5 (Кузьма).

Русский язык как иностранный: морфемика: практикум для работы с иностранными студентами филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра русского языка как иностранного; [авторы-составители: Н. Е. Минина, С. М. Яковлев, Т. С. Денисенко]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 53 с. — 52 экз.

Русский язык как иностранный: словообразование: практикум для работы с иностранными студентами филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра русского языка как иностранного; [авторы-составители: Н. Е. Минина, С. М. Яковлев, Т. С. Денисенко]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 53 с. — 52 экз.

Строк, Л. И. Русский язык: 8-й класс: выполнение упражнений по учебному пособию «Русский язык. 8 класс» для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения авторов Л. А. Муриной [и др.] / Л. И. Строк. — Мінск: Юнипресс, 2011. — 158 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-692-3.

Строк, Л. И. Русский язык: 9-й класс: выполнение упражнений по учебному пособию «Русский язык. 9 класс» для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения авторов Л. А. Муриной [и др.] / Л. И. Строк. — Мінск: Юнипресс, 2011. — 159 с. — 6200 экз. — ISBN 978-985-532-704-3.

Тексты для ознакомительного чтения (продвинутого этапа): пособие для иностранных студентов всех специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торговый-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков; [автор-составитель Т. Е. Шевченко]. — Гомель: БТЭУПК, 2011. — 84 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-461-887-6.

Беларуская мова

Абабурка, М. В. Сучасны літаратурна-мастацкі распад: манераграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова. — Магілёў: МГДУ, 2011. — 255 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-480-738-6.

Асабіна, С. В. Фразеалогія ў творчых Міхася Лынькова: функцыянальна-стылістычны аспект: манераграфія / С. В. Асабіна; Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Янкі Купалы. — Гродна: ГрДУ, 2011. — 167 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-461-8.

Беларуская мова: сшытак для замацавання ведаў: 2-і клас / [укладальнік Раманенка Вольга Валер'еўна]. — 2-е выд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 64 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-549-066-2 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-472-5 (Кузьма).

Беларуская мова: сшытак для замацавання ведаў: 2-ці клас / [укладальнік Раманенка Вольга Валер'еўна]. — 2-е выд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 64 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-549-067-9 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-473-2 (Кузьма).

Беларуская мова: сшытак для замацавання ведаў: 4-ты клас / [укладальнік Раманенка Вольга Валер'еўна]. — 2-е выд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 64 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-549-068-6 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-474-9 (Кузьма).

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). Кафедра сучаснай беларускай мовы. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; Кафедра сучаснай беларускай мовы; [редкалегія: А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) і інш.]. — Мінск: РИВШ, 2004—

Вып. 10. — 2011. — 110 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-495-1.

Выхота, В. А. Славесныя вобразы ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» і ў нямецкай літаратуры / Выхота Выхота. — Мінск: Энциклопедический, 2011. — 207 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6958-29-1.

Гапановіч, Л. П. Беларуская мова: 3-ці клас: практыкаванні для работы над памылкамі / Л. П. Гапановіч, Ю. Ю. Арцём'ева. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 76 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-717-9.

Жураўлёва, С. І. Стылістыка беларускай мовы ў табліцах і схемах: даведнік / С. І. Жураўлёва; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. І. П. Шамякіна. — Мазырь: МзДПУ, 2011. — 100 с. — 129 экз. — ISBN 978-985-477-456-5.

Зайка, А. Дыялектны слоўнік Косаўшчыны / Алесь Зайка. — Слонім: Слоніміцкае друкарня, 2011. — 270 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6602-93-4.

Змушо, А. М. Беларуская мова і чытанне: вучэбны дапаможнік для 7-га класа спецыяльных агульнаадукацыйных школ з рускай мовай навучання / А. М. Змушо. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. — 207 с. — 820 экз. — ISBN 978-985-476-922-6 (у пер.).

Іванова, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з іншамовных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н. э. — XX ст.: тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іванова; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова. — Магілёў: МГДУ, 2011. — 161 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-480-718-8.

Кузняцова, Л. Ф. Хвілінкі чыстапісання: 2-гі клас дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / Л. Ф. Кузняцова, Л. В. Прапушняк. — 2-е выд., прапраўленае. — Мінск: Новое знание, 2011. — 38 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-475-474-1.

Леванцэвіч, Л. В. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: курс лекцый / Л. В. Леванцэвіч; Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна. — Брест: БрДУ, 2011. — 153 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-756-0.

Лелеша, І. Я. Тлумачальны слоўнік прыказак / І. Я. Лелеша, М. А. Якаўцэвіч; Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Янкі Купалы. — Гродна: ГрДУ, 2011. — 695 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-515-446-5 (у пер.).

Лейкіна, Л. Ф. Беларуская мова: 7-мы клас: рабочы сшытак дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Л. Ф. Лейкіна, Г. В. Тумаш. — 8-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 127 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0006-6.

Мілкоўскі, В. Л. Матчына слова: спроба слоўнічка некаторых рэгіянальных гаворак / Вячаслаў Мілкоўскі. — Выд. 2-е, перапрацаванае, дапоўненае. — Мінск: Права і эканоміка, 2011. — 35 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-984-7.

Паўлюскі, І. І. Беларуская красамоўства: 4-ты клас: дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / І. І. Паўлюскі; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Жаскон, 2011. — 52 с. — 1008 экз. — ISBN 978-985-6923-60-2.

Сіўковіч, В. М. Беларуская мова ў пытаннях і адказах / В. М. Сіўковіч. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 76 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-858-9 (у пер.).

Тумаш, Г. В. Беларуская мова: 8-мы клас: рабочы сшытак дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Г. В. Тумаш. — 6-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 112 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-940-1.

Хмялеўская, А. У. Таматычны кантроль па беларускай мове: 5-ты клас: рабочы сшытак дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / А. У. Хмялеўская. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 100 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-591-9.

Хмялеўская, А. У. Таматычны кантроль па беларускай мове: 6-ты клас: рабочы сшытак дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / А. У. Хмялеўская. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 110 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-593-3.

Хмялеўская, А. У. Таматычны кантроль па беларускай мове: 9-ты клас: рабочы сшытак дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / А. У. Хмялеўская. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 85 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-592-6.

Тулюнов, В. М. Язык мой — друг мой: (Беларусь. Двухязычие. За и против) / Владимир Тулюнов. — Мінск: Мэджик, 2011. — 104 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6473-44-2.

Літаратура. Літаратуразнаўства

Поклонская, В. Н. Литературное произведение как художественное целое: методические рекомендации: [для студентов] / В. Н. Поклонская; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра литературы. — Витебск: ВГУ, 2011. — 49 с. — 75 экз.

Мастацкая літаратура на асобных мовах. Англійская літаратура

Каммингс, М. Телохранитель: [роман: перевод с английского] / Мери Каммингс. — Мінск: Букмастер, 2011. — 350 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-549-059-4 (в пер.).

Русская літаратура

Есенин, С. А. Золото луны: стихотворения, поэмы, статьи / С. А. Есенин; [составитель Ю. В. Патопо]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 237 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1297-

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Аповесць пра сапраўднага гаспадара

Уладзімір Сцяпанавіч з тых пісьменнікаў, талент якіх раскрываецца ў розных жанрах. Не цураецца ён і дакументалістыкі. Гэта ж магчыма толькі калі пісьменнік, прытрымліваючыся канкрэтных фактаў, не адчувае сябе звязаным імі, а смела (і ўмела) адштурхоўваецца ад іх, пераходзіць да лёсаў людзей, што ўваходзяць у бліжэйшае акружэнне галоўнага героя ці працуюць пад ягоным непасрэдным кіраўніцтвам. Пры гэтым важнае значэнне надаецца рэтраспектыве. І не толькі падзеям, што спрыялі станаўленню героя. Важна таксама выявіць карані роду, а для гэтага неабходна звярнуцца да часоў больш даўніх. Нельга адмаўляць і таго, як шмат значыць удалая кампазіцыя твора.

Пра ўсё гэта У. Ліпскі ніколі не забывае. Пацвярдзэнне таму і аповесць “Мужык”, у пачатку якой аўтар адштурхоўваецца ад аднаго з выказванняў А. Скакуна: “Настаў час, калі трэба разбудзіць у кожным з нас “спячучую пупышку”, каб яна стрэльна жыватворным парасткам. Селянін — кармілец дзяржавы, корань нацыі, яе плоць і ядро душы. Дык дайце ж волю селяніну, мужыку. Хай вольна, творча працуе і дастойна, па заслугах атрымлівае за сваю гаспадарскую разваротлівасць”.

У. Ліпскі адразу як бы падштурхоўвае: спяшайся далучацца да лёсу таго, пра каго пойдзе гаворка ў аповесці.

“Хто ён, сённяшні мужык Аляксей Скакун, які так смела заступаецца за селяніна?”

З якой гаючай крыніцы наталіўся ён ведамі, набраўся моцы і ўзвысіўся?”

Сем пытанняў задае аўтар твора. Іх колькасць невыпадкова: “Сем пытанняў, як сем дзён у тыдні, за якія тварэц і ўдыхнуў жыццё на Зямлі, і стварыў першых зямлян — Адама і Еву, і паспеў прыгожа адпачыць”.

Акрамя таго, партрэт героя “выпісаны на сямі «палет-

Здавалася б, пра старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва “Астрамечава” Брэсцкага раёна, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксея Скакуна напісана нямаля. Уладзімір Сітуха нават паведаў пра яго і гэтых жа рупліўцаў беларускай нівы ў паэтычнай трылогіі “Скакуны”.

Дый сам Аляксей Сцяпанавіч не цураецца мастацкага слова. Не толькі ў перыядычным друку выступае, але і выдаў некалькі кніг. Тым не менш чытаючы дакументальную аповесць Уладзіміра Ліпскага “Мужык”, што выйшла ў РВУ “Літаратура і Мастацтва”, лішні раз упэўніваешся ў тым, што пра добрага чалавека (героём твора якраз і з’яўляецца У. Скакун) харошае слова лішнім не бывае, бо кожны новы аўтар пра таго, абавязкова скажа нешта сваё, асабістае, папярэднікамі не заўважанае. Тым больш калі гэты аўтар — Уладзімір Ліпскі.



Кожны з іх складаецца з сямі падраздзелаў.

Падобная кампазіцыйная выверанасць дазволіла У. Ліпскаму дакладна прасачыць жыццёвы шлях А. Скакуна. Падчас адной сустрэчы з пісьменнікам Аляксеем Сцяпанавічам згадаў: “Разумеецца, прыехаў з раваднай радзімы Дастаеўскага на землі, дзе нарадзіўся, набраўся моцы і адкуль пайшоў у вечнасць мужны наш асветнік Казімір Лышчынскі. Паміж іх геаграфічнымі кропкамі Беларусі пралегла і маё жыццё”.

Хіба мог аўтар “Мужыка” абысці гэтыя дзве каларытныя постаці: Фёдара Дастаеўскага і Казіміра Лышчынскага?!

Перш чым стаць мастацкім летапісцам героя нашага часу, У. Ліпскі, як гэта рабіў неаднойчы, працуючы ў даку-

ментальна-мастацкім жанры, зазірнуў у архівы, а таксама звярнуўся па дапамогу да тых, хто гэтаксама неабякава да нацыянальнай даўніны. Дзякуючы гэтым клопатам пісьменнік дазваляе пра рававод свайго героя.

Пра бацькоў А. Скакуна аўтар не проста падрабязна расказвае — ён піша з душэўнай цеплынёй, ставіцца да іх з сардэчнай увагай. Менавіта бацькі прывілі яму любоў да зямлі. Ці не таму Аляксей Скакун яшчэ школьнікам часта гаварыў, што, калі вырасце, хоча стаць Ходасам — Ходас быў старшынёй калгаса ў іхняй вёсцы. Аднак пройдзе шмат часу, і Скакун, ужо Аляксей Сцяпанавіч, зразумее, што Ходас, якім ён некалі захапляўся, — гэта ўжо далёка не той ідэал, на які трэба раўняцца. Ходасы неабходныя былі для свайго часу. Яны шмат зрабілі, але ў сваіх памкненнях нават пры ўсім жаданні не маглі абагнаць час, у якім жылі і дзейнічалі.

Раскрыццё характару галоўнага героя ў развіцці і дазволіла У. Ліпскаму праўдзіва і пераканаўча паказаць, як з Алёшы з Дастоева вырастае адзін з самых аўтарытэтных і вядомых кіраўнікоў сельскагаспадарчай вытворчасці краіны Аляксей Скакун. Аў-

тарскай увагай не абдызены па сутнасці ніводзін перыяд ягонага жыцця.

Але на першым плане — псіхалагічныя моманты. У. Ліпскаму важна спасцігнуць сам феномен А. Скакуна. Ужо тое, што менавіта пры ім Іванаўскі раён двойчы запар перамагаў ва Усеаюзным сацыялістычным спаборніцтве, узнагароджваўся пераходным Чырвоным Сцягам ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ, сведчыць, які гэта неардынарны чалавек, які высокі гаспадарчы патэнцыял закладзены ў ім.

У найбольшай ступені майстэрства У. Ліпскага як празаіка-дакументаліста раскрылася ў тых раздзелах, дзе расказваецца, як А. Скакун, узначаліўшы ў сакавіку 1982 года калгас-камбінат “Памяць Ільіча” Брэсцкага раёна, вывеў яго ў шэраг перадавых гаспадарак краіны. СВК “Астрамечава” — гэта дзецішча А. Скакуна. Але ж якім будзе дзіця, у многім залежыць ад бацькі. У дадзеным выпадку — ад кіраўніка гаспадаркі. Які ж ён, старшыня СВК “Астрамечава”, — даведваемся з аповесці, паступова ўсё больш і больш пераконваючыся ў тым, наколькі правільна ў свой час выказаўся

Аляксандр Пушкін: “Ты пнял жыцці цель, счастливый человек, // Для жизни ты живёшь”.

Сваймуноваму твору У. Ліпскі, думаецца, не выпадкова даў менавіта такую назву. На першы погляд, яна быццам і простая, але разам з тым напоўненая вельмі глыбокім зместам. Традыцыйна мужыком успрымаўся селянін. А хто такі сапраўдны селянін? Вядома ж, гаспадар, які дбае не толькі пра сябе, клапаціцца не толькі пра тое, каб пракарміць уласную сям’ю. Ён да ўсяго працуе і на карысць грамадства, у якім жыць і часткай якога з’яўляецца. Менавіта такім гаспадаром — канечне ж, не ў адным СВК “Астрамечава”, а ў маштабе ўсёй краіны — успрымаецца А. Скакун.

Дакументальная аповесць “Мужык” — гэта аповесць пра сапраўднага гаспадара. Міжволі напрошваецца паралель са знакамітым творам Барыса Палявога “Аповесць пра сапраўднага чалавека”. А. Скакун, як і Аляксей Марэсьеў, — таксама сапраўдны чалавек. Найлепшае ж праяўленне ягонай сапраўднасці на мірным палетку — гаспадарлівасць.

Вось пра што яшчэ падумалася мне. На шчасце, у Беларусі такіх сапраўдных гаспадароў зямлі, як А. Скакун, сярод кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў нямаля. Відавочна і тое, што знойдуцца сярод пісьменнікаў і жадаючыя пра іх напісаць. Справа за малым: трэба, каб і самі героі будучых кніг праявілі ініцыятыву, пайшлі насустрач. Глядзіш — цягам часу і з’явіцца бібліятэчка дакументальна-мастацкіх аповесцей пра нашых выдатных сучаснікаў.

За надзеяй

Новы герой нашага часу

Падчас XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу прайшла прэзентацыя кнігі Уладзіміра Ліпскага “Мужык”, што пабачыла свет у РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Кацярына БЯДУЛІНА,
фота Кастуся Дробава


У кнізе сабрана шмат дакументаў, аповесцей пра людзей нашай роднай зямлі. Аднак галоўны яе герой — Аляксей Скакун. Хто ён, сённяшні мужык, які смела заступаецца за селяніна? З якой крыніцы наталіўся ён ведамі, набраўся моцы і ўзвысіўся? Ці бачыць Аляксей Скакун з вышыні сваёй мудрасці жыццё селяніна, якое задумаў сам Бог? На гэтыя пытанні адказвае ў сваім двухмоўным выданні (кніга выйшла на беларускай і рускай мовах), прысвечаным Аляксею Скакуну, старшыні СВК “Астрамечава”, аўтар. Як адзначыў падчас прэзентацыі Уладзімір Ліпскі, Аляксей Сцяпанавіч — гэта чалавек, які змяніў мяккае крэсла дзяржаўнага дзеяча на крэсла старшыні трох калгасаў.

У гонар А. Скакуна гучалі сяброўскія прызнанні, выступаў ансамбль “Лявоны” з яго роднага Астрамечава. Нават песню яму прысвяцілі.

Добрыя і шчырыя словы ў гонар героя кнігі прамовілі Раіса Баравікова і Мікола Мятліцкі. Раіса Андрэеўна адзначыла: “Аляксей Скакун — гэта чалавек, які стаў легендай нашага жыцця, чалавек, які ўмее, можа дарыць нашай зямлі казку. І гэта сапраўды так! Цудоўная, непаўторная казка!”

Аўтар імкнецца, каб жыццёвы ўрокі героя ўстрывожылі тых, хто ідзе следам, хто атрымае ў спадчыну самы драгі скарб беларусаў — нашу пакутную, шчодрую і багатую зямлю.

Сам аўтар падкрэсліў: “Галоўная ідэя кнігі — паказаць нашага сучасніка. Гэта адзін з асноўных напрамкаў маёй творчасці. Я заўжды прыглядаюся да дастойных людзей. І адзін з іх — Аляксей Скакун.



Хочацца адзначыць, што на нашай зямлі шмат тых, з каго можна і трэба браць прыклад. Сучаснай моладзі трэба вучыцца, гледзячы на кагосьці. І, мяркую, абавязак кожнага пісьменніка, журналіста, настаўніка, выкладчыка, бібліятэкара — паказваць людзей, якія складаюць гонар нацыі!”

Пасля прэзентацыі многія госці падыходзілі, каб атрымаць аўтограф Уладзіміра Ліпскага, пагутарыць з Аляксеем Скакуном, разам сфатаграфаваліся.

На здымку: герой кнігі Аляксей Скакун і яе аўтар Уладзімір Ліпскі.

Мастак і кніга

Да каго падобны Ветрык?

Новую кніжку пра прыгоды маленькага Ветрыка з Вентылятара выпусціла ў свет РВУ “Літаратура і Мастацтва”. Чароўную казку Генадзя Аўласенкі “Ветерок и госпожа Зима” аздобілі тыя, хто толькі рыхтуецца стаць мастакамі, — навучэнцы Мінскай дзяржаўнай гімназіі-каледжа мастацтваў. Пад кіраўніцтвам мастачкі Рыты Цімохавай з’явілася серыя работ, у якіх кожны ўбачыў свайго Ветрыка.

Вольга ПАЎЛОЧЭНКА

Па старонках рукаворных цудаў

На занятках гуртка ў Дзяржаўнай гімназіі-каледжы мастацтваў, якія вядзе Рыта Цімохава, дзеці ўласнымі рукамі ствараюць кнігі — унікальныя выданні ў адным экзэмпляры. З укладкамі з калькі, якую можна адгортваць. Хочаш — параўноўвай: адна старонка гучыць нібы ява, другая, прыкрытая лістом калькі, — нібы мроя. А хочаш — адгарні напярэзрысты ліст і сумяці іх у адным вымярэнні. Вось кніжка вершаў Алеся Разанава. (Рыта Цімохава кажа, што яго творы вельмі добра структураваны, таму лёгка перакладаюцца на мову малюнка.) Уражвае нязвычайнае аб’яднанне пэтычнага тэксту з ілюстрацыяй: верш, надрукаваны на лісце калькі, прыкрывае малюнак. Адбываецца паступовае “праяўленне” вобраза. Кніжкі, у скураных і кардонных вокладках, на любімыя літаратурныя сюжэты, — гэта першыя спробы пярэ і алоўка. Вяртанне да тых часоў, калі кожная кніга была на вагу золата.

Рыта Цімохава ставіць сабе мэтай вярнуць дзяцей да чытання. І першай прыступкай на лясвіцы ў краіну Літаратуры лічыць гэта амаль цудадзейнае стварэнне кнігі — як прадмета мастацтва, як свяшчэннага артэфакта.

Талант вылучае гурткоўцаў у кола аднадумцаў. Калі ты можаш зрабіць шмат таго, пра што твае аднагодкі і не падазраюць, і спаткаеш такіх жа людзей на занятках — гэта ўжо свята.

Мы гартаем старонкі рукаворных кніжак. “Індзейцы” Веранікі Балодзінай, “Брэменскія музыкі” Паўла Бандарыка; “Пункціры” Алеся Разанава (дызайн і малюнкi Веранікі Новік). Разглядаем ілюстрацыі Мілы Калашнікавай да “Хоку” Басэ. Улічыўшы папярэджанне — “заходзь, калі смелы”, разгортваем кніжку “Мары і монстры”, якую напісала і праілюстравала Аляксандра Перадзэ. Стварэнне кнігі для гурткоўцаў — вучоба, станаўленне ўласнага почырку, захаванне нечага, што ўласціва толькі табе.

Рыта Цімохава расказвае: “Спрабую павярнуць дзяцей тварам да кнігі як арт-аб’екта. У Польшчы кожны год праходзяць выстаўкі такіх кніг. Паціху пачнём



адраджаць гэты напрамак і ў нас. Дзякуючы таму, што згадзілася на такі крок адміністрацыя гімназіі-каледжы, рукаворнай кнігай мы займаемся другі год. Дваццаць чалавек, а праектаў — ужо на добрую выстаўку. Нас запрасілі ў верасні ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі, плануецца выстаўка ў Доме Масквы.

Заняткі пачынаюцца са знаёмства са структурай кнігі: вокладка, шмуцтытул, авантытул, каланцыфры, спалучэнне кампазіцыі і дызайну кнігі — тое, што павінны ведаць прафесіяналы. Абавязкова расказваю пра гісторыю кнігадрукавання, Францыска Скарыну, першую друкаваную Біблію. Дзеці натхняюцца, ім таксама хочацца зрабіць нешта рукаворнае, на састаранай паперы, замацаванае ільнянымі ніткамі. Для некаторых з іх гэта адзіная магчымасць выразіць сябе. На наватарскія рашэнні нат-

хняюць маленькія казкі, невялікія вершы.

Каця Клэц аздобіла кнігу амерыканскага аўтара Даніэля Кэмпбэла. Адправіла праз інтэрнэт аўтару, і яму вельмі спадабалася афармленне.

Калі пазнаёміліся з казкай пра Ветрыка, рабілі ў звычайным фармаце звычайныя малюнкi. Пасля прапанавалі ў РВУ работы тых, хто знайшоў больш дакладны вобраз”.

Мой маленькі герой

Навучэнцы каледжы з радасцю зрабілі па адным-два малюнкi для казкі пра Ветрыка. Вобраз галоўнага героя кнігі Генадзя Аўласенкі ў іх такі розны! Ён падобны да крылатага анёлка, малечы гнома, летуценнага падлетка і нават прывіда. У кожнага з будучых мастакоў розныя тэмы, тэхніка.



Дзевяцікласніцы Аляксандры Міхальчук Ветрык уяўляецца падобным да Хлопчыка-з-пальчык — усмешлівы, гарэзлівы, рухавы, ён, як лічыць дзяўчынка, мог бы сябраваць з Карлсанам: “Калі нам далі тэму, зачыталі ўрыўкі, я прачытала рукапіс цалкам. У мяне нарадзіўся вобраз такога маленькага жвавага рухавага хлопчыка. Але на самім малюнку яго не відаць — Ветрык схваўся ў кішэні Снягуркі. Я выбрала тэхніку каляровых алоўкаў. Акцэнт зрабіла на дэталях і прапрацоўцы колеру — выбрала яркі”.

“Сябраваць Ветрык мог бы і з героямі беларускіх народных казак. Галоўнае — што ён добры, — лічыць Глеб Цімохаў. — А яшчэ здольны на сур’ёзныя ўчынкi — вырашыў дапамагчы сябру”.

У кнігу ўвайшлі малюнкi Ганны Няверавай, Данііла Агібалава, Марыі Філіпавай, Ганны-Марыі Шпунт, Сафіі Вардэванян, Дар’і Далганавай, Аляксандры Аверчанкі, Ангеліны Вашчанкі, Глеба Цімохава, Марыі Станкевіч (яе малюнак упрыгожыў і вокладку выдання).

Падчас XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу наведвальнікі самі маглі ацаніць, як адчулі гурткоўцы тэкст казкі. Кніжка “Ветерок и госпожа Зима” і выстаўка дзіцячых малюнкаў “Анёлы, якія чытаюць кнігі...” былі прадстаўлены рэдакцыйна-выдавецкай установай у агульнай праграме форуму. Але на гэтым кропку ставіць рана. Добры пачатак — першы крок у сапраўднае мастацтва стварэння кнігі — павінен мець працяг: як паведаміла намеснік дырэктара РВУ “Літаратура і Мастацтва” Ала Корбут, удзельніцаў праекта чакае шмат прыемных сюрпрызаў. Усім пачынаючым мастакам падрыхтаваны ў падарунак цікавыя дзіцячыя выданні. Тыя, чые малюнкi ўвайшлі ў кнігу “Ветерок и госпожа Зима”, пакінуць аўтографы не толькі пад уласнымі работамі, але і ў ведамасці РВУ “Літаратура і Мастацтва” — за першы ў жыцці ганарар. І хаця ў кніжку Генадзя Аўласенкі ўвайшла толькі частка малюнкаў, астатнія таксама чакае публікацыя: лепшыя з тых, што засталіся, будуць надрукаваны ў “Бярозцы”.

На здымках: ілюстрацыі да кнігі Марыі Станкевіч (вокладка); Аляксандры Аверчанкі і Глеба Цімохава.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Пазнякоў, М. П. Слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы. У 2 т. Т. 1. А — М / Міхась Пазнякоў. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012. — 400 с.

Як зрабіць вуснае маўленне больш яркім і багатым, а пісьмовае выказаваць — запамінальным і ўспрымаемым? Натуральна, ёсць некалькі спосабаў. Адзін з іх — ужыванне эпітэтаў, прыметнікаў, якія адначасова малююць і сам прадмет, і паказваюць адносіны да яго. Папоўніць запас гэтых лексічных сродкаў выразаці дапаможа слоўнік, складзены Міхасём Пазняковым. У кнізе сабраны і падзелены на семантычныя групы 450 эпітэтаў да найбольш ужывальных назоўнікаў беларускай мовы. Лексічны матэрыял ілюструецца прыкладамі з мастацкай літаратуры, фальклору, перыядычных і навукова-даведчаных выданняў.



Лісейчыкаў, Д. В. Штодзённае жыццё ўніцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720 — 1839 гг. / Дзяніс Лісейчыкаў. — Мінск: Медысон, 2011. — 198 с.

Калі толькі глядзіш на змест кнігі, якая сярэдіншых уключае раздзелы “Сямейнае выхаванне, адукацыя і кар’ера святара”, “Плябанская гаспадарка”, “Працоўныя абавязкі”, “Вольны час”, становіцца надзвычай цікава. І гэта не дзіўна, бо манаграфія па сутнасці з’яўляецца адным з першых у айчынай гістарыяграфіі спецыяльным даследаваннем, напісаным у рэчышчы канцэпцый гісторыі штодзённасці. У рабоце Дзяніса Лісейчыкава, кандыдата гістарычных навук, загадчыка аддзела навуковага выкарыстання дакументаў і інфармацыі Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, пададзена рэканструкцыя штодзённага жыцця ўніцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель у азначаны перыяд.



Клімковіч, М., Степан, В. Тень ангела / Максим Клімковіч, Владимир Степан. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 238 с.

Раман вядомых беларускіх пісьменнікаў Максіма Клімковіча і Уладзіміра Сцяпана напісаны ў неадта звыклым для беларускай літаратуры авантурным жанры. Дзеянне рамана нібыта перацякае то ў 1920-я гады, то ў часы Вялікай Айчыннай вайны. Пераносіцца з Мінска ў Маскву, у ваенныя Вільню, Варшаву, Гданьск і зноў вяртаецца ў сучаснасць. Анёл, намаляваны Дзюрэрарам, не можа дапусціць, каб карціна і скарбы езуітаў трапілі ў рукі тых, хто думае толькі пра грошы. І ён становіцца на бок галоўных герояў, якія ўмеюць па-сапраўднаму хахаць.



Мур, Дж. Героізм для пачынаючых / Джон Мур; пер. с англ. А. Кузнецовой. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Доміно, 2011. — 320 с.

Для таго, каб перамагчы Цёмнага Уладара, які сядзіць у Непрыступнай Крэпасці і распрацоўвае план узурпацыі ўлады ў Дваццаці каралеўствах, зусім не абавязкова быць Франкам-варварам, мясцовым эквівалентам Конана. Для гэтага трэба толькі добра вывучыць “Кіраўніцтва па практычным гераізме” Роберта С. Тэйлара. Галоўнае пры гэтым не пераблытаць дапаможнік з якім-небудзь іншым даведнікам гэтага ж аўтара — “Практычным дапаможнікам па лоўлі рыбы на муху”, напрыклад, ці “Даведнікам па знішчэнні драконаў”. А для чыгача галоўнае — не чытаць кнігу на працоўным месцы. Бо калегі могуць неадэкватна ўспрыняць рэзкія выбухі вашага смеху.

Водзкі дасылайце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



Міхась
Зіюк

Халодны дождж

Апавяданне

Ён глядзеў на следчага з нейкім хваравітым страхам, рукі нервова камечылі шэрую вільготную шапку, а вочы жаласліва, з прыхаванай надзеяй узіраліся на следчага. Камітнік пазнаў у ім таго самага чалавека, што некалькі хвілін таму сунуўся ў напрамку райаддзела.

— Прысядзьце, — кінуў ён наведвальніку. — Слухаю вас.

Мужчына нясмела прайшоў да крэсла, асцярожна прымасціўся на краёк і апусціў галаву.

— Слухаю вас, — нецярпліва паўтарыў Камітнік.

Мужчына кашлянуў, нервова глынуў сліну і, як праз сілу, выгаварыў:

— Я, таварыш міліцыянер, хацеў бы расказаць...

На гэтых словах ён запнуўся і змучана зморшчыў твар, бы жадаючы ўспомніць тое, што хацеў расказаць следчаму.

— Не хвалойцеся. Я вас не дапытваю, вы самі прыйшлі. Для пачатку скажыце, хто вы, адкуль,

— Камітнік пастараўся крыху супакоіць наведвальніка.

Той борздзенька ўскінуў вочы на следчага і, нібы заспакоены яго парадамі, ажыў:

— Я з Залесся, ведаеце, мабыць, нашу вёску. Шафёрам там працую. А завуць мяне Іван Ахрэмчык.

— Зразумела, — кінуў Камітнік, — а цяпер давайце па сутнасці справы. Што вы хацелі заявіць?

— Ды, як яго, не ведаю, з чаго пачаць. — Ахрэмчык на нейкі момант змоўк, але хутка стаў гаварыць. — Пачну, як кажучы, з самага пачатку.

Было гэта амаль дваццаць год таму назад. Я тады, як і цяпер, працаваў шафёрам у калгасе. У той дзень мяне накіравалі ў раён па запчасткі.

Выправілі позна, бо пакуль інжынер сабраў паперы, пакуль сёе-тое — дык і поўдзень. І ў горадзе не ўсё добра прайшло. Таму, калі сабраўся вяртацца ў вёску, прыцямнела. Хутка дождж уліў, халодны такі, каб на яго ліха. Нарабіў ён, той дождж. Язды мне было ўсяго паўтадзіны. Я не спяшаўся, паціху руляваў ды думаў сваё.

Дарога дрэнная, амаль нічога не відаць. У такі дождж толькі дома сядзець... На дарозе нікога не было, ніводнай машыны насустрач не трапілася. І васьць толькі мінуў Балаццяно, дарога па лесе пайшла, як бачу: быццам нешта мільгнула ў святле фар, цень нейкі ці што? А потым па абліцоўцы коўзнула. Спачатку мне падалося, што гэта нейкі звер быў. Ці мала ў лесе звяр'я? Я тут жа спыніў машыну. Вылез, аглядзеўся. А дождж так моцна сцёбае, што ўмомант вымак. Я прайшоў трошкі далей ад машы-

ны і аж здранцвеў: каля дарогі ляжыць чалавек з роварам. Ляжыць і не варушыцца. "Як жа так?", — думаю. Я ж яго нават не зачапіў. Бо добра ж памятаю, што наперадзе машыны нікога не было. Ды і ўдару не пачуў. А думкі наўскач: хто будзе разбірацца? Усё роўна на мяне спішуць, я буду вінаваты. І загрымлю ў турму. А дома — жонка, дзеці малыя. Хто іх гадаваць будзе? Ды і дом недабудаваны. Што рабіць? Карацей кажучы, напалохаўся я, кінуўся ў машыну і ходу дахаты. Пакуль ехаў, крыху супакоіўся. Прыехаў, машыну аглядзеў: не, нідзе ні драпіны, ні следу. Назаўтра аддаў запчасткі, паехаў на працу. А сам усё думаю: што там, як? Ды хутка ўсё праяснілася. На наступны дзень па вёсцы чутка пранеслася, што знайшлі на дарозе ў лесе каля Балаццянога мужыка тутэйшага — Пятра Косціча. Казалі, што ён сам зваліўся з роварам і забіўся, бо быў нецвярозы. Я асцярожна потым распытаў у мясцовых і вясветліў, што міліцыя на месцы нічога не знайшла, сам Косціч не меў ніякіх пабоў, апроч тых, што атрымаў пры падзенні. Таму і палічылі ўсё гэта за няшчасны выпадак. Толькі казалі людзі, што экспертыза засведчыла: Косціч быў жывы пэўны час пасля падзення і сканаў не ад траўм, а ад пераахалоджвання. І калі яму хто дапамог бы, то, магчыма, ён і не памёр бы. Спачатку я, дурань, задаволены быў, што так абышлося. Потым, калі казалі, што ён не адразу сканаў, на сябе наракаў доўга, мучыўся, што кінуты паміраць чалавека аднаго. Але з гадамі ўсё неяк заціхла і ўспаміналася зрэдку не так балюча.

На гэтых словах мужчына прыціх, дастаў з кішэні хустачку, выцер спатнелы твар. Асцярожна кашлянуў, глянуў на следчага і працягнуў далей:

— Вось, кажу, быццам усё аціхла, здарэнне тое рэдка ўспаміналася. Дзеці мае падраслі, скончылі школу. Дачка ў горад паехала, сын пасля службы ў калгасе застаўся. Ён малайчына ў мяне, працы не цураецца, за каўнер не залівае. Завочна паступіў у тэхнікум. З дзяўчынай пазнаёміўся, сказаў, што жаніцца вырашыў — нам радасць.

Прывёў ён неяк дзяўчыну знаёміцца. Мы стол падрыхтавалі, сядзім, гамонім пакрысе. А калі пачалі распываць, хто яе бацькі, мяне як абухам стукнула. Так, яна аказалася дачкой таго самага Косціча. Я ледзьве даседеў за сталом, ноч не спаў, круціўся, не ведаючы, што мне рабіць. Што я мог ім сказаць? У іх сваё, маладое жыццё, яны кахаюць адно аднаго. Вырашыў маўчаць. Адгулялі мы вяселе, сын прывёў нявестку да нас, пачалі разам жыць. Нявестка трапілася добрая, нічога не скажу: ціхая, працавітая, сына майго глядзіць. Усё добра, адным словам. Але стаў мне

чамусьці сніцца Косціч. Ды гэтак, што я сам не свой зрабіўся. То сніцца мне, як ён едзе са мной на машыне, то сядзіць у нас у хаце, то стаіць на дарозе. Утаропіцца, моўчкі пазірае на мяне. Я ўжо і да доктара хадзіў, кажу: з нервамі не ў парадку. Той прапісаў нейкія пілюлі, ды карысці ад іх ніякай. Тады ў царкву схадзіў, свечку паставіў, кады дэдуша яго заспакоілася. І тое не дало рады. Усё роўна сніцца. Я стаў разумець, што ён хоча, каб я ва ўсім прызнаўся, каб мяне пакаралі. Дык хай жа, хай. Але як мне прызнацца, калі дзеці даведаюцца пра гэта. Яны ж узненавідзяць мяне, а, яшчэ найгорш, нявестка можа і сына майго таксама ўзненавідзець. Я ж спліжваю іхняе жыццё, разбуру сям'ю. Вось цяпер я не ведаю, што мне рабіць, куды падацца. Таму і заявіўся, каб мяне пакаралі. Хай і адсяджу, але не буду мучыцца. Толькі зрабіце так, каб дзеці не ведалі, за што я буду здыцца ў турме. Богам вас прашу, таварыш міліцыянер, зрабіце так, каб яны не ведалі. У вас самага ж, напэўна, дзеці ёсць.

Ахрэмчык уздыхнуў і ўзняў вочы на следчага. У іх заграпталі слабька агеньчыкі надзеі: раптам міліцыянер зможа прыдумаць, як дапамагчы яму.

Следчы, слухаючы Ахрэмчыка, міжволі ўявіў непагадзь, мокрую дарогу, машыну, чалавека на ўзбочыне. А таму не спяшаўся з адказам. Калі трактаваць гэтае здарэнне з боку закона, то ўсё роўна рашэнне будзе неадназначнае. Так, можна выцягнуць з архіваў тую справу дваццацігадовай даўнасці. Але няма там, хутчэй за ўсё, прамых доказаў, што Ахрэмчык на Косціча наехаў. Мо яны і былі, тыя доказы, але ж усё сляды змыў дождж. Закруціць справу па новай, па адной толькі заяве Ахрэмчыка? Дык ён і сам не ведае, ці зачапіў Косціча. Цалкам магчыма, што той аўтаматычна ўзяўся ўбок ад машыны і сам зваліўся на дарозе. Ён больш што экспертыза не знайшла на ім пашкодванняў, звычайных для дарожнага здарэння. Абвінаваціць Ахрэмчыка можна толькі за тое, што пакінуў чалавека ў небяспецы. Але па гэтай справе ўжо сышлі тэрміны. Вось табе і задача, якую патрэбна неадкладна вырашыць. Бо перад табою чалавек, зусім не падобны да злчынцы. Толькі як яму дапамагчы?

Камітнік падышоў да акна. Ахрэмчык заварушыўся, правёўшы яго позіркам. Дождж за акном паступова заціхаў, часам яшчэ кідаючы на зямлю вільгаць, падобную на слёзы спакутаванага чалавека. Лёгкі ветрык пагойдваў верхавіну старой таполі, страсаючы буйныя халодныя кроплі на мокрую дарогу, па якой у лівень нязручна ісці, бо можна пакаўзнуцца і грывнуцца вобзём...

Следчы раённага аддзела ўнутраных спраў Камітнік падняў галаву ад апрыктых папер і зірнуў у акно. Там аднастайна, ціха церушыў дробны дожджык, час ад часу, пад націскам свавольнага ветру, пырскаў на шкло мноствам дробных, бы макавае зерне, кропелек. Камітнік выпрастаўся, падняў рукі над сабою і пацягнуўся так, што ў суставах хруснула. Як яны абрыдлі, гэтыя крымінальныя справы, штодзённыя допыткі, практолы, апытанне сведкаў. Ды яшчэ тэрміны паціскаюць. Ужо заўтра трэба скончыць справу па крадзяжы з сельгастэхнікі, а над ёй яшчэ гэгтулькі карпець. Ды сённяшняе дзяжурства ў аператыўна-следчай групе. Калі нарабіцца што — лічы прапала справа, давядзецца ехаць на месца здарэння. Следчы падышоў да акна. Будынак райвыканкама, што стаяў насупраць, пацімнеў ад непагадзі і грозна хмурыўся на свет вастраверхім дахам. На вуліцы нікога не было. Толькі па сцяжцы да аддзела ўнутраных спраў няспешна кльпаў нейкі мужчына ў цёмнай кашулі, без парасона, уцягнуўшы ў плечы галаву. Ва ўсёй мужчынскай паставе адчувалася нейкая прыгнетанасць, зацягасць, быццам яго сілай цягнулі соды.

Камітнік паспеў набраць адно толькі некалькі радкоў. На сталае трывожна дзынькнуў тэлефон унутранай сувязі. Тэлефанавалі з дзяжурнай чаці. От халера, як адчуваў, што нешта будзе.

— Слухаю, Іванавіч.

— Сяргей, — голас аператыўнага дзяжурнага маёра Сухадольскага гучаў неяк стомлена і абыякава, — ты ж сёння ў групе?


— Так.

— Я зараз накірую да цябе чалавека. Прымі ад яго заяву. Бо не маю часу з ім разбірацца, мяне начальнік да сябе выклікае. А потым яшчэ ізалатар правярць трэба. То разбярыся з ім сам...

Вось не хапала яшчэ гэтага. Мала яму сваіх клопатаў. Камітнік сярдзіта затупаў па кабінцы. Неўзабаве ў дзверы ціха пашкрэбіліся.

— Заходзьце, — сказаў следчы.

Дзверы прачыніліся, і ў кабінет уціснуўся мужчына год сарака пяці — пяцідзесяці з ранняй сівізнай, абветраным тварам і панурым поглядам.



Анатоль
Кудласевіч

Буслянка

Апавяданне

"Бэжж-вэжж, бэжжж-вэжж!" — лётаюць пчолкі.

І як гэта яны мёд бяруць, як яго носяць? Маленчкія, як кропелькі, а такія працавітыя. Зробіць жа Бог на дзіва чалавеку!

Цвітуць яблынькі, а сыночка няма! Адціў без пары... Забрала родненькага вада сцюдзёная. Прыйшла гадоў трыццаць назад вялікая вада на Палессе — і не стала яе крывіначкі. Нават магілкі не засталася. Пашукалі-пашукалі мужчыны дый казалі, што ў Прыпяць панесла яе сына. Не верыла матчына сэрца, не хацела здагадцца, што адзінае дзіцятка паплыло некуды ў свет ад маці. Цэлы месяц хадзіла потым па грудках, як сышла вада, але так і не адшукала нічога. Крыж на могілках усё роўна паставіла. А як жа інакш? Хай душа хоць які-небудзь прытулак мае, а то будучы мерцвякі здэкавацца, што ні крыжа, ні дамавіны... А так і ёй месцайка ёсць, прыйдзе, нібы з сыночкам пагаворыць. Пратрэ слепаватыя вочы ручнічком з крыжа і пойдзе, пойдзе... Дахаты.

Балюча матчынаму сэрцу.

"Теге-ге! Геге-ге!" — гагача гуска. "Таксама матуля, — думаецца Тэклі, — вунь як шыю выгнула да зямлі, усё каб бліжэй да дзетка." "Ціў-ціў-ціў! Ціў-ціў-ціў!" — адказваюць гусянаты і коцяцца жоўтымі клубочкамі, коцяцца на матулін голас.

Перакочваюцца гусянатыкі пушчэстымі камычкамі па зялёнай траве, ціўкаюць, і святлее на сэрцы ў Тэклі. Вясна — яна заўсёды нясе палётку душы. Вунь ластаўкі стрывуць крыламі ў паветры, шчабечуць. Лепаць сваё кубельца. "Божа я

птушка", — падумала Тэклі. Успаміналася: яшчэ малыя былі, а дзед Якаў, што жыў па суседстве, трос сівелаю барадою, пагрозліва паказваючы пальцам на неба, лякаў іх: "Таго, хто разбурае ластаўчыны гнёзды, карае Бог рабаціннем!" Дужа не хацелася насіць ганебную мянушку — толькі й чутно па вёсцы: ты руды, руды-кірпаты... Ніколі не чапалі ластавак. Яшчэ раскавалі: ляжаў Хрыстос у пячоры, уваход быў завалены каменнем, дык толькі ластаўкі ў дзюбках і насілі яму ваду, а змяя падпілівала і цапнула за хвост, з тае пары і застаўся ён раздвоены.

"Клё-клё! Клё-клё-клё!" — заклекатала над галавой буслянка.

"Бусько, бусько, клекатун!" — успомніла Тэклі дзіцячую прыказку. Бегала і яна калісьці басаноўка за бусламі, крычала наўздагон: "Бусько, бусько, клекатун! Ловіць жабу за каўтун!"

Дзе той бусько, куды падзеўся? Паляцеў бусел Тэклінага дзіцяцтва ў незваротны вырай, не вернецца ніколі да яе маладой. Не бегаць болей нацяныкі па паглавах ды пакосах, не кошкаць, не збіраць чайчыных яек. Непрыкметна падкралася старасць, застукала кічкам у браму жыцця: кепска глядзяць на свет Божы вочы, кепска ходзяць па зямлі ногі. А была ж і яна маладою, зямлі пад нагамі не адчувала...

Даўно зрабілі буслы на Тэклінай хаце буслянку, але не заўважала яе Тэклі ўсё сваё жыццё — неяк не было часу, ці што. А буслянка клекатала ўсё доўгія гады. Ляцеў няўмольны час... праводзіла свайго Яўхіма на вайну... і чакала-чакала... сыночка гадала, радавалася... а потым і яго, адзінага свайго, пестунка, магілу жоўтым пясо-

кам засыпала. Вось і ўсё жыццё. Ці да буслянкі было? Клекатала буслянка, старэла Тэклі і, калі час скіраваўся на могілкі, заўважыла раптам, што ўсё жыццё на хаце быў напамінак пра дзіцяцтва — бусько-клекатун...

Па ўсёй вёсцы толькі на яе хаце і засталіся буслы. Не любяць яны новыя дахі, крытыя шыферам ды бляхай. А ў Тэклі хага старонькая, страх — з чароту. Яшчэ да вайны справіў Яўхім новую хату, не нажыліся, праўда, у ёй, не паспелі... Сама Тэклі перабірлася, адна рабіла ўлазіны...

Ой, колькі ж часу прайшло з тае пары? Старая ўжо яна, мінулася яе маладосць, асыпалася чырвонымі кветкамі вясна... Чакала хата: усё глядзела трыма акенцамі на захад, куды пайшоў гаспадар. Чакала Тэклі, рыпелі вяснічкі: выглядала на дарогу, калі сонца хавалася за небакрай, усё справы зроблены і няма куды падзецца з маркотнымі думкамі. "А ці не яго хада? Не... Не ён. А можа, заўтра? Бываюць жа цуды на свеце..." Так і састарэлі яны: Тэклі і яе хаціна. Скасабочыліся вулты ў хаце, учарнеў чарот на страсе, адна буслянка — вечна маладая, юная, асабліва вяснаю.

Прыгнула гора Тэкліна галаву да долу. Цяжка ўжо ёй хадзіць па зямельцы. Пара збірацца ў дарогу. Ці не забыла яна чаго сярод жытых? Не, нічагуткі! Чакае недзе Яўхім, да-лібог, зачакаўся.

Там чакае ён, малады, дужы, прыгожы. А ці ж пазнае яе, састарэлую і пабітую жыццём, некалі сваю сінявокую Тэклечку? А была ж і яна маладою, статнаю была: каса да пояса... Ведала і яна шчасце. "Ты гэта, Тэклечка, ты, любачка?" — "Ох, Яўхімка, — адкажа яму, — біла ж мяне доля, ох і біла ж..." І заплача наўзрыд, утыкнецца тварыкам у плычо — і загалосіць. Што ж ёй усё жыццё гэтыя слёзы ў сабе трымаць? Адвядзе душу... Ці не скаланецца яго сэрца? Ці не сціснецца ад тут?

"Што ж гэта я?... Памілуй мя Госпадзі, святы Хрысце, Дзева Марыя са ўсімі святымі... Ой, цяжка мне, цяжка..."

— Я гэта, Яўхімка, я...

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Першыя ўражанні

Вядома, што паводле аповесці “Дрыгва” Якуб Колас напісаў п’есу, якая пад назвай “У пушчах Палесся” была пастаўлена ў 1937 г. на сцэне БДТ-2; потым да яе неаднойчы звярталіся аматарскія тэатральныя калектывы. У 1939 г. кампазітар Анатоль Багатыроў стварыў оперу на лібрэта Яўгена Рамановіча паводле той самай аповесці. У Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі давялося пабачыць афішу прэм’еры з назвай “Дрыгва”. Верагодна, оперу хутка перайменавалі “з эстэтычных меркаванняў”, бо ў гісторыю яна ўвайшла як паспяховы спектакль “У пушчах Палесся” Дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, паказаны ў 1940 г. падчас Дэкады беларускага мастацтва ў Маскве і адзначаны Дзяржаўнай прэміяй СССР (тагачаснай сталінскай). Вось, здаецца, і ўсё... Іншым творам Якуба Коласа больш пашанцавала і на сцэнічнае, і на экраннае ўвасабленне.

Але гаворка зараз не пра гісторыю жыцця літаратурных вобразаў нашага класіка ў візуальных мастацтвах. І не пра тое нават, чым розніцца “Дрыгва” і “Талаш”. Дарэчы, трапная назва, быццам ключавое слова, нясе ў сабе сэнсавы акцэнт, зроблены стваральнікамі фільма, і нібы адсякае прэтэнзіі з боку тых, каму хацелася б разглядаць новую стужку як спробу звычайнай экранізацыі. Так, Сяргей Шульга разам з акцёрам Генадзем Гарбукам, у якім знаўцы іканаграфіі знаходзяць партрэтнае падабенства з Васілём Талашом, засяроджваецца на вобразе галоўнага героя — персанажа з рэальным гістарычным прататыпам, але ж легендарнага і ў чымсьці пераасэнсаванага (а інакш і немагчыма ў стварэнні мастацкага вобраза!).

Калі ўсё ж такі параўноўваць экраннае відовішча з тэкстам аповесці, шматлікія адрозненні заўважыш адразу. У аповесці да Талаша звяртаюцца “дзядзька Рыгор” — герой Гарбука прадстаўляецца сапраўдным імем свайго прататыпа: Васіль Ісакавіч. Яго малодшы сын Панас у фільме робіцца Сымонкам, атрымлівае рысы таленавітай творчай натуры вядомага персанажа Коласавай паэмы пра самародка-музыку і — кароткі трагічны лёс жорстка зламанага кветкі. Войт Васіль Бусыга на экране — Сцяпан, Мартынава жонка Ева перайменавана ў Таісу, камісар Нявідны “змянiў” месца свайго паходжання — з Гомеля на Бабруйск. У “Дрыгве” Талаш цікуе за тым, як згаладалы воўк спраўляецца з вепруком, “карае” ляснога забойцу, дзічыну прэзентуе бальшавікам, а ваўчынае футра носіць на сабе; ім героя фільма падстрэлены імя вялізны дзік робіцца сапраўдным паляўнічым трафеям і галоўным козырам у перамовах з “таварышамі чырвонымі армейцамі”. Аўтар стужкі стварае лінію сваяцтва вуйта Бусыгі з панічом Збышкакам, развівае сцэну адабрання жаўнерамі апошняга Талашова сена, прапаноўвае сваё бачанне расправы з фанатычным бальшавікам Нявідным: апошняе — праз спевы — процістаянне ідэалагічных ворагаў і расстрэл на беразе ракі; уводзіць сімвалічны эпизод смяротнага двубою Мартына і Сцяпана. У аповесці ёсць дзіўнаваты персанаж па прозвішчы Галініч — госць панскай вечарыны, які выказваецца пра імкненне беларусаў да незалежнасці сваёй краіны ад усходніх

Шукаем сябе?

Прэм’ера чатырохсерыйнага мастацкага фільма “Талаш” (вытворчасць Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, 2012) адбылася на Першым канале Беларускага тэлебачання. У аснове сюжэта новай стужкі — матывы аповесці Якуба Коласа “Дрыгва”. Аўтар сцэнарыя і рэжысёр-пастаноўшчык — Сяргей Шульга, аператар — Сяргей Бондараў, мастак — Алег Шаравараў, кампазітар — Анатоль Лях. Ва ўсіх ролях здымаліся беларускія акцёры. Мастацкі кіраўнік фільма — легенда расійскага кінематографа Генадзь Палока.



Фота Аляксандра Дзімітрыева

і заходніх суседзяў; у фільме на гэтую тэму спрабуе разважаць, трымаючыся ў асяроддзі бальшавікоў сваёй, паляшучкай, праўды, самабытны народны герой Талаш; пра невытлумачальны тутэйшы менталітэт гаворыць пан Длугошыц.

Адрозненні ў імёнах, стасунках, сітуацыях толькі падкрэсліваюць: фільм трэба ўспрымаць як работу ў поўным сэнсе творчую, у пэўным — самастойную.


Адразу ж адчувальна, што фільм не дубліраваўся на мову класічнай літаратурнай крыніцы, а здымаўся на беларускай мове, якая пераканаўча, нязмушана гучыць з экрана (натуральная інтанацыя, асаблівасці нацыянальнай фанетыкі, арганічны дыялогі, асэнсаваныя рэплікі). Гэта прыныцковае дасягненне айчыннага кінематографа, які шукае сёння сваю сутнасцю нацыянальную адметнасць. Зусім лагічна, што ёсць персанажы, якія размаўляюць толькі па-руску (чырвонаармейцы) ці толькі па-польску (паны, гаспадары і госці маёнтка ў Длугошыцах). Аднак можна заўважыць пэўную непапулярнасць стваральнікаў стужкі ў тым, што пераклад польскай гаворкі зроблены не на беларускую, а на рускую мову і падаецца не праз субтытры, а агучваецца, заглушаючы жывы голас, інтанацыю акцёраў у кадры, “перакрэсліваючы” істотную частку іх ігры. Заадно можна выказаць шкадаванне, што тытры на пачатку стужкі не даюць гледачу неабходную інфармацыю пра тое, хто ёсць хто, бо пададзены просты пералік акцёраў, без пазнакі адпаведных роляў. Ці зроблена гэта як пастскрыптам, у фінальных тытрах? Пытанне без адказу, бо “культура” дэманстрацыі фільмаў на тэлеканалах пакідае жадаць лепшага: як правіла, уся заключная інфармацыя (добра, калі не разам з апошнімі кадрамі) літаральна перакрываецца аносам наступнай перадачы.

Хто ёсць хто — важна ведаць, каб аддаць персанальна кожнаму акцёру долю захаплення яго іграй. Кожнаму, бо, да гонару рэжысёра, тут нават сярод эпизодных роляў няма прахадных і малапрыкметных. Для ўсіх персанажаў знойдзены пэўныя псіхалагічныя характарыстыкі; неадназначнасць самога гістарычнага часу люструецца ў не-

смагдавым зарасніку; васьмь бабёр плыве, рассякаючы водную роўнядзь; васьмь лугавая кветачка хітае пшчотнаю галоўкай; васьмь паўстае ў насцярожлівым і велічным маўчанні заснежаная пушча...

Агучана стужка гожа. У гукавой партытуры — мінімалізм, няма злоўжывання побытавымі шумамі; высакародная “музыка цішыні” адцяняе мелодыку мовы, прытым ашчадна скарыстае інструментальнае гучанне з інтанацыямі самабытнага беларускага меласу дадае мяккую эмацыянальную афарбоўку ў псіхалагічны настрой адпаведных эпизодаў (ці то подых аркестра з лёгкім шлохам цымбал, ці то трывожна-працяглая басовая нота кларнета, ці то далікатнае сімфанічнае развіццё пранікнёнай тэмы ў лірычнай кульмінацыі, калі сустракаюцца пасталелыя Аўгіня ды Мартын). Думаецца, невыпадкава С.Шульга запрасіў у якасці аўтара музыкі да фільма не “раскручанага” кіношнага кампазітара, а сябра дзяцінства: разам з А.Ляхам ён вучыўся нейкі час у Рэспубліканскім каледжы пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Іх аднакласнікі добра памятаюць гэтых таленавітых хлапчукоў: крэатыўны тэмперамент эрудыта Сяргея, фартэпійныя імпрывізацыі Анатоля на тэкст задачка па геаметрыі ды яго спробу напісаць казачную оперу...

Крытыкі яшчэ неаднойчы выкажуцца з нагоды новай стужкі. Але сёння, калі нацыянальнае кіно, скажам шчыра, на раздарож-



Дзяніс Паршын, Сцяпан — Павел Харланчук, Сцяпану бацька — Аўгустін Мілаванкаў, Збышак — Віталій Краўчанка, пажылы пан — Аляксандр Ткачонок, Саўка Мільгун — Валерый Зяленскі, Нявідны — Вячаслаў Паўлюць, польская пані — Зінаіда Зубкова, Таіса — Святлана Анікей, бацька яе — Генадзь Аўсяннікаў...

Фільм не ўражае прыўкраснасцю прыпяцкіх краявідаў, якая ёсць у вядомай экранізацыі Мележавых “Людзей на балоце”. Ён, з-за прычын аб’ектыўных, здымаўся даволі далёка ад сутоку Прыпяці ды Дняпра, родных мясцін Талаша. Але яго кадры прывабляюць назіральнасцю за жывой беларускай прыродай: васьмь промні сонейка гуляюць у

жы, у пошуках шляху да сябе, не варта пачынаць з прэтэнзіі да тых, хто спрабуе яго знайсці або хаця б вызначыць. Вынік працы мастака трэба ацэньваць, зыходзячы з яго творчай пазіцыі. І добра ўжо тое, што яна ёсць.

Госці ў Коласавым доме

На мінулым тыдні ў Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбылася творчая сустрэча са здымачнай групай фільма “Талаш”. Імпрэза, якая сталася першай у вялікай чарадзе сёлетніх мерапрыемстваў музея, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта, прайшла з не-

чаканым аншлагам: у прасторнай зале не хапіла месцаў для ўсіх прысутных, многія ўладкоўваліся ў сумежных памяшканнях. Сабралася амаль уся творчая група, на сустрэчу з якой, у ліку іншых, прыйшлі супрацоўнікі Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, малодшы сын песняра Міхась Міцкевіч, дырэктар Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” Алег Сільвановіч, прадстаўнікі адміністрацыі Першамайскага раёна сталіцы.

Адкрываючы вечарыну, дырэктар музея Зінаіда Камароўская падкрэсліла, што для ўсіх супрацоўнікаў Коласавага дома фільм “Талаш” стаўся сапраўднай падзеяй. І звярнула ўвагу на тое, што зняты ён менавіта “па матывах” вядомай аповесці, адчуў на сабе ўплыў іншых старонак літаратурнай спадчыны нашага класіка і не люструе той твор, які пісаў Якуб Колас. Мастацтвазнаўца Наталля Сцяжко, спрычыненая да стварэння фільма праз рэдактарскую працу, гаварыла пра тое, што Якуб Колас, яго творчасць — гэта наша класіка, і зусім не шмат у нас здымаецца такіх фільмаў, тым больш — на беларускай мове. Асабліва прыемна ўразіла, прызналася Н.Сцяжко, што з дэкларатывага твора, які мы вывучалі ў школе, Сяргей Шульга зрабіў “цёплы” сцэнарыі, унёс лірычныя моманты, вылучыў у фільме адносіны між людзьмі, правёў выразную тэму кахання.

Аказалася, што ідэя перачытаць “Дрыгву” сродкамі кіно нарадзілася не ў кінематографічным асяроддзі. Прадстаўляючы здымачную групу, рэжысёр фільма найперш запрасіў да мікрафона славутага купалаўца, народнага артыста Беларусі Генадзя Гарбука, бо менавіта ён аднойчы запытаўся ў Сяргея Шульгі, ці перачытваў той хрэстаматычную Коласаву аповесць, і прызнаўся, што даўно ўжо марыць сыграць легендарнага Талаша. Даволі боязна было брацца за гэтую ролю пасля таго, як яе ўвасобіў на Коласаўскай сцэне вялікі беларускі артыст Аляксандр Лыньскі, якому давялося нават сустракацца з прататыпам свайго героя. Але фільм вымагаў новага падыходу да вобраза Талаша...

Удзельнікі сустрэчы распавядалі пра асаблівасці працы над стужкай (сцэнарыі, між іншым, разлічваюцца на васьмісерыйны твор, у працэсе працы давялося скараціць аб’ём фільма ўдвая), разважалі пра свае ролі, дзякавалі педагогу-кансультанту па польскай мове Алене Казанцавай. І з вуснаў такіх розных людзей гучала шчырай споведдзю прызнанне ў любові да беларускай мовы, трывога і нават боль за яе лёс, надзея на росквіт роднага Коласава слова на абсягу нашай зямлі.

Пры канцы сустрэчы Зінаіда Камароўская ўручыла сцэнарыі-стужку рэжысёру фільма “Талаш” кнігу Якуба Коласа “На ростанях” з подпісам сына песняра — Міхаса Канстанцінавіча. І пажаданнем, каб на працягу гэтага года ў Сяргея Шульгі з’явілася думка пра новы фільм, натхнёны вобразамі класіка нацыянальнай літаратуры.

На здымках: народны артыст Беларусі Генадзь Гарбук у ролі дзеда Талаша; Якуб Колас і Васіль Талаш (1943).



Апошнім часам Беларускі саюз музычных дзеячаў папоўніўся прафесійнымі кампазітарамі, якія вядуць актыўную грамадскую, асветніцкую работу, удзельнічаюць у праектах БСМД. Гэта не толькі члены Асацыяцыі маладых беларускіх кампазітараў, але і тыя прадстаўнікі новых творчых пакаленняў, што ўжо маюць у айчыннай музычнай культуры адметнае імя, і сталыя майстры, якіх мы пачыва называем класікамі. Прапануем увазе чытача рэцэнзіі на канцэрт, які адлюстроўваюць творчыя набыткі вядомых кампазітараў — членаў БСМД.

Сімфонія — раман у гуках

Кацярына БАНДАРЭНКА,
кандыдат мастацтвазнаўства,
дацэнт

Канцэрт, прысвечаны 75-годдзю знакамітага беларускага кампазітара Кіма Цесакова, адбыўся ў вялікай зале сталічнай філармоніі. У выкананні Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі прагучалі інструментальныя творы юбіляра, у якіх ва ўсёй магутнасці ўвасобіўся талент аўтара-сімфаніста, яго філасофскі роздум пра вечныя пытанні быцця і вострае адчуванне сучаснасці.



Творы Кіма Дзмітрыевіча неаднаразова і з вялікім поспехам выконваліся за мяжой, гучалі ў канцэртных залах Аўстрыі, Германіі, Францыі, Іспаніі і Польшчы. І даўно ўжо ўвайшлі ў залаты фонд беларускай музычнай класікі.

Выбраныя партытуры прагучалі ў аўтарскім канцэрце кампазітара.

Вечар адкрыўся “Эпіталамай” для струннага аркестра — творам, прасякнутым тонкім лірызмам, вобразамі вясновага квітнення прыроды і светлым пачуццём кахання. Гэты гімн каханню і радасці жыцця адразу настроіў слухачоў на ўрачысты і высакародны лад. Затым прагучалі Канцэрт № 2 для цымбалаў з аркестрам, твор, які захапляе святочным настроем і яркім фальклорным каларытам, і Канцэрт для габоя з аркестрам, у якім сучасная музычная мова адлілася ў строга класічную, дасканалую форму. Кульмінацыяй праграмы сталася выкананне Сімфоніі № 5, з прадмовай да якога выступіў сам кампазітар. Маэстра павадаміў слухачам, што твор, напісаны пад уплывам захаплення “Іліядай” Гамера, мае эпіграф: “Ад кахання багоў нараджаюцца сусветы, ад кахання людзей нараджаецца ча-

лавек”. Гэта своеасабліва праграма сімфоніі тым не менш не вычэрпвае ўсяго багацця яе зместу, таму што, паводле слоў аўтара, “класічная музыка з’яўляецца абстрактнай, але кожным успрымаецца ў канкрэтных вобразах”. Пранікнёнае і зацікаўленае выкананне Сімфоніі № 5, дарэчы, аднаго з улюбёных твораў самога кампазітара, выклікала ў зале хвалю аднадушнага суперажывання. Кожны слухач адчуў сабе далучаным да разгортвання маштабнага эпічнага гукавага палатна, напоўненага вобразамі стварэння і зруйнавання, спакою і барацьбы, святла і цемры. Складаная музычная тканка сімфоніі, сапраўдная музыка XXI стагоддзя, уразіла моцнай сканцэнтраванасцю думкі, уласцівай толькі найлепшым творам мастацтва.

Кветкі ды цёплыя словы захаплення і пашаны, выказаныя Кіму Дзмітрыевічу ў той вечар многімі слухачамі, сведчаць, што нацыянальная музычная класіка, адсунутая “на другі план” шматлікімі “шоў-праектамі”, тым не менш, патрэбная беларускаму слухачу, як глыток свежага паветра.

На здымку: заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Кім Цесакоў.

Кветкі ды цёплыя словы захаплення і пашаны, выказаныя Кіму Дзмітрыевічу ў той вечар многімі слухачамі, сведчаць, што нацыянальная музычная класіка, адсунутая “на другі план” шматлікімі “шоў-праектамі”, тым не менш, патрэбная беларускаму слухачу, як глыток свежага паветра.

На здымку: заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Кім Цесакоў.

На здымку: заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Кім Цесакоў.

Нашы юбіляры



Міхаіл Якаўлевіч ФІНБЕРГ
— дырэктар-мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор заслужанага

калектыву “Нацыянальнага акадэмічнага аркестра сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь”, народны артыст Беларусі, лаўрэат прэміі Саюзнай дзяржавы, лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, лаўрэат спецыяльнай прэміі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь імя У. Мулявіна, лаўрэат прэміі ЛКСМБ, прафесар;



Алег Міхайлавіч ЧЫРКУН
— заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, кампазітар;



Валерый Аляксандравіч КУЧЫНСКІ
— заслужаны артыст БССР;



Аляксандр Уладзіміравіч ФЭДАРАЎ
— заслужаны артыст Беларусі, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

культуры і мастацтваў, дырыжор дзяржаўнага канцэртнага аркестра “Няміга”, палкоўнік;



Любча Леонардаўна ЛАСТАЎКА
— дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі;



Барыс Іванавіч ДАВЫДАЎ
— выкладчык Гомельскага каледжа мастацтваў імя Н. Ф. Скалаўскага;



Сяргей Юр’евіч ЛІШЧЭНКА
— дырэктар-мастацкі кіраўнік Магілёўскай гарадской капэлы.

Сябры! На вашы пытанні, якія датычаць падрыхтоўкі матэрыялаў для гэтай старонкі, адкажа першы намеснік старшыні праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў Наталля Васільеўна ВІТЧАНКА.

Тэлефоны:
(017) 222-37-33 — працоўны;
(029) 507-55-05 — МТС;
(029) 699-32-00 — Velcom.

На крылах нястрачанай памяці

Па ўсёй краіне ў мінулым годзе адзначалася 120-годдзе з дня нараджэння вялікага паэта Максіма Багдановіча. Яго творчасць заўжды прыцягвала ўвагу гісторыкаў і крытыкаў і натхняла не адно пакаленне мастакоў. Сярод іх наша суайчынніца — кампазітар Аліна Безенсон. Яна не толькі напісала выдатныя творы паводле паэзіі М. Багдановіча, але і выступіла ў ролі аўтара музычнага праекта, прысвечанага памяці беларускага класіка. Канцэрт адбыўся ў Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі.

Інга ЛПАЙ,
кандыдат мастацтвазнаўства,
старшы выкладчык кафедры харавога
вакальнага мастацтва, намеснік дэкана
факультэта музычнага мастацтва
БДУКіМ

У выкананні акадэмічнага хору (мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Павел Шэпелеў) і сімфанічнага аркестра (дырыжор Юрый Караваяў) Белгэлерадыекампаіні, а таксама салістаў Вольгі Рузінай, Святланы Даражок, Янаша Нялпы, Алега Кавалеўскага і Андрэя Кунцэвіча прагучалі буйныя творы беларускіх кампазітараў Андрэя Бандарэнка, Аліны Безенсон, Вячаслава Кузняцова і Віктара Кісцэня.

Уражлівай карцінай перад слухачом паўстала паэтычныя вобразы М. Багдановіча, якія сімвалізуюць родны край, само аблічча паэта, яго жыццёвы лёс. Сумны адзінокі ля-сун (сімвал пушчанскага краю) яркава ўва-соблены ў лірычнай кантаце “Ціхія песні” В. Кузняцова. Вобраз “птушкі-вяшчункі” шэ-рай зязюлі (сімвала народнапесеннай паэзіі) адлюстраваны ў кантаце “Ціхі вечар” В. Кіс-цэня. Галоўнай адметнасцю лірыка-драма-тычнага канцэрта “У краіне светлай” Андрэя

Бандарэнка сталася суровая карціна народ-нага жыцця, любоў да роднага краю.

Толькі не птушкай-прарочыцай і сумным маркотным лесуном паўстае перад намі по-стаць Максіма Багдановіча. Яго сімвал — “Страцім-лебедзь”, моцны, горды птах, які і натхніў Аліну Безенсон на стварэнне аднай-меннай драматычнай араторыі.

Яшчэ адзін опус А. Безенсон на вершы М. Багдановіча гучаў у той вечар: паэма “Над морам” для барытона, хору, фартэпіяна, ар-фы і ўдарных інструментаў. Абодва творы аб’ядноўвае бунтоўны вобраз нязгоднага падпарадкоўвацца плыні жыццёвых падзей.

Араторыя “Страцім-лебедзь” стала сапраў-днай кульмінацыяй усяго канцэрта. Яе заду-ма ўзнікла яшчэ ў 1994 годзе, але працаваць над творам кампазітар пачала значна пазней. Партытура была завершана ў 2001-м і адразу атрымала высокую адзнаку такіх мэтраў на-шага нацыянальнага музычнага мастацтва, як Віктар Роўда і Генадзь Праватараў. Мена-віта пад іх кіраўніцтвам у 2003 г. быў здзей-снены запіс араторыі ў студыі Дома радыё. Праз год адбылося сцэнічнае ўвасабленне: прэм’ера прайшла ў Гродне ў выкананні ка-мернага хору (кіраўнік Ларыса Іконнікава) і

сімфанічнага аркестра (дырыжор Уладзімір Борматаў) Гродзенскай гарадской капэлы і мела каласальны поспех у слухачоў.

Вось і падчас філарманічнага канцэрта араторыя нікога не пакінула абыхавым, тым больш што да гэтага часу яна была значна дапрацавана. Сродкамі музычнага выяўлення А. Безенсон здолела засяродзіць увагу на значна шырэйшым сэнсе аповесці — прызначэнні сапраўднага мастака самаад-дана працаваць дзеля праслаўлення свайга народа. Падобна да галоўнага героя Страцім-лебедзя, які адмовіўся ад Ноева каўчэга і трагічна загінуў, ратуючы іншых птушак, М. Багдановіч таксама заўчасна пакінуў жыццё, да апошняга змагаючыся за нацыянальную самасвядомасць землякоў-беларусаў. Глыбі-ні чалавечай душы працінаюць пранікнёныя радкі “ад усіх цяпер патомкі ёсць, ды няма адных — Страцімавых”.

Сапраўды, для прадаўжэння роду неабход-на мець нашчадкаў. Але гэтага недастаткова. Важна ўсведамляць, што гісторыя кожнага народа складаецца з яго сацыякультурнай памяці. Бесперапынны працэс асэнсавання назалашанага творчага досведу не дае рас-тварыцца айчыннаму мастацтву ў распаўсю-джанай маскультуры. Да захавання нацыя-нальнай спадчыны ўвесь час імкнўся Мак-сім Багдановіч, а гэты працэс сёння працяг-ваюць сваёй творчасцю сучасныя мастакі.

На здымку: кампазітар Аліна Безенсон ля афішы канцэрта.

Васіль РАГАЎЦОЎ,
доктар філалагічных
навук, прафесар

Насустрач роднай мове

Алеся Каўруса добра ведаюць у нашай краіне як руплівага даследчыка-мовазнаўца, які тонка адчувае не толькі значэнне слова, але і яго адценні, імкнецца, каб захаваліся і перадаліся наступнікам самабытныя, непаўторныя рысы беларускай мовы.



акадэмічным мовазнаўцам (наступства, спадаства, выстава, напой, аповед, напрыканцы), маюць права на жыццё, што і пацвярджаецца маўленчай практыкай апошніх гадоў. Яны арганічна ўпісаліся ў лексічны склад беларускай літаратурнай мовы.

У падраздзеле “Збіраецца скарб: з тэрмінатворчасці 40—90-х гг. ХХ ст.” гаворка вядзецца пра пошуку адпаведнікаў рускамоўным тэрміналагічным адзінкам з не ўласцівымі беларускай мове суфіксамі *-уць, -юць, -аць, -яць, -ем, -ім*. Як адзначаецца ў кнізе, ужо ў “Руска-беларускім слоўніку” (1953) да шмат якіх тэрмінаў падобраныя беларускія адпаведнікі, якія “дэманстравалі і ўстаўлялі нацыянальную адметнасць і самабытнасць беларускай мовы”. Параўн.: *образуючая — утваральная, раўнадействуючая — раўнадейная, растворяемость — растваральнасць, нисходящий — сыходны, успокаивающий — заспакаяльны*. Што ж да зваротных дзееспрыметнікавых формаў, то яны пераказаныя беларускімі аддзяслоўнымі прыметнікамі з суфіксами *-н, -к, -л: напратыковававшийся — напратыкаваны, запыхавшийся — задыханы, качающийся — хісткі, укоренившийся — укаранелы*.

Шмат цікавага знойдзе чытач у падраздзеле “Слова ў кантэксце”, дзе, у прыватнасці, вядзецца гаворка пра неадарэчнасць ужывання ў сказе двух і больш фармальна падобных слоў. У кнізе не толькі фіксуецца стыльвагаганныя сказы, але і прапануюцца варыянты іх праўкі.

Звяртаецца ўвага на немілагучнасць сказаў, у якіх побач стаяць некалькі кароткіх слоў, якія канчаюцца на зычны, напрыклад: *Праходзілі паўз наш дом караваны вярблюдаў*. Прапануецца варыянт сказа, які сапраўды папрыгажэў, стаў больш мілагучным: *Праходзілі міма (каля) нашага дома караваны вярблюдаў*.

Разглядаюцца выпадкі беспадстаўнага ўжывання прыназоўніка *па*, асабліва калі ён выступае замест іншых прыназоўнікаў, з больш канкрэтным значэннем. Цікавыя разважання даследчыка наконт сінамічных (*каля — ля*), а таксама варыянтных прыназоўнікаў (*з — са*). Спасылваючыся на творы класікаў беларускай літаратуры (у прыватнасці, Я. Коласа), А. Каўрус прыходзіць да слушнай высновы: “...прыназоўнік з перад збегам зычных не з’яўляецца парушэннем літаратурнай мовы”.

У раздзеле “З беларускай граматыкі” А. Каўрус, абапіраючыся на прыклады, не без падстаў абвяргае дыялектны (як лічаць некаторыя даследчыкі) статус дзяслоўных формаў загаднага ладу на *-ма*, напрыклад: *Парадуемся радасцям зямным // і ўсё ж — не забываймаса аб вечным* (А. Вольскі). Што ж, *пачакайма, новыя кніжак з “самвіда”* (Н. Гальпяровіч). *Задайма такія цэнтры, як “Менск”, “Палацк”* (В. Скарабаратаў). *Загляньма ў раздзел [кнігі]...* (Л. Корань). Як справядліва лічыць даследчык, “пра нарматыўнасць формаў загаднага ладу з канчаткам *-ма* пераказальна сведчыць тое, што іх ужываюць аўтары, для родных гаворак якіх гэтыя формы не характэрныя, а таксама дзясчы культуры, якія нарадзіліся ў Мінску ці іншых гарадах”.

У “Беларускай граматыцы” (1985) сцвярджаецца, што дзееспрыметнікі залежнага стану прашлага часу не ўтвараюцца ад дзясловаў з наіскам на *-аць (-яць)*, утвораных пры дапамозе прыстаўкі ад прыставачных дзясловаў незакончанага трывання: *наскідаць, паздымаць*. Як слушна адзначае А. Каўрус, гэта датычыцца рускай мовы. Што ж да беларускай мовы, то і ад падобных дзясловаў такія дзееспрыметнікі ўтвараюцца даўно (цягам добрага стагоддзя) і працягваюць утварацца сёння. Дарэчы, з такімі формамі сустракаем, як паказвае даследчык, і ў акадэмічным “Плумацальным слоўніку беларускай мовы” (1977—1984): *наскіданы, паздыманы, пазбіраны, паздзіраны, параздаваны, паразрываны* і інш.

Аналізуючы шматлікія прыклады ўжывання *не* з дзееспрыметнікамі-выказнікамі, А. Каўрус дапоўніў наўнае правіла напісання адмоўна. На яго думку, асобна трэба пісаць *не* і з поўнымі дзееспрыметнікамі, што ўжываюцца як выказнікі, а не толькі з кароткімі (як гэта прадулержана дзейнымі правіламі).

Па-свойму цікавыя трэці раздзел кнігі — “Лінгвістычныя абразкі”. У ім, у прыватнасці, разглядаецца адна з фанетычных адметнасцей беларускай мовы — вымаўленне *е, я* ў няпершым перад наіскам і ў паслянаісканых складах. Згодна з арфаэпічнымі нормамі ў гэтай фанетычнай пазіцыі неабходна вымаўляць гук “э” з прыгукам “а”: *це^эгавіты, це^эжкаваты, зе^элеваматы, восе^энь, Гоме^эль, гае^эм, ведае^эш, шыврокае^э поле*. Пра гэтую асаблівасць беларускай мовы варта было б сказаць колькі слоў і ў школьных падручніках. Прапанова А. Каўруса цалкам слушная, бо маўленне — адзін з істотных паказчыкаў агульнай культуры чалавека.

У перыядычным друку можна сустраць варыянты формаў роднага склону прозвішчаў нахштат

Малец, Зносак: Малеца — Мальца, Зносака — Зноска. У кнізе даецца абгрунтаваны адказ: у беларускай мове назоўнікі мужчынскага роду з суфіксам *-ец (-эц)* тыпу *хлопец* пры скланенні страчваюць суфіксальны галосны: *хлопец — хлопца*. Гэта мае дачыненне і да прозвішчаў: *Мальца, Зноска*.

Няма аднастайнасці ва ўжыванні назоўнікаў мужчынскага роду тыпу *боль, жаль, цень* у форме меснага склону адзіночнага ліку; можна сустраць: *у боли — у болю, у жалі — у жалю, у цені — у ценю*. Варта прыслухацца да прапановы А. Каўруса: “Калі б назоўнікі тыпу *боль, жаль* ужываліся з «мужчынскім» канчаткам *-у (-ю)* у месным склоне, гэта садзейнічала б засваенню іх сапраўднага (мужчынскага) роду, а ў канчатковым выніку папярэдзвала б граматычныя памылкі”.

Закранаючы спрэчныя моўныя пытанні, А. Каўрус, як гэта і належыць сапраўднаму навукоўцу, не навіязвае чытачу сваё меркаванне як адзіна магчымае, не прадпісвае норму, а “далучае чытача да пошуку і выбару найбольш прыдатнай формы слова, спалучэння слоў, будовы сказа”.

У раздзеле “Водзкі” крытычна асэнсоўваюцца погляды іншых вучоных на не ўпадабаныя ім словы або іх формы, якія, аднак, сталі агульнаўжывальнымі, таму што адпавядалі патрэбам маўленчай практыкі.

Апошні раздзел “Асцерагаймаса памылак” прысвечаны выяўленню і кваліфікаванню аналізу шматлікіх моўных памылак, з якімі даследчык даўнася сустрачаў на старонках кніг, часопісаў, газет.

Кніга А. Каўруса “Да свайго слова: пытанні культуры мовы” напісана на высокім прафесійным узроўні, вызначаецца глыбокім, тонкім аналізам фактычнага матэрыялу і абгрунтаванымі высновамі.

Як вынікае з анатацыі, кніга прызначаецца выкладчыкам, настаўнікам, журналістам, супрацоўнікам выдавецтваў, радыё і тэлебачання. Няма сумнення, што яна стане неацэнным дапаможнікам для студэнтаў-беларусазнаўцаў — будучых выкладчыкаў роднай мовы і літаратуры.

Наталія ЗАЯЦ,
кандыдат філалагічных навук

Агледзіны слова

Свае агледзіны роднага слова вядомы і паважаны ў краіне лінгвіст Алеся Каўрус пачаў амаль паўвека таму: першае навуковае выступленне пазначана 1963-м годам. Сёння ў яго набытку — велізарная колькасць прац.

Адзіны аргумент настаўніцы “так у правілах” быў недастатковым, а таму нядзейным і пераказаным.

Алеся Аляксандравіч умее паказаць, чаму патрэбна гаварыць менавіта так, запэўніць, што ўласны маўленчы досвед і суб’ектыўны густ — вельмі ненадзейныя паказчыкі пры выбары правільных слоў, выказаць, канструктыўна. Думлівы і руплівы даследчык, ён аргументавана, красамоўна, дасціпна, часам з лёгкай іроніяй даказвае нежыццёвасць меркаванняў, пры дапамозе якіх яго апаненты адстойваюць альтэрнатыўную пазіцыю. Многія артыкулы зборніка могуць паслужыць для навукоўцаў і журналістаў узорам доказнай, этычнай палемікі (“Шукайма слова”, “Звязда” як назва газеты; “Як разумеем слова. Дзюнджык. Узнаць”, “Не ўзімайце рукі... на мову”).

Аўтар адстойвае права на існаванне новых лексем, утвораных паводле традыцыйных для беларускай мовы мадэляў, рэабілітуе беспадстаўна адрынутыя словы, вяртае з небыцця несправядліва забытыя формы (“Прафесійнік, правінцыйнік ды іншыя”, “Крыўджанае слова. Пра назоўнік *накірунак*”). Палемічнасць, скіраванасць да дыялогу падкрэсліваюцца ўжо

самімі назвамі лінгвістычных тэкстаў: “Вымаўляем так, як пішам?”, “Дапамагла памылка. Ці быў дзееспрыметнік *наспеты*?”, “Рыцар з правінцы Ламанча. Як сказаць інакш?”. Магчыма, пытанні без гатовых, адназначных адказаў “справакуюць” некага на ўласнае вивучэнне праблемы.

Думаецца, найбольш істотнай варта сцудо зборніка з’яўляецца актуальнасць, запатрабаванасць і практычная карысць прадстаўленых тут артыкулаў: праблемы, якія ў іх разглядаюцца, народжаныя самім жыццём. Да прыкладу, пачутыя аўтарам памылкі журналістаў Беларусі радыё падштурхнулі да напісання матэрыялу “Ісці ад жывой мовы. Заўвагі да «Моўнай хвілінкі»”.

Надзвычай жыццёвымі атрымаліся артыкулы, прысвечаныя такой важнай лінгвістычнай, сацыяльнай і псіхалагічнай праблеме, як напісанне прозвішчаў (“Шануйма сваё імя і род”, “Ленька — Лянько, Капейка — Кап...іко. Як пісаць прозвішча?”, “Вус, Вусік... Усай”). Так ужо сталася, што шмат хто па волі “грамацеляў”-пашпартыстаў ці па ўласным жаданні змяніў выразна матываваныя беларускія прозвішчы на штучныя, дзіўныя, больш “культур-

ныя” (?): Качарга — на Качарго, Птушка — на Птушко, Крупеня — на Крупенію... Падобная практыка выклікае праблемы з лінгвістычным афармленнем такіх слоў, нярэдка прыводзіць да абсурдных сітуацый: “Згадалася. Падчас маёй (Алеся Каўруса. — Н. З.) працы ў педуніверсітэце вучыліся на філфаку дзве родныя (паводле іх слоў) сястры. Тая, што на стаяцянара, ішла ў студэнцкіх беларускамоўных дакументах як *Лянько*, тая, што на завочным аддзяленні, — як *Ленька*”. Ілюстрацыямі да граматычных выкладак у гэтых артыкулах паслужылі прозвішчы канкрэтных людзей — нашых сучаснікаў: літаратара Міхася Кенкі, паэтаў Генадзя Кляўко і Віктара Ярка (аўтар лічыць натуральным ужыванне менавіта такой склаонавай формы), крытыка і даследчыцы літаратуры Жанны Капусты... Гэта напаўняе лінгвістычны матэрыял чалавечай асабовасцю, чытанне яго ўспрымаецца як неспадзяваная, але прыемная сустрэча са знаёмымі.

Такім чынам, было б памылкай гаварыць пра кнігу толькі як пра падборку мовазнаўчых рэкамендацый. Многія лінгвістычныя назіранні, у першую чаргу гэта датычыць водзкі і абразкоў, пры ўсёй іх навуковасці набліжаюцца да сферы літаратурна-мастацкай: настолькі яны эмацыянальна выразныя, па-асабліваму кранальныя (“Імя «Беларускай дзяўчыны»”). Адчуваецца, наколькі адданы аўтар сваёй справе, як шчыра імкнецца абудзіць у іншых цікавасць да мовы.

Алег ЖДАН

Рэдактарскія пакуты

«Тытанік»

Рукапіс быў вялізны. Здавалася, стальніца прагнулася пад ім. Можна ўявіць, колькі працы было ўкладзена, колькі думак, пачуццяў і надзей абуджаў ён. Здавалася, аўтар адчувае палётку — і фізічную, і маральную — паклаўшы яго на стол. Ён сваю справу зрабіў. Скажаў. Паклаўшы рукапіс на стол, ён перанёс адказнасць за яе будучыню на рэдакцыю. І мы яе, адказнасць, адчулі.

Першыя старонкі абнадзейвалі: мова, стыль, завязка сюжэта — усё добра, цікава, нават значна. Амаль траціну я прачытаў, забыўшы пра час. Аднак радасць, якую адчуваў спачатку, раптам змянілася трывогай. Потым — панікай... Так, пэўна, пачуваліся пасажыры «Тытаніка», калі зразумелі, што тонучы. Увогуле ў сярэдзіне тэксту стала ясна, што раман ідзе на дно. Што пасажыры, гэта значыць чытачы, менавіта тут пачнуць ратавацца ўцёкамі.

Вядома, я дачытаў рукапіс. Абдумаў. Параіўся з калегамі. Падрыхтаваўся да сустрэчы і гутаркі. Напісаў невялікую рэцэнзію. Сустрэліся.

Ён не паверыў ніводнаму слову. «Я даваў чытаць раман добрым знаёмым. Усім падабаецца». Зразумела, доўга працаваў, зжыўся з героямі, падзеямі, сюжэтам. «Не верце добрым знаёмым! Добрыя знаёмыя рэдка гавораць праўду. Яны — добрыя і баяцца сапсаваць з вамі адносіны!» — «Каму тады верыць? У каго спытаць, хто скажа праўду? Вы?» — «Мы. А яшчэ можна спытаць у Чэхава, Буніна, Талстога. Іх, судзіць, цэлы пантэон. Трэба адно слухаць уважліва ці ўглядацца і, галоўнае, — верыць».

Відаць было, што забраць і неспці рукапіс яму цяжка, чым прынесці. Быццам стаў ён яшчэ большым.

Часам мы сустракаемся. Я з надзеяй узіраюся ў яго вочы: можа быць, усё ж удалося закінуць зерне сумнення ў душу?

Не, занадта вялікі раман. Надта шмат працы, думак, пачуццяў і спадзяванняў звязана было з ім.

Хабар

Часам пасля публікацыі аўтары гавораць: «Дзякуй!» А жанчыны часам і каробку цукерак прыносяць да гарбаты. Але ж гэта мы, рэдактары, павінны сказаць аўтару дзякуй за добры твор. Мы павінны падарыць яму каробку цукерак!

А здараецца, аўтары-мужчыны прапануюць:

— Вып'ем па кілішку?

— Дзякуй, не магу.

— Чаму? — здзіўляецца аўтар.

— Не п'ю.

Глядзяць адкрыўшы рот. Як так? Зусім-зусім? А калі па маленькай? Калі ледзь-ледзь? Не? Ну-у... А можа... Ну-у...

Глядзяць так, нібы тады й публікацыя не патрэбна. Нават ва ўласных вачах яна губляе значнасць і вагу. Вось калі б надзёрціся так, каб «на бровах», каб ад ганарару застаўся адно ўспамін — во, гэта зусім іншая справа. Было б пра што ўспомніць ды распавесці.

Яшчэ не так даўно хадзіць па рэдакцыях «на бровах» лічылася нармальным для таленавітага пісьменніка, сёння — іншая справа. Даўно не бачыў у рэдакцыі чалавека на добрым падпітку.

Марнеюць традыцыі пакалення «шасцідзясятых»...

Я тады працаваў у аддзеле публіцыстыкі. Прышоў да мяне пажылы мужчына, гадоў сямідзясяці, можа й старэй. Прынёс успаміны пра вайну — даволі цікавыя. Мы апублікавалі іх. Неўзабаве ён прыйшоў зноў, сеў у крэсла побач, працягнуў мне скрутак з пад малака: «Тут бутэлька хатняга віна ды шакаладка для вашай унучкі». Што, адправіць яго дахагы разам з бутэлькай і шакаладкай? Пакрыўджу старога. Добра, сказаў я, дзякуй. Пагаварылі пра сее-тое... Не, не клеілася гутарка. Нарэшце, ён падняўся, некаж няўпэўнена, шмаргануўшы носам, паўтарыў, што ў скрутку бутэлька хатняга віна... Сышоў. Скрутак яго я саўтануў у сумку. А калі расчыніў дома, убачыў, што не толькі бутэлька віна там і шакаладка. Але і кавалачак каўбаскі, скрылік сала, лустачка хлеба і маленькі салёны агурочак... Гэта значыць, стары хацеў адзначыць са мной сваю першую публікацыю, а я вырашыў — хабар...

А ўжо зусім нядаўна адзін з аўтараў выклікаў мяне ў калідор і ціха прамовіў: «Калі аповесць пойдзе, ганарар перавяду на ваш хатні адрас». — «Перавядзіце, калі хочаце абразіць мяне», — адказаў я. Твар яго стаў шэрым. Не, вядома, ён не збіраўся абразіць мяне. Проста цяперашнія норавы дазваляюць зрабіць рэдактару такую прапанову.

Трыста долараў

Быў час, калі я нідзе не працаваў і, такім чынам, перабываўся з хлеба на квас. Тады і звярнуўся да мяне сталы чалавек з просьбаю адрэдагаваць рукапіс. Я доўга пакутаваў, цямячы, які кошт прызначыць за сваю працу і, нарэшце, рашыўся. «Трыста долараў». Ён адразу пагадзіўся —

Вядома, пакуты рэдактараў — дробязь у параўнанні з пакутамі аўтараў. Што значыць тваё дбанне над рукапісам у параўнанні з пакутамі аўтаранад чыстым аркушам (або перад дысплеем камп'ютара)? Але і радасці меней. Публікацыя апавядання, аповесці ці рамана — для аўтара вялікае свята, а для рэдактара звычайная справа, кладзі на стол наступны рукапіс, учытвайся і, калі ласка, ніякіх эмоцый. А як ужо вельмі добра напісана — пацешымся пазней, калі праверым кожнае слова, фразу, думку. Пацешымся тады, калі прыйдуць водгукі чытачоў і меркаванні супадзе з тваім. А можа, і пабудуем: не змог адбіцца ад аўтара, хоць ведаў: публікацыя гэта нікому радасці не прынясе. Чытачы нашы — людзі часцей за ўсё выхаваныя і ўдзячныя: радуюцца ці бурчаць цішком, пра сябе. Але як напішуць, што аповед пісьменніка імярэк нічога не варты, — так яно і ёсць. Шукаць суцэльнасці няма. Чытачу падавай добрую прозу або вершы, нават калі ты лаўрэат якой-небудзь рэспубліканскай прэміі або нобелеўскі намінант. Моладзь піша пра каханне, старыя — пра маладосць. Маладыя шлюць рукапісы электроннай поштай або раздрукаваныя на прынтары, старыя — часта ў школьных сшытках унукаў, крыва-коса, не надта пісьменна. Але і тыя, і другія чакаюць добрага слова. Мы не скнары. Калі ёсць за што, абавязкова адзначым, пахвалім. Але і праўду трэба сказаць. Кожнаму рэдактару хочацца, каб аўтар, пакідаючы рэдакцыю, усміхаўся і дзякаваў. На жаль, так не атрымаецца. І часта гэта не аўтараў, а наша віна.



Фота з сайта www.photosight.ru

відаць, гатовы быў і да больш значнай сумы. Рукапіс быў вялікі — прыкладна дваццаць пяць аўтарскіх аркушаў, і, вядома, далёкі ад рэдакцыйнай гадоўнасці. Па змесце — традыцыйны вытворчы раман. Сядзеў я над ім, праклінаючы трыста долараў і ўласную прагнасць, амаль усё лета, з дня ў дзень. Нарэшце, скончыў, вярнуў рукапіс аўтару. Праз два месяцы ён патэлефанаваў і паведаміў, што кніга выйшла, хацеў бы падарыць мне асобнік. Жаданне натуральнае, я таксама хацеў бы мець сведчанне свайго «рынкавага» поспеху. Сустрэліся, паціснулі адзін аднаму рукі. Кніга была тоўстая, у цвёрдай вокладцы, на добрай паперы. Наша літаратурная эпопея завяршылася.

Якое ж было маё здзіўленне, калі я ўбачыў, што ніводнай сур'ёзнай папраўкі аўтар не прыняў! Пагадзіўся толькі з арфаграфічнымі праўкамі.

Што, я павінен быў вярнуць грошы? Не ўжо, дзякуй. Пачуццё было такое, быццам гэта мой рукапіс знявечыў непісьменны рэдактар. Нібы гэта я баздарна выкінуў трыста долараў...

Хто ёсць хто

Здаецца, сёння ў асяроддзі буйных прадпрымальнікаў і службоўцаў стала прэстыжным мець кніжачку ўласных вершаў ці хоць бы прозы. А яшчэ пажадана — публікацыя ў «тоўстым» часопісе. Прынамсі, убачыць такіх у рэдакцыі — не рэдкасць. Вядома, зусім буйныя не апусцяцца да рэдакцыі, яны — найпросты да галоўнага рэдактара часопіса, а то і да дырэктара холдынга. Аднак зусім рэдакцыю не абмінеш. Даводзіцца мець зносіны падчас падрыхтоўкі рукапісу, — калі ён таго варты. (Сустракаюцца здольныя людзі і сярод бізнесменаў, і службоўцаў.) І вось тут, у рэдакцыі, высвятляецца, хто ёсць хто. Вы што? Вы не ведаеце, хто я? Як гэта — не мае значэння? З вашымі праўкамі пагадзіцца ніяк не можна.

Але ж і мы, рэдактары, не можам пагадзіцца — з банальным сюжэтам, безаблічнымі героямі, а часам і малапісьменным тэкстам. Прычына нашай зацягасці простая: за намі чытач, які не выкажа аўтару свае думкі пра яго твор. Ён выкажа гэта нам.

Праўда, апошнім часам, як з'явіліся ў інтэрнэце літаратурныя сайты, аўтары шмат што могуць даведацца пра сябе...

Рэдактары

Мне як аўтару давялося працаваць з рознымі рэдактарамі — і ў Маскве, і ў Мінску. Былі сярод іх высокапрафесійныя, былі і не вельмі. Добры рэдактар — школа для аўтара. І чым больш прынцыповы, упарты, настойлівы, тым больш карысны. У кожнага рэдактара свой стыль, свой характар. У Маскве быў у мяне рэдактар, які ўсіх нягодных падумаў на смех. Паспрабуй з такім не пагадзіцца! Абсмяе на ўвесь свет... Была рэдактар-жанчына, якая запрашала да сябе на боршч, на блінцы з маслам, на каву. Тая ж сітуацыя: як не пагадзіцца з яе заўвагамі! Асабліва калі слухныя. Але ж кароткія мае аповеды пра нашых, беларускіх рэдактараў, што калісьці працавалі ў часопісе «Нёман».

Уладзімір Жыжэнка

Што-што, а пачуцця гумару Уладзіміру Аляксандравічу бракавала рэдка.

...Мы сустрэліся ў Оршы на чыгуначным вакзале, я ехаў з Мсціслава, ён, помніцца, з Крычава. Ехаць у Мінск можна было двума спосабамі: электрычкай або пасажырскім цягніком. Цягнік ад'язджаў і прыбываў раней, затое электрычкай — танней. Уладзімір ужо ўзяў білет на цягнік і пачаў разважаць: «Можна, здаць білет і паехаць з табой электрычкай?» — «Так, гэта будзе танней», — сказаў я. «Уга, але тады я павінен узяць бутэльку гарэлікі і закуску — атрымаецца яшчэ даражэй. Не, паеду цягніком».

Але не пра пачуццё гумару гаворка. Пра рэдактара. Перакладчыка. Яшчэ дакладней — пра асобу.

Ён так шмат прачытаў рукапісаў за сваё жыццё, так добра зразумеў тэхналогію пісьменніцкай працы, што даўно ўжо не захапляўся ніякімі нашымі творами, толькі аб'яўляў — пойдзе, не пойдзе. Зрэшты, нам нічога больш і не трэба было. Кампліменты? Барані бо! Не трэба. Кампліменты нам скажуць будучыя пакаленні. Галоўнае зусім не ў хвале, а ў тым, каб не прагучала забойная фраза, тлумачальная і знішчальная: «Вы не таленавіты!» Часцей за ўсё такі аўтар больш не з'яўляўся ў рэдакцыі. Але часам па незразумелай прычыне Уладзімір Жыжэнка мог палюбіць слабога аўтара, ваджацца з ім, а то і перапісваць тэксты, суправаджаючы аж да ўступлення ў Саюз пісь-

меннікаў. Здаралася, што ў новым статусе гэты аўтар уваходзіў у рэдакцыю ўжо з іншым апломбам, і тады Уладзімір Аляксандравіч не без усмешкі прамаўляў: «Маўр зрабіў сваю справу!»

О, гэта быў знакаміты рэдактар! І перакладчык. Васіль Быкаў, Вячаслаў Адамчык, Уладзімір Караткевіч, Васіль Хомчанка, Віктар Карамзаў, Аляксандр Асіпенка... — і гэта не поўны спіс аўтараў, якія дзякуючы яму сталі вядомыя рускім чытачам. Ну а колькі раманаў, аповесцей ды апавяданняў адрэдагаваў — пералічыць нельга.

У студэнцкія гады, падчас вучобы ў БДУ, ён уваходзіў у зборную ўніверсітэта па валеіболе. Ён быў высокі, зграбны, рысы твару нагадвалі куміра шматлікіх жанчын — артыста Ланавога. Адпаведным было і стаўленне жаночай палавіны ўніверсітэта. Аднак Уладзімір цікавіўся імі вельмі ўмерана.

Канечне, пра яго трэба было б распавесці падрабязна, грунтоўна, але я ведаў яго толькі як аўтар. Таямніцы яго жыцця для мяне за сямя пячаткамі. Можна быць, гэта зробіць хтосьці іншы, хоць наўрад ці: сыйшлі яго калегі і блізкія... На заканчэнне скажу проста: добры след пакінуў гэты чалавек.

Уладзімір Кудзінаў

У Мінск ён, рускі, ці, як часам кажуць, «сапраўдны русак», патрапіў звычайным для маладога чалавека шляхам: па размеркаванні пасля заканчэння Маскоўскага будаўнічага інстытута. Жыў з жонкай на здымнай кватэры, бегаў па будзільцоўках, мерзнуў узімку, парываўся ўлетку... Тут і пачаў пісаць апавяданні. Яго заўважылі, пачалі друкаваць, а там і запрасілі на рэдактарскую работу ў часопіс.

Я пазнаёміўся з ім, калі ён быў ужо рэдактарам аддзела прозы ў «Нёмане».

Гэта быў шчаслівы перыяд яго жыцця: калі жонка, падрасла дачка, выходзілі з-пад пяра добрыя апавяданні. Беларускі пісьменнікі марылі, каб перакладаў іх менавіта ён Уладзімір Кудзінаў, бо беларускую мову ён адчуваў, а літаратурнай рускай валодаў як рэдка хто ў Мінску. На яго перакладчыцкім рахунку аповесці і раманы Пташнікава, Місько, Карпюка ды іншых пісьменнікаў.


Апавяданні мае, з якімі я звярнуўся да яго, былі, вядома, далёкія ад дасканаласці (як, выбачайце, і цяпер). Аднак я адчуў цяпло ў голасе і пацягнуўся да яго. Выпадак дапамог: нам давялося ехаць у адзін бок, і я апынуўся ў яго кватэры. Жонка прыгажуня, дачка прыгажуня. Ён са знешнасцю інтэлігентна канца XIX стагоддзя. Усмешка, што як быццам затайвалася паміж бародкай і вусамі. Вельмі шчырая гутарка за поўнач...

Госцю заўсёды здаецца, што гаспадары шчаслівыя людзі. Зразумела: на людзях мы выяўляем свае лепшыя якасці, лепшыя пачуцці. Вось і мне здавалася, што жыццё іх простае, а шчасце надзейнае. Пазней стала ясна, што ўсё гэта далёка не так.

Сямейнае жыццё развалілася раптоўна. Адзін з аўтараў «Нёмана» паспрабаваў намаляваць тую гісторыю — гісторыю жаночай здрады — славы яму гэтае пісанне не прынесла. Гэтак жа як і срэбнікаў. Скажу толькі, што Уладзімір нядоўга пражыў пасля той катастрофы: ён кахаў гэту жанчыну.

Можна быць, што кола тых, хто памятае яго, не шырокае. Але ўсе, хто быў знаёмы з ім, успамінаюць заўсёды са смуткам. І часта паўтараюць адну фразу: «Як доўга яшчэ мог бы жыць чалавек!»

Так гавораць толькі пра добрых людзей.



Міхась КЕНЬКА,
фота Кастуся Дробава

Народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, скульптар Іван Міско свае высокія званні і ўзнагароды заслужыў шматгадовай нястомнай працай. Мастаком ён марыў стаць з дзяцінства, у яго рана выявіліся здольнасці да малявання. У цяжкія пасляваенныя гады не хапала паперы — тады размаляваў свежапабеленую печ. Партрэт Чапаева, копіі карцін з кніжак, пейзажы — вось яго першыя малюнкi. Паступіў у Мінскае мастацкае вучылішча. Вучыўся жывапісу, але хацелася большай прасторы, аб'ёмнасці. Адночы зазірнуў у скульптурны клас і зразумеў: вось яно, прызвание!

Космас Івана Міско

Ён настолькі захапіўся касманаўтыкай, што зрабіў яе асноўнай тэмай сваёй далейшай творчай працы. Скульптурныя партрэты касманаўтаў, кампазіцыі на касмічную тэму, медалі, барэльефы — мабыць, болей ніхто ў свеце не стварыў столькі работ на гэтую тэму. Не дзіўна, што дзяржаўныя заказы на ўвасабленне бюстаў касманаўтаў-беларусаў П. Клімука і У. Кавалёнка былі прапанаваныя менавіта яму. Івана Міско запрасілі ў Зорны гарадок, там ён зрабіў нямала эскізаў да скульптурных партрэтаў. Калі пачаліся палёты па праграме "Інтэркосмас", Іван Якімавіч ўзяўся ляпіць партрэты замежных касманаўтаў і астранаўтаў, якія ў ёй удзельнічалі.

Касмічная тэма — не адзіная для Івана Міско. Ён стварыў нямала партрэтаў прадстаўнікоў самых розных прафесій: канструктара, Героя Беларусі Міхаіла Высоцкага, калегі-скульптара Міхаіла Волкава, артыста Генадзя Аўсяннікава, хармайстра Віктара Роўды, фалькларыста Рыгора Шырмы. У галерэі вобразаў — Францыск Скарына, Янка Купала, Якуб Ко-

лас, Мікола Аўрамчык, Алег Лойка, Анатоль Іверс, Уладзімір Караткевіч, Максім Горкі, расійскі празаік Міхаіл Чвану і інш. Тройчы звяртаўся Іван Міско да скульптурных выяў Івана Шамякіна. Спачатку ён зрабіў мемарыяльную дошку, усталяваную на доме, дзе жыў пісьменнік. Потым вылепіў барэльеф у яго гонар. А ў 2009 годзе скульптурны бюст увянчаў надмагілле Івана Пятровіча. Аблічча Уладзіміра Караткевіча І. Міско ўвасабіў на мемарыяльнай дошцы, якая была летась адкрыта ў Ракаве на доме сям'і Рагойшаў, дзе пісьменнік часта бываў. Грандыёзная работа была здзейснена для далёкага Башкартастана: помнік слаўтаму рускаму класіку Сяргею Аксакаву, зроблены ў рэкордна кароткі тэрмін, да чарговых Міжнародных Аксакаўскіх дзён. Бронзавую адліўку па прапанове зямляцтва беларусаў у сталіцы суседняга Татарстана — Казані было вырашана зрабіць там. Гатовыя формы даставілі ў Казань, дзе ў ліцейні ТОО "Эксперыментальны вытворчы завод (ВКНИИВОЛТ)", якім кіруе беларус Сяргей Марудэнка,

помнік увасабіўся ў бронзе і ў верасні 2010 года быў урачыста адкрыты.

Іван Якімавіч рыхтуецца да свайго 80-годдзя і сустракае юбілей з надзеяй ажыццявіць яшчэ многія задумы. Пра іх ён загадзя гаварыць не любіць, але адну не хавае: "Мае работы ўстаноўленыя шмат дзе, у тым ліку ў Расіі, Германіі, Ліване, а вось у родным Слоніме ніводнага майго твора пакуль няма. Я хацеў бы зрабіць для землякоў помнік вялікаму гетману Міхаілу Казіміру Агінскаму, які жыў у Слоніме, шмат зрабіў для яго росквіту, фінансаваў будаўніцтва Агінскага канала".

Штодня Іван Міско прыходзіць а восьмай гадзіне ў майстэрню, там чакаюць яго станкі з пачатымі скульптурнымі работамі. Яго прыныць — "кожны дзень рукі павінны быць у гліне". І ад гэтага прыныцы не адступаецца. Да сваёй персанальнай выстаўкі, якая адкрыецца ў красавіку ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, ён спяшаецца зрабіць некалькі новых партрэтаў і кампазіцый, завяршае пачатае, пачынае новае. Пажадаем жа яму плёну ў гэтай працы, натхнення і здароўя!

Іван Міско перайшоў на скульптурнае аддзяленне, з захапленнем працягваў вучыцца. Затым — Беларускае дзяржаўнае тэатральна-мастацкае інстытут, праца ў Дзяржаўным мастацкім музеі БССР, удзел у выстаўках і творчых конкурсах, пленэрах. Адна за адной з'яўляліся скульптурныя работы. У творчым супрацоўніцтве са скульптарамі М. Рыжанковым, А. Заспіцкім і архітэктарам А. Трафімчуком былі створаны мемарыялы маці-патрыётцы Настасі Купрыянавай у Жодзіне — работа, якая атрымала шырокую вядомасць, была адзначана Дзяржаўнай прэміяй СССР.

Пачатак касмічнай эры па-асабліваму паўплываў на творчасць Івана Міско.

Алег АНАНЬЕЎ

Тэатр + жывапіс = ...

Экспазіцыя разгарнулася ў панараму з дваццаці жывапісных палотнаў розных гадоў: пейзажаў, нацюрмортаў, партрэтаў. Ёсць тут і маштабныя эскізы сцэнаграфіі, бо больш як 40 гадоў Пётр Захараў быў галоўным мастаком Мазырскага драматычнага тэатра імя Івана Мележа. Таму выстаўка мае такую вобразную назву: "Тэатр + Жывапіс = Каханне".

У свой час Пётр Сяргеевіч двойчы быў адзначаны Залатым медалём на Усесаюзных фестывалях народных тэатраў. Ім аформлена больш як 70 спектакляў у Гомельскім абласным, Магілёўскім і Смаленскім драматычных тэатрах паводле твораў Янкі Купалы, Кандрата Крапівы, Івана Мележа, Андрэя Макаёнка, Георгія Марчука, Алеся Пятрашэвіча, Віталія Волскага. Сярод іх — "Паўлінка", "Несцерка", "Брама неўміручасці", "Людзі на балоце", "Трыбунал", "Партызаны", "Адкуль грэх?", "Прымакі"... А яшчэ — «Шкірдзюкі» займаюць абарону» паводле п'есы вядомага гомельскага драматурга Васіля Ткачова.

Паводле яго эскізаў у Мазыры на Замакавай гары ўзведзены драўляны замак у стылі абарончых збудаванняў XVII стагоддзя. За вялікі ўнёсак у нацыянальную культуру П. Захараў адзначаны медалём "За заслугі ў выяўленчым мастацтве".

Стылістыка створаных Пятром Захаравым эскізаў дэкарацый да спектакляў сугучная новаму, XXI стагоддзю. Выразна і экспрэсіўна. Сімвалічна і велічна. І ўсё гэта пры актыўнай яркасці каларыту.

Мастацкі праект — у сучаснай культуры паняцце ёмістае, шматзначнае.

Штотраза гэта сінтэз мастацтваў, які нараджае новыя светлы. Зрабіць так, каб паэтычнае слова набыло маляўнічасць, а жывапіс можна было не толькі ўбачыць, але і пачуць, як ён гучыць і спявае, — вось тая мэта, якой імкнуцца дасягнуць у Гомельскай абласной бібліятэцы імя Леніна, рыхтуючы новы ўніверсальны праект. У спалучэнні розных відаў творчасці паўстала і персанальная выстаўка майстра тэатральна-дэкарацыйнага мастацтва, жывапісца, члена Беларускага саюза мастакоў Пятра Захарава. Яна носіць рэтраспектыўны характар, бо прысвечана 75-годдзю творцы, які жыве і працуе ў Мазыры.



Дзівоснае спалучэнне ўсіх гэтых якасцей мастак потым перанёс у жывапіс, надаўшы яму эпічнае гучанне і паэтычную ўсхваляванасць. Шчырасць — характэрная рыса пейзажаў П. Захарава. "У мяне з дзяцінства закладзена любоў да прыроды, — кажа ён. — Для мяне Мазыр — мая малая радзіма. Тут я чэрпаю сваё натхненне".

Падчас адкрыцця выстаўкі адбылося ўручэнне віншавання юбіляра. Ганаровую граматы ўпраўлення культуры Гомельскага аблвыканкама яму ўручыла старшыня абласной

арганізацыі Беларускага саюза мастакоў Л. Зуева. Шмат цёплых слоў выказалі заслужаны дзеяч мастацтваў Р. Ландарскі, галоўны рэжысёр Смаленскага абласнога драматычнага тэатра імя А. С. Грыбаедава В. Баркоўскі, рэжысёр Гомельскага абласнога драматычнага тэатра, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі В. Чэпелеў, пісьменнік В. Ткачоў, сябры і калегі мастака.

Адбылася акцыя дарэння П. Захаравым Гомельскай абласной бібліятэцы жывапіснага палатна "Першы снег"... Бязрэзавы гай паўстае як ней-

кі шматствольна-шматструнны музычны інструмент. Гай гучыць... пранікнёна і паэтычна... Адчуванне, што чуеш — ціхую мелодыю прыроды...


Своеасаблівым падарункам мастаку і ўсім прысутным сталася літаратурна-музычная кампазіцыя "Ціхая мая радзіма..." у выкананні артыста Гомельскага абласнога драматычнага тэатра, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Аляксея Бычкова. У аснове яго аўтарскага паэтычнага спектакля — творчасць Мікалая Рубцова. Вершы чаргаваліся з песнямі, рамансамі, ба-

ладамі. Акампануючы сабе на гітары, мастак слова па-майстэрску стварыў тую ўнікальную атмасферу, якая аб'яднала на вернісажы пісьменнікаў і жывапісцаў.

"Тое, як Аляксей Бычкоў прадставіў гэтага выдатнага расійскага паэта, зноў пераканала мяне: час Рубцова не сышоў. Можа быць, менавіта цяпер, у эпоху хуткасцей і мабільных зносін, яго вершы асабліва запатрабаваныя", — так адгукнулася на імпрэзу Тамара Кручэнка, пісьменніца, журналіст, карэспандэнт газеты "Гомельская праўда". Суладнае меркаванне выказала і паэтэса Ганна Атрошчанка: "Я ўжо ў другі раз слухаю гэты праніклівы монаспектакль. І зноў усведамляю, што ўсё ў Рубцова напісана сэрцам, і Аляксей Бычкоў выканаў тое на струнах сваёй душы". А заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Роберт Ландарскі прызнаўся: "Для мяне музыка і жывапіс заўсёды непарыўна звязаныя. Часам пішу карціну — і чую музыку. Ну а калі гэты сінтэз творча прадуманы, як у сённяшнім праекце, — гэта сапраўднае свята душы. Жывапіс і паэзія сталі і бачнымі, і пачутымі".

Слухаючы захопленыя водгукі пра вечарыну-вернісаж, пра ўнікальны музычна-паэтычны праект Аляксея Бычкова, выкажу меркаванне, што такія аўтарскія кампазіцыі варта паказваць усім.


На здымках: Пётр Захараў і яго пейзаж "Першы снег".



Святлана КОШУР,
старшы навуковы супрацоўнік
Карэліцкага раённага
клязнауаучага музея

Як лодка пад ветразем

Валянцін Рамановіч пражыў толькі 33 гады, пакінуўшы высокамастацкія творы, якія ў Беларусі, на жаль, не ведаюць, бо захоўваюцца яны ў музеях іншых краін. Мастак нарадзіўся на беларускай зямлі ў праваслаўнай сям’і беларуса Сцяпана Рамановіча і Аляксандры Зотавай, якая паходзіла з роду расійскіх іканапісцаў. Бацькі-настаўнікі выхоўвалі Валянціна на рускай мове, таму, нягледзячы на далейшае знаходжанне ў польскамоўным асяроддзі, ён лічыў сябе рускім і дзённікі, якія вёў з юнацтва, пісаў па-руску. Іронія лёсу: сёння імя гэтага мастака ёсць у польскай энцыклапедыі і адсутнічае ў беларускіх, літоўскіх, расійскіх, хаця нарадзіўся ён на тэрыторыі былой Наваградчыны ў тагачаснай Расійскай імперыі, а вучыўся і працаваў у Вільні. Гэта якраз адзін з тых выпадкаў, пра якія прафесар Адам Мальдзіс казаў, што беларуская нацыя выступіла ў ролі донара, вобразна кажучы, аддаючы сваю кроў іншым народам.



“Сосны”, “Зіма”. Але найбольш яго цікавіла графіка. Ён шмат працаваў над тэхнікай стварэння графічных работ і эксперыментываў з рознымі матэрыяламі. Творы “Касцёл св. Міхала ў Вільні” і “Саркафаг Льва Сапегі” (1934) сведчаць пра дасягненні мастака ў пошуку выразных сродкаў для ўвасаблення задумы. Пасля ўдзелу ў 2-й Міжнароднай выстаўцы дрэварыту ў Варшаве (1936) В. Рамановіч атрымаў запрашэнне з Інстытута мастацтва ў Чыкага паўдзельнічаць у 6-й і 7-й Міжнародных выстаўках літаграфіі і дрэварыту.

З 1937 г. ён уваходзіў у склад “Групы Віленскай”, удзельнікам якой былі ў асноўным выхаванцы мастацкага факультэта Віленскага ўніверсітэта (А. Нябельская-Рамановіч, Л. Касмульскі, Э. Кучынскі, М. Сяўрук, К. Урублеўская, К. Чурлы і інш.), разам з імі браў удзел у выстаўцы 1939 г. Там прадставіў творы жывапісу, якія сталіся вынікам шматлікіх вандровак па мясцінах з цікавай гісторыяй.

У пачатку 1939-га мастак зрабіў пробныя адбіткі экслібрысаў — свайго і жонкі Альдоны, а таксама гравюры “Над Свіцяззю” — відавочна, што гэтае цудоўнае возера зачаравала мастака не менш, чым азёры каля Тракайскага замка. А 9 снежня таго ж года Валянцін Рамановіч атрымаў дыплом прафесійнага мастака.

Шмат месяцаў ён прысвяціў рабоце па вывучэнні і кансер-

вацыі замка ў Тракаі, колішняй рэзідэнцыі вялікіх князёў літоўскіх. Улюбёны ў старажытныя мур, уражаны прыгожасцю навакольнай прыроды, мастак працаваў натхнёна і апантана. У гэты час ён напісаў шэраг работ алеем, зрабіў шмат замалёвак, якія пазней леглі ў аснову гравюр цыкла “Трокі”. Запісы ў яго дзённіку пераконваюць, што В. Рамановіч сапраўды вельмі любіў гэты маляўнічы куточак, а справы па кансервацыі Тракайскага замка спалучаў з цудоўным адпачынкам: ён быў аматарам плавання на лодцы пад ветразем.

У 1940-м В. Рамановіч займаўся працай па кансервацыі замка ў Коўне, у выніку чаго з’явілася работа “Ковенскі замак”. На пачатку 1941-га стварыў аўтапартрэт і партрэт Стэфана Баторыя. Убачыўшы гэтыя работы, Ежы Гопан назваў свайго вучня адным з наймацнейшых сучасных мастакоў, якія працуюць у тэхніцы гравюры па медзі. Пры канцы студзеня 1941 г. мастак зноў накіраваўся на працу ў Трокі, адкуль бярэ пачатак яго “Лебядзіная песня” — цыкл медзярытаў, прысвечаны Тракайскаму замку.

Замак, які мастак прывык бачыць летам у атачэнні расквітнелай прыроды, нязвычайна вылучаўся на фоне засыпаных снегам дрэў і празрыстага хмызняку, але і зімовы пейзаж хваляваў ды натхняў Валянціна. Увесну ён перадаў на чар-

говую віленскую выстаўку некалькі сваіх твораў — толькі што завершаныя работы тракайскага цыкла і некалькі папярэдніх, а наперад вайны даведаўся, што іх набудзе музей мастацтва.

Жыццё ў акупіраваным горадзе не прыносіла мастаку станоўчых эмоцый. За чарговую работу тракайскага цыкла ён узяўся, каб зняць напружанне ад перажытага ў першыя дні вайны. Мастак пачаў каля яўрэйскага гета, і яму падалося, што ён трапіў у змрочны мурашнік. Пазней быў моцна ўражаны, калі ўбачыў чалавека, павешанага фашыстамі на дрэве на плошчы, побач — натоўп людзей і жанчыну, якая страціла прытомнасць... Такіх сюжэтаў няма на гравюрах В. Рамановіча, але ў некаторых работах з’яўляюцца матывы страху і смерці. Трывога працінае “Ветразь”, дзе адлюстроўваецца намаганне людзей вытрымаць у экстрэмальнай сітуацыі. Некалькі чалавек, плывучы пад ветразем, імкнучы супрацьстаяць стыхіі, з цяжкасцю ўтрымліваючы раўнавагу на моцных хвалях, якія, здаецца, вольваць перакуляць лёгкую лодку. На іншым медзярыце таксама з’яўляецца ветразь — удалены, як сімвал надзеі. Заробкі Валянціна кармілі амаль усю сям’ю: бабুলю, маці, жонку, а пазней яшчэ і сястру Алену з малым дзіцём. Ён адчуваў адказнасць за ўсіх блізкіх і таму браўся за ўсялякую мастацкую працу, што магла прынесці грошы: рысавальшчыка ў замак, рэстаўратара карцін і абразоў, рэкаміста; прадаваў праз антыкварна свая гравюры, даваў урокі. Калі не было іншага выйсця, Валянцін выменьваў прадукты за ўласную вопратку.

Аднойчы ноччу мастак зноў пачуў гул самалётаў, рэха далёкіх выбухаў і запознены гук сірэны. Неўзабаве з’явілася на свет гравюра “Страхі”, а пазней — “Смерць”. Праца над апошняй неаднаразова перарывалася павеграмнай трывогай. Так, пад гукі сірэны, з’явілася на меднай пласціне выява старога ў лодцы. Паводле задумы гэта быў Харон — перавозчык душ нябожчыкаў у падземнае царства Аіда.

Падзеі, якія адбываліся ў горадзе, прыгняталі Валянціна: арышт 100 заложнікаў, 10 з якіх назаўтра расстралялі; уцёкі яўрэй праз трубы каналізацыі з гета, якое фашысты сабраліся ліквідаваць, пахаванне жывапісца А. Штурмана... Ад змрочных думак, як заўсёды, ратавала творчасць.

Пасля вызвалення Вільні ён быў запрошаны ўпаўнаважаным у адну з устаноў, якая раней займалася справамі кансервацыі помнікаў, а ў новых умовах — рэгістрацыяй ваенных страт. Мастак склаў спісы віленскіх помнікаў культуры, адначасова стварыў чарговую гравюру тракайскага цыкла — “Работа”. Тэхніка гравюры Валянціна Рамановіча настолькі ўразіла спецыялістаў, што яму прапанавалі месца загадчыка хімічнай лабараторыі пры кафедры глыбокай гравюры ў Акадэміі мастацтваў, запрасілі таксама працаваць кансерватарам у музей.

Апошняя работа тракайскага цыкла — “Сава” (“Чорныя лілеі”), створаная ў верасні 1944 г., увасобіла ў сабе ўсё лепшае, чаго мастак дасягнуў у творчасці. Ад гэтай казачна прыгожай, загадкавай, неверагодна паэтычнай і рамантычнай гравюры, напоўненай самымі тонкімі перажываннямі майстра-віртуоза, немагчыма адвесці вачэй. І толькі кветкі колеру жалобы — чорныя лілеі — нібы прадказваюць трагедыю самага творцы.

У пачатку снежня 1944 г. праца над цыклам “Трокі”, у які ўвайшлі 32 гравюры па медзі, была завершана, яго адразу набыў віленскі музей. Але ўбачыць альбом сваіх твораў, пра які так марыў мастак, яму не давялося. Арыштаваны органамі НКВС і кінуты ў турму, ён загінуў у Лукішках прыкладна на пачатку лютага 1945 года. Дакладная дата яго смерці і месца пахавання невядомыя.

Так творчы ўзлёт быў перапынены заўчаснай смерцю. Засталіся няздзейсненыя планы і мары. Яго талент не паспеў разгарнуцца на ўсю моц, але ў тых творах, якія пакінуў нам В. Рамановіч, адчуваецца рука сапраўднага Майстра.

Пасля трагічнай гібелі мастака яго творы экспанаваліся на выстаўках у Торуні (Польшча) у 1945, 1946, 1958 і 1987 гадах. У Беларусі яго работы ўпершыню былі паказаны ў Карэліцкім раённым клязнауаучым музеі на выстаўцы “Мастацкі свет Валянціна Рамановіча” ў 2001 годзе дзякуючы пляменнікам мастака Паўлу і Аляксею Багдановічам, якія прыехалі на вернісаж з Вільнюса. На ўрачыстасці прысутнічалі таксама беларускія мастакі — Уладзімір Басальга, Кастусь Качан, Рыгор Сітніца, пісьменнік Яўген Лецка, якія адзначылі высокі мастацкі ўзровень работ Валянціна Рамановіча і заўважылі, што вяртанне яго імені на радзіму — значная падзея ў культурным жыцці Беларусі.

На выстаўцы ў Карэліцкім раённым клязнауаучым музеі, прымеркаванай да 100-годдзя з дня нараджэння мастака, быў прадстаўлены цыкл гравюр “Трокі” і ўнікальныя фотаздымкі 1930-х гадоў. Даведацца больш падрабязна пра лёс мастака, убачыць рэпрадукцыі яго работ і фотаздымкі можна ў маёй кнізе “Лебядзіная песня Валянціна Рамановіча”, якая пабачыла свет напрыканцы мінулага года.

На здымку: Валянцін Рамановіч — гімназіст.

Мужчинская справа

У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адкрылася выстаўка “Ваенна-гістарычная мініяцюра Ігара Гарбунова”, прысвечаная 200-годдзю Айчыннай вайны 1812 года.

Кацярына БЯДУЛІНА

Ігар Гарбуноў — дактарант Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дацэнт кафедры дызайну мастацка-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. Ён з дзяцінства марыў быць моцным і мужным, каб абараняць слабых, каб стаць героем-вайскоўцам, быць “мужам з чынам” (менавіта такі сэнс мае слова “мужчына”) і пры гэтым заставацца ў душы рамантыкам. Стаўшы дарослым, адчувае сябе маленькім хлопчыкам, які майструе салдацікаў з каляровага пластыку. Кожнай новай рабоце папярэднічае падрабязнае вывучэнне гісторыі і этнаграфіі краю. Ён

стварае музейную бутафорыю. Вядомы сваёй актыўнай выставачай дзейнасцю ў шматлікіх гарадах Беларусі: Мінску, Віцебску, Гародні, Магілёве, Ваўкавыску, Бабруйску...

— Натхненне прыходзіць зусім нечакана, — распавядае Ігар Васільевіч. — Кожны вечар раскладваю перад сабою каляровы пластык і паглыбляюся ў творчасць. Існуе шмат вытворцаў і фірм, якія выпускаюць штосьці падобнае. Але, як правіла, усё, што імі створана, — гэта ў асноўным заслуга камп’ютарных тэхналогій. Людзей, якія працуюць з пластыкам рукамі, не так ужо і шмат.

Адна з асноўных мэт, якую паставіў перад сабой аўтар, — паказаць, як змянялася вайсковая ўніформа падчас розных войнаў. Можна параўнаць вай-



сковыя касцюмы розных народаў ды перыядаў і заўважыць, што з часам іх выгляд рабіўся больш строгім.

Фігуркі, створаныя майстрам, — адзіныя ў свеце. Багацце матэрыялу, прадстаўленага на выстаўцы, абумоўлена тым, што яе экспанаты ствараліся гадамі. Ды вырабляліся пад мікраскопам метадам ручнога рэзання. Гэта вельмі складаная работа, якая патрабуе цяпер і ўсёдлівасці. Толькі ўявіце сабе, як цяжка працаваць над кожнай часткай маленечкай

фігуркі! Так і хочацца сказаць пра Ігара Гарбунова: гэта чалавек, які не прывык сядзець склаўшы рукі. А яго творчасць быццам бы гаворыць за аўтара: “Няма нічога немагчымага. Патрэбна проста набрацца цяперняня”.

На здымак: на шахматным полі выстраіліся дзве “арміі” на чале з каралямі.

Фота прадстаўлена Беларускім дзяржаўным музеём гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

Свет фантазіі

Клаўдзія БОСАК

На хойніцкай зямлі жыве нямаля таленавітых людзей, народных умельцаў. Адна з іх — Людміла Лобан, якая ўсё свядомае жыццё вышывае, у асноўным крыжыкам. І цяпер, на заслужаным адпачынку, шмат часу прысвячае любімаму занятку.

Лёс не песьціў гэтую сціпную жанчыну. Яшчэ малою засталася сірагой: бацька не вярнуўся з вайны, маці трагічна загінула на лесанарыхтоўках. Дзяўчынка жыла ў Хойніцкім дзіцячым доме. На ўсё жыццё запамніла яна сваіх выхавальнікаў — П. Сурганаву, Ф. Злотнікаву, Г. Стахоўскую, Т. Марчанку, якія не толькі клапаціліся пра дзяцей, але заўважалі і развівалі іх творчыя здольнасці. Менавіта яны прызвычалі дзяўчынку да вышыўкі. Пасля дзіцячага дома Людміла ўладкавалася вышывальшчыцай на фабрыку мастацкіх вырабаў. Працавала сумленна і старанна, пра што сведчаць шматлікія ўзнагароды, сярод

Анатоль БАРЫС

Чатыры гады таму з’явілася студыя аматараў вышыўкі “Чароўны крыжык”. Пачыналася ўсё з выстаўкі рукадзелля работнікаў Барысаўскага завода медрэапаратаў, арганізаванай да 8 Сакавіка. Экспазіцыя складалася з 170 работ, аўтарамі якіх былі больш як 20 жанчын рознага ўзросту. Лепшыя майстрыхі атрымалі граматы ад прафкама (з улікам меркавання гледачоў), сярод іх і Таццяна Няжданава.

Падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў Барысаве мясцовыя майстрыхі выставілі свае работы побач з гасцямі са сталіцы — удзельніцамі грамадскага культурнага аб’яднання “Вышывальшчыца”. Яго кіраўнік Алена Бакаева параіла барысаўчанкам арганізаваць свой клуб аматараў вышыўкі. Таццяна

Уцеха для сэрца

якіх і Ганаровая грамата Вярхоўнага Савета БССР.

Што толькі не вышывала Людміла Арсенцеўна за мінулыя гады. Цяпер у калекцыі майстрыхі — сапраўдныя творы мастацтва. Радуюцца жанчына таму, што сёння можна без праблем набыць ніткі для вышывання, тканіну. Не так, як было ў дзяцінстве, калі даводзілася не проста купляць, а здабываць муліна.

Ад прыгажосці, створанай рукамі вышывальшчыцы, не адарваць вачэй! Тэмы для будучых шэдэўраў Людміла Арсенцеўна бярэ ў асноўным з часопісаў. З нядаўняга часу ў яе творчасці пачала прэваліраваць рэлігійная тэматыка. Жанчына расказала, што аднойчы ўбачыла абраз святога Серафіма Сароўскага, і ёй так захацелася яго вышыць, што не змагла ўтрымацца.

— Самае складанае, калі працуеш над абразам, — адлюстравіць адухоўленыя рысы твару, таму што вобраз святога павінен быць як жывы, несці ў сабе духоўнасць, — распавяла Людміла Арсенцеўна. — Вышыванне — уцеха для душы. За пяльцамі магу сядзець гадзінамі.

У майстрыхі шмат задум, планаў, ідэй. А запалу, натхнення і руплівасці ёй не пазычаць. Мастацкі густ, пачуццё колеру, уменне бачыць выраб з першых шыўкоў — гэтыя якасці побач з цяперашнім і мэтанакіраванасцю дапамагаюць у нялёгкай, але такой прыгожай справе. Застаецца дадаць, што Людміла Лобан шчодро дзеліцца створанымі карцінамі. Дорыць іх родным і блізкім. Яе творы ёсць у аматараў вышыўкі з Украіны і Расіі.

Анжаліка КРУПІЯНЬКОВА, г. Маладзечна

Паміж вясной і восенню

У літаратурным жыцці Ляхавіччыны — падзея: выйшаў у свет паэтычны зборнік Валянціны Пабягайлы.

Першыя свае вершы Валянціна Іванаўна некалі сціпла прынесла ў рэдакцыю “Ляхавіцкага весніка”. Пасля іх публікацыі пасыпаліся цёплыя водгукі чытачоў, якія натхнілі аўтарку на далейшую творчасць. І вось — прэзентацыя зборніка вершаў, якую арганізавалі работнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы. У літаратурнай гасцёўні сабраліся людзі розных узростаў. Выкладчык школы мастацтваў Мікалай Шклянік узяў на сустрэчу свой любімы музычны інструмент — кларнет, каб прадэманстравіць, наколькі блізкія па гучанні лірычныя музычныя творы і паэзія Валянціны Іванаўны. Гэта была цёплая і шчырая сустрэча, на якой кожны хацеў падзякаваць аўтару за пранікнёныя паэтычныя радкі.

У чым сакрэт папулярнасці вершаў Валянціны Пабягайлы ў землякоў? Пэўна, у тым, што піша яна пра тое, што хвалюе кожнага з іх. Пра каханне і сямейныя клопаты, пра характэрныя прыроды і лёс роднай краіны, пра родную мову. Ды і па натуре сваёй яна — аптымістка, жыццялюб, нераўнадушная да ўсяго, што адбываецца навокал. Назва зборніка яе вершаў — “Паміж вясной і восенню”. І здаецца, што ўсё ж існасць паэтыкі бліжэй да вясны.

Аліна ЛАПШЧ, г. Ляхавічы

Чароўны крыжык

Няжданава падтрымала гэтую ідэю. З яе ўдзелам у сакавіку 2009 года адкрылася выстаўка твораў вышывальшчыц у гарадскім Палацы культуры. Сярод аўтараў быў і адзін мужчына — Алег Афонін, які з дапамогай вышыўкі адлюстравіў прывабны вобраз жанчыны.

Ужо дзесьці гадоў вышывае правізар барысаўскай аптэкі № 172 Наталля Чудакова. Гэтай справе яе навучыла сяброўка, педагог па працоўным навучанні Галіна Лісва. А любоў да рукадзелля прывіла ў свой час маці, Ганна Міхайлаўна Арэстовіч, якая навучыла дачку вязаць нажуткі, кепачкі, шыць сукенкі.

Са стварэннем “Чароўнага крыжыка” было вырашана некалькі задач. Па-першае, аб’яд-

наліся людзі, якія займаюцца цікавым рамяством, а па-другое, знялася праблема занятасці пенсіянераў, якія складаюць касцяк студыі. Кіраваць ёю даверылі Таццяне Няжданавай. Інжынер-тэхнолаг па спецыяльнасці, яна займаецца вышыўкай ужо дзесяць гадоў. Не застаюцца ў баку і яе муж Уладзімір, дачка Алена і Ірына: знаходзяць схемы, сюжэты, складаюць новыя.

Летась многія з задавальненнем азнаёміліся з экспазіцыяй студыйцаў “Ад ніткі да шэдэўра” ў Барысаўскім краязнаўчым музеі. А яшчэ “Чароўны крыжык” падтрымлівае цесную сувязь з мінскім аб’яднаннем “Вышывальшчыца” — ужо не раз ладзіліся сумесныя выстаўкі.

Афарызм

Цяпер знаю:
З усіх моў —
Найцяжэйшая мова людская.

Максім ТАНК

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:
Віктар Гардзеі
Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барскоў
Святлана Берасцень

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
адрэс “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылка на “ЛіМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 2300 рублёў

Наклад — 2869
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
16.02.2012 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 745

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

